


Ba 52441

740141

W 8636



Ба 52 441

МІХАЙЛА ГРАМЫКА
ПРАВАДЗЕЙНЫ ЧЛЕН ІНСТИТУТУ БЕЛАРУСКАЕ КУЛЬТУРЫ

УВОДЗІНЫ Ў НАВУКУ АБ
НЕОРГАНІЧНАЙ ПРЫРОДЗЕ

ЧАСТКА ДРУГАЯ

МІНЭРАЛЁГІЯ



ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСІ
МЕНСК — 1926

Ба 52770

МІХАЙЛА ГРАМЫКА
ПРАВАДЗЕЙНЫ ЧЛЕН ІНСТИТУTU БЕЛАРУСКАЕ КУЛЬТУРЫ

УВОДЗІНЫ—У—НАВУКУ АБ
НЕОРГАНІЧНАЙ ПРЫРОДЗЕ

ЧАСТКА ДРУГАЯ

МІНЭРАЛЁГІЯ

Бел. адпзей
1934 г.



ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСІ
МЕНСК—1926

БІЛУСЛАВІЯ
БІЛУСЛАВІЯ

БІЛУСЛАВІЯ-ХАРКАВІЯ

МІСІЯ ПАСПЕЧНА

25. 4. 2000

БДВ № 152.

Галоулітбел № 20.685.

1-ая дзярж. друкарня. Заказ № 604. У ліку 3.000 экз.

Азначэнъне мінэралю і мінэралёгії.

Мінэралем завецца кожнае аднароднае, прыроднае цела, цьвёрдае або вадкае.

Даным азначэнънем выключаюцца з мінэралаю: 1) жывёлы і расыліны (як не аднародныя), 2) прадметы і рэчы, апрацаваныя чалавекам (штучныя, ня прыродныя), 3) газы і 4) пароды земныя (якія ў большасці складаюцца з некалькіх мінэралаў).

Такім чынам, напрыклад, граніт, пескавік, конглёмэрат (зъляпняк) і г. д.—ня ёсьць мінэралі, але земныя пароды; таксама мэталь медзь, што атрымалася паслья аплаўкі ў горне, не належыць да мінэралаю; медзь-жа, якая сустракаецца беспасрэдна ў прыродзе, або кавалак крэйды, выламанай дзе-небудзь на зрыве рэчкі, ёсьць мінэраль. Усебаковае дасьледванье мінэралаю ёсьць задача мінэралёгіі. Пытаныні, якія разглядае мінэралёгія, могуць быць падзелены на два кругі:

1) Дасьледванье мінэралаю, як гатовых цел прыроды, іх фізичных і хэмічных уласцівасцяў, іхнае структуры (будовы)—ёсьць пытаныні статыкі. гэта азначае дасьледванье данага стану мінэралю, як ён ёсьць, як ён ляжыць на дасьледчым стале. Пытаныні такога парадку, статыстычнага, развязваюцца мэтодамі фізыкі і хэміі. З гэтага боку мінэралёгія сьцісла звязана з памянённымі навукамі.

2) Дасьледванье мінэралаю у процэсе іхнага ўтварэння ў прыродзе, іхнага генезісу (паходжэння), а таксама тых перамен, што адбываюцца з мінэраліямі ў прыродзе,—ёсьць пытаныні дынамікі; пры развязванні падобных пытаньяў, дынамічных, побач з мэтодамі фізычнымі і хэмічнымі карыстаюцца з мэтодаў геолёгічных. Геолёгічныя мэтоды выясняюць тыя фізыка-хэмічныя процэсы, што вынікаюць у земнай кары, што ўтвараюць мінэралі.

Некаторыя агульныя варункі ўтварэння мінэралаю і ператварэння іх.

У сучасны момант вядома каля 2.000 мінэральных відаў.

Значная частка мінэралаю утварылася ў глыбіні земнай кары, пры ўмовах высокай t^o і вялізнага ціску. Другая частка, наадварот, характэрна для павярховых горызонтаў

земнай кары, дзе варункі зусім іншыя—нявысокая t^0 , нязначны ціск пластоў і прысутнасьць такіх дзейнікаў, як вада і паветра.

З другога боку, утварыўшыся ў тых ці іншых варунках—глыбінёвых або павярховых—мінеральныя масы маглі, пасыль іх утварэнья, падлягаць новым пераменам: бакавому ціску (пры гараутварэнні); уплыву суседніх растопленых мас (пры вульканізме); зъменам тэмпературы; хемічнаму і мэханічнаму ўплыву вады і г. д. Вынікамі падобных зъяў можа быць або зъмена некаторых уласцівасцяў мінералю, як цвёрдасць, колер, утварэнне шчылін у крышталлях (калі мінераль крышталізуваўся), поўная дэформацыя (зъмена формы) крышталля ў г. д., або перамены могуць больш глыбока закрануць мінераль, калі ён пераходзіць у водны рошчын, пераносіцца далёка ад месца свайго карэннага залягання, адкладаецца з рошчыну нанова, перакрышталізуваецца, прымае, нарэшце, зусім іншы склад, пераходзіць у іншы від, іншы гатунак мінералю.

Ужо чистая вада рашчыняе многія мінералі; прысутнасьць-жа ў вадзе вугляквасу (CO_2) значна павялічвае здольнасць яе ў гэтым кірунку.

Хемічныя зъмены мінеральнай матэрый ў прыродных рошчынах часта ідуць надта павольна. Новыя хемічныя злучэнні (новы мінераль) крок за крокам замяніяе, выцясняе стары мінераль; пры гэтым, часам, новы мінераль, выцесьніўшы паступова стары, запаўняе ранейшую крышталічную форму, і робіцца ўражаньне, што новы мінераль вялікімі кілограммамі падобнае зъявіў форме папярэдняга, выцесьненага ім, мінералю; на справе-ж тут будзе толькі вія падобнае крышталічной формы аднаго мінералю другім. Досьць распаўсюджаным прыкладам падобнае зъявіў можа быць мінераль пірыт (FeS_2), які крышталізуецца па кубічнай сінгоніі. Гэты мінераль замяніяецца іншым мінералем—бурага жалезняком ($2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$), які сам па сабе ніколі крышталля ў не ўтварае. І вось трапляюцца кубікі бурага жалезняка. Геомэтрычна форма пірыта засталася някранутай, але матэрый пірыта замянілася новай. Нутраная будова бурага жалезняка зусім не адпавядае яго знадворнай форме.

Падобная зъява сярод мінералаў носіць назму псеудоморфозы *). Звычайна новатвор завуць тады так (у нашым прыкладзе): псеудоморфоза бурага жалезняка пірыту.

Можна яшчэ прывесці некалькі прыкладаў псеудоморфоз: 1) маляхіта па купрыту (октаэдры); 2) каоліну па ортоклязу і г. д.

*) Псеудо—чужое, непраўдзівае і морфос—форма,—чужаформіе.

Мінэральны індывід. Мінэральныя віды і адмены. Асновы мінэралёгічнай клясыфікацыі.

Каб быць „індывідам“ мінэраль павінен мець: 1) пра-сторавую абасобнасьць ад іншых індывідаў; 2) сувязь паміж часткамі, што не дазваляе падзяляць яго без парушэння свайго агульнага харектару; 3) прысутнасць у ім некаторых асаблівасцяў, якія адзначаюць даны індывід ад іншых мінэральных індывідаў таго-ж самага гатунку.

З гэтага выцякае, што ўсе вадкія мінэралі не даюць мінэральных індывідаў; ня маюць іх таксама і мінэралі аморфныя (яны складаюцца з неіндывідуалізаваных мас).

Цвёрдае неорганізаванае (няжывое) цела індывідуалізуецца толькі пры крышталізацыі; значыць, кожны крышталь, ці мае ён правільную знадворную форму, ці не, калі будзе аднародным ва ўсёй сваёй масе, і ёсьць мінэральны індывід.

Але ў прыродзе няма рэзкай граніцы між індывідуалізацый матэрый і адсутнасцю яе (нават сярод „жывой“ прыроды). Часта мінэралі складаюцца з такіх дробных крышталікаў, што іх немагчыма разглядзець нават пры моцным павялічванні мікроскопа. Падобныя мінэралі складаюцца з шчыльной, псэўдоаморфнай (лжэаморфнай) масы.

У васнову клясыфікацыі мінэралаў кладзецца хэмічны склад іх, але прымаецца пад увагу таксама і структура мінэралю, яго фізычны стан (цвёрды ці вадкі) і крышталічная форма. Лёд і вада, аднолькавыя па хэмічнаму складу, становяцца сабою для мінэралёгіі два розныя мінэральныя віды. Прывроднае хэмічнае злучэнне формулы CaCO_3 належыць двом розным мінэралям—кальцыту, які крышталізуецца скленоэдромі гексагональнай сынгоніі і арагоніту, які крышталізуецца ў выглядзе дыпірамід ромбічнай сынгоніі і г. д. Апрача асноўнай адзінкі—віду, вызначаюць яшчэ больш дробныя падзелы—адмены, або рознавіднасці мінэральнага віду. Пры падзеле на рознавіднасці або адмены, большую ролю маюць чиста фізычныя адзнакі як колер, працьстасць і г. д.

Вось, напрыклад, сярод мінэральнага віду—кварцу (SiO_2) адзначаюць наступныя адмены: звычайны кварц, непразрысты, мутны; горны крышталь, дасканала празрысты; морыон, крышталь чорнага колеру; амэтысты—фіолетавага колеру і г. д.

Мінэральныя віды звычайна аб'яднаюцца ў групы, групы—у клясы.

У сучасны момант з усіх клясыфікацый найболей распаўсюджанай сярод мінэралёгаў зьяўляюцца хэмічныя кля-

сыфікацыі ангельца Даны і немца Грота. Даны (Дэна) разъмяшчае ўсе мінэралі па наступных васьмі клясах:

1. Самародныя элемэнты (пярвесткі).
2. Сульфіды, сэленіды, тэлюрыды, арсэніды, антымоніды (злучэнныі з серкай, мышаком і г. д.).
3. Сульфа-солі.
4. Галёйдныя злучэнні (галёіды).
5. Тленікі.
6. Солі тленікавых квасаў.
7. Солі органічных квасаў.
8. Вуглявадароды.

Грот устанаўляе 10 мінэральных кляс. Мы, згодна проф. А. В. Нечаеву, падзелім мінэралі на 6 кляс,—найбольш практычны падзел. У васноўным клясыфікацыя Нечаева близкая да клясыфікацыі Даны.

Структура крышталяў. Структура мінэральных мас.

Крышталі мінэралаў, як і аморфныя мінэралі, рэдка бываюць хэмічна чыстымі. Звычайна яны зьяўляюцца мешанінамі розных злучэнняў. Таксама рэдка яны бываюць аднороднымі і фізычна. Робіцца гэта таму, што ў прыродзе розныя целы выдзяляюцца разам, сумесна, рашчыняючыся адно ў адно. Утвараюцца так званыя „цвёрдыя рошчыны“; мінэралі і становяцца сабою такія рашчыны, або, як іх часам завуць, „ізоморфныя мешаніны“ *).

Крышталі, напрыклад, якія хутчэй растуць, захапляюць у сябе іншыя мінэральныя целы. Такія чужыя крышталю целы завуцца ўлучэннямі.

Залежна ад колькасці ўлучэнняў і характеристу іх, крышталі маюць асобныя структуры, або будовы.

Галоўныя з крышталічных структур:

1. Пойкілітычная структура, якую можна назваць беспарадкавай, бо ўлучэнні разъмешчаны па целу крышталю без якога-колечы парадку. Прыкладам можа быць кальцыт з Фонтэнблё (Францыя). Зьяўляючыся правільнымі крышталіямі, гэтыя кальцыты ўлучаюцца ў сябе багата пяску, да 70 проц. Часта падобная структура сустракаецца і на крышталіях гіпсу.

2. Пэгматытавая структура. У крышталі аднаго мінэралю разъмяшчаюцца, правільна між сабой, індывіды другога мінэралю. Прыкладам можа быць зростак ортоклязу з кварцам, вядомы пад называй яўрэйскага або пісъмовага каменю.

*) Ізоморфізм—з'ява, калі розныя хэмічныя матэрыі, або мінэралі маюць аднолькавую крышталічную форму і злучаюцца разам у адно мінэральнае цела.

3. Пэртытавая структура. Дробныя мікроскопічныя ін-
дывіды двух мінералаў правільна зрастаюцца між сабой.
Прыкладам можа быць крышталь пэртыта (зросткі мінералю
альбіту і ортоклясу).

4. Зонарная структура становіща ў тым, што крышталь
складаецца з цэлага шэрагу ценкіх абалонак, якія з усіх ба-
коў шчыльна налягаюць адна на адну. Часта падобная струк-
тура наглядаецца на ізоморфных мешанінах: крышталі ад-
най матэрыі (мінералю) правільна растуць у рошчыне іншай
матэрыі (іншага мінералю), ізоморфнае (блізкае па форме)
з першай. Прыкладамі падобнае структуры могуць быць
крышталі турмаліну, гранатаў, амэтыстах і іншых
мінералаў.

Крышталі могуць утварацца або паасобку, або злу-
чаюцца ў цэлыя грамадкі. Грамадка крышталяў, якія на-
расьлі на больш-менш плоскай падстаўцы, завецца шчоткай,
або друзой.

Група крышталяў, якія нарасьлі на съценкі акруглай
паражні (пячоркі), завецца жэодаі.

Калі крышталі маюць плоскасці з усіх бакоў і як-бы
ляжаць сярод мінеральнай масы, яны завуцца ўрослымі.
Калі крышталі разьвіваюцца толькі з аднаго канца, а другім
прымацаваны да мінеральныя масы, яны завуцца нарос-
лымі.

Разгледзім цяпер структуры мінералаў, што ня маюць
індывідуальнасці, іначай кажучы, разгледзім структуры мі-
неральных мас.

Галоўная з падобных структур наступная:

1. **Зерністая структура.** Маса мінералю складаецца
з крышталічных зернят, прыблізна адолькавых. Прыклад:
мармур. Адзначаюць дробна—і буйна-зерністую структуру.

2. **Шчытная структура.** Зерні можна разглядзець толькі
пад мікроскопам. Прыклады: шчытны вапняк; шчытны
лімоніт.

3. **Валокністая структура.** Недзялімая, што складаюць
масу мінералю, выцягнуты ўздоўж, як расыліныя валокны.
Прыклады: гіпс, азбест, горная скора і г. п.

4. **Слупкаватая структура.** Уся маса мінералю скла-
даецца як-бы з слупікаў. Розніца паміж слупкаватай і ва-
локністай толькі ў адноснай грубіні асобных слупікаў: калі
слупікі надта ценкія, да нітак, структура будзе валокністай,
у іншым выпадку—слупкаватай. Прыклады: турмалін,
эпідот і інш.

5. **Лускаватая структура.** Мінераль мае выгляд дроб-
ных лусачак, размешчаных бяз усякага парадку. Прыклад:
хлёрыты.

6. Лупнякаватая структура. Маса мінэралю распадаецца на пласточки, часам ценкія, як папера. Прыклад: лу шчакі (сълюды).

7. Шкарлупаватая структура. Мінэральна маса складаецца як-бы з шкарлуп, якія аблапляюць адна адну. Прыклады: нацёкавы вапняк, халцэдон, малахіт і інш.

8. Оолітавая *) структура. Маса збудавана з асобных цельцаў больш-менш правільнай сфероідальнай (кулістай) формы. Прыклады: оолітавыя вапнякі, (ікраны камень, гарохавы камень).

9. Зямлістая структура. Маса мінэралю складаецца змякіх, пылкаватых камочкагаў. Прыклады: гліны, вохры і г. д.

Хэмічныя методы дасьледваньня мінэралаў. Літавальная дудка.

Хэмічны склад, хэмічная прырода ёсьць асноўнае пытанье пры дасьледваньні і клясыфікаваныні мінэралаў. Мінэралёгу трэба ведаць, якія элемэнты ўваходзяць у мінэраль і ў якой пропорцыі. Трэба ведаць хэмічную структуру мінэралю, якая выражаетца тэй ці іншай хэмічнай формулавай. З гэтае прычыны мінэралёг павінен карыстацца пры дасьледваньні мінэралаў тымі самымі способамі (методамі), якімі карыстаецца хэмік у сваёй лябораторыі. Хэмік аналізуе, раскладае матэрэю на элемэнты. Дзеля гэтага існуюць у хэміі два аналізы: 1) якасны, калі цікавяцца толькі, з якіх элемэнтаў складаецца матэрэя і 2) колькасны, калі ўстанаўляюць, у якой пропорцыі ўваходзіць кожны элемэнт; вызначаюць колькасць кожнага элемэнту.

Такім якасным і колькасным аналізам карыстаецца, у вогуле, і мінэралёг. Але з тэй прычыны, што пераважная большасць мінэралаў ужо досыць падрабязна дасьледвана, што мінэралёгу прыходзіцца мець справу часцей за ўсё ня з новым відам мінэралю, але толькі з новым прадстаўніком таго ці іншага вядомага мінэральнага віду, або адмены, то досыць бывае вызначаць толькі галоўныя характэрныя элемэнты данага мінэралю, каб мець магчымасць назваць яго, аднесці да таго ці іншага гатунку і віду.

Вось чаму якасны аналіз грае вялікую ролю пры мінэралёгічных досыльдах. Асабліва часта ўжываецца якасны аналіз, так званы „сухі“, з дапамогай літавальной дудкі (паяльной трубкі). Сухі аналіз хутчэй дазваляе вынайсьці характеристычныя элемэнты данага злучэння.

Досыць простая і танная прылада, літавальная дудка, дае магчымасць атрымаць ад полымя якой-колечы паходні,

*) Оос--яйка.

съпірытусавай лямпы, газавай „гарэлкі“, нават ад полымя звычайнае съвечкі, досыць высокую тэмпэратуру.

На малюнку 1 і 2 паказана, як карыстацца літавальний дудкай. Полымя съвечкі і газоўкі падзяляеца на нѣкалькі частак (конусаў). Самая нутраная частка, цёмная мае самую ніzkую тэмпэратуру; тут толькі раскладаецца матэрыя съвечкі (газу, съпірытусу). Наступная жоўтая або съветлая частка мае ўжо больш высокую 1° ; тут адбываецца напальванье частак вугалю (што ўваходзіць у склад стэарыны, газу), якія і съвецяць ад гэтага. Самая вонкавая частка полымя—сінявата, нявідная, мае самую высокую 1° ; тут частачкі вугалю ня толькі напальваюцца, але і зграюць на кошт тлену з паветра, якое прыцякае з вонку ў гэтую частку полымя. Гэтая вонкавая частка полымя завецца тленікам. Кавалачак мінералю, які ўводзіцца ў тленікам полымя, напальваецца ад высокое тэмпэратуры, і асобныя элемэнты злучаюцца з тленам паветра, якое ў дастатку прыцякае сюды. Больш съветлая, жоўцістая частка полымя завецца аднаўляльна. Уведзены ў аднаўляльнае полымя мінераль аддае свой тлен (калі ён уваходзіць у склад данага мінералю) частачкам вугалю, якія тут напальваюцца. Гэткім чынам, элемэнты мінералю, аддаўшы свой тлен, аднаўляюцца (вытленіваюцца) ад свайго пачатковага стану. Пры практиканьях з літавальнай дудкай трэба научыцца даваць „чыстае“ полымя: або тленікам (сіняе), або аднаўляльнае (жоўтае), залежна ад патрэбы. Дзеля першага літавальнай дудку ўстаўляюць на $1/2$ шырыні полымя; дзеля другога—дудку толькі крыху ўстаўляюць у полымя (мал. 1). Таксама трэба научыцца дмуць паветра на лёгкімі, але шчокавымі мускуламі,—тады, ня зморваючыся, без перарыву можна мець конус полымя высокое тэмпэратуры, які па патрэбе накіроўваюць на мінераль (мал. 2).

За дапамогай літавальнай дудкі можна даведацца аб наступным:

1. Плаўкасць (топкасць) мінералю. Ценкі кавалачак мінералю з магчымым вострымі краямі бярэцца спэцыяльнымі (нікељаванымі) шчыпчыкамі і ўводзіцца ў тленікам полымя. Адзначаюць ступені плаўкасці: а) ня плаўкія, або тугаплаўкія, калі вострыя краі застаюцца вострымі пры самым моцным дуцьці; б) плаўкія толькі па краёх; с) лёгкаплаўкія.

2. Афарбоўка полымя. Афарбоўка полымя літавальнай дудкі ад уведзенага кавалачка мінералю мае, часам, аналітычнае значэнье, бо паказвае на прысутнасць у складзе мінералю некаторых характэрных элемэнтаў. У некаторых выпадках бывае патрэбным раней, як унесці мінераль у

полымя, змачыць яго азотным або саляным квасам. Вось некалькі харктэрных рэакцый (проб) на афарбоўку полымя:

Карміна-чырвоны колер—ад прысутнасці ў мінералі элемэнту стронцыю (Sr); сіні колер—ад элемэнту медзі (Cu); чырвоны колер—ад літвыя (Li); фіолетавы колер—ад калія (K); жоўты колер—ад прысутнасці натра (Na) і г. д.

3. Спрабы на вугалі. На роўным добрым кавалку дрэўнага вугалю робіцца з краю невялічкая ямінка, у якую кладзецца кавалак, або па-
рашок мінералю і падносіцца пад язычок полымя літавальнай дудкі. Вугаль трэба трymаць так, каб яго даўжыня супадала з кірункам полымя пад тупым кутом да апошняга (мал. 1 і 2). Пры гэтым могуць быць наступныя звязы:

Мінералі, якія зъмяшчаюць у сабе мышак (As), выдзяляюць белую пару мышаковага ангідрыду (As_2O_3), які лёгка пазнаецца па выразнаму часночнаму паху. Пара кладзецца на вугаль далёка ад ямінкі белым налётам, які ад датыкання полымем лёгка перасоўваецца далей.

Сурма (Sb) у мінералах пры спробе на вуглі выдзяляє густы дым тленіку сурмы (Sb_2O_3), якія мае часночнага паху і садзіцца на вугаль белым налётам блізка ад ямінкі.

Цынк робіць на вугалі налёт (ZnO), жоўты ў гарачым стане; ахаладзіўшыся налёт робіцца белым. Пасля змачвання налёту азотна-квасным кобальтам, налёт робіцца зялёным (так званая Рынманава зелень).

Волава (Pb) дае зялёна-жоўты налёт.

На вугалі многія мінералі даюць мэталічныя галачкі, так званыя „каралькі“. Асабліва лёгка атрымоўваюцца каралькі, калі па-
рашок дасыльднага мінералю перамашаецца з тройчым аб'ёмам соды, змачыць вадой і перанесці цеставатую масу на вугаль пад полымя літавальнай дудкі (аднаўляльнае). Такім чынам можна мець каралькі медзі, волава, серабра, цынку, сурмы і інш.



Мал. 1.

Аб прысутнасьці ў мінэралі серкі (S) можна даведацца, праз так званы серкавы съпёк („серная печень“).

Дзеля гэтага парашок мінэралю прапальваоць на вугалі, перамяшаўшы з тройчым аб'ёмам соды. Калі „съпёк“ пакласацца паслья на срэбную монэту ды капнуць вады (дыштыляванай), то на монэце выступіць бурая пляміна. Пляміна гэтая ёсьць сярчанае срэбра (Ag_2S). Адсутнасьць пляміны пакажа на адсутнасьць серкі ў даным мінэралі.

З дапамогай літавальнай дудкі і вугальнай пласціны робяць яшчэ шэраг досыць простых рэакцый (з азотна-квасным кобальтам, з бурой або бораксам і т. д.), на якіх мы спыняцца на будзем. Да рэакцый „сухіх“ дадаюцца некаторыя звычайныя і лёгкія рэакцыі „мокрыя“ (рашчыненне ў квасе, атрыманьне хэмічнага ападку праз аміяк і шчолак і т. д.); разам з дасыльданьнем і вызначэннем некаторых фізычных уласцівасцяў, набираецца, такім чынам, матэрыял, які і дае магчымасць адшукаць даны мінэраль па асобных спэцыяльных табліцах*).

Цяпер спынімся на некаторых фізычных уласцівасцяў мінэралаў і мэтодах дасыльданьня іх.

Фізычныя мэтоды.

Выдатнае месца сярод фізычных уласцівасцяў мінэралю займае крышталічная структура, тыя формы крышталічных многаграннікаў, якія мы разглядалі ў першым раздзеле курсу.

Кожнаму мінэралю (які здолен крышталізавацца) уласціва, у большасці выпадкаў, пэўная крышталічная форма. Вось чаму, побач з хэмічным аналізам, вялізнае значэнне для мінэралёга мае і крышталёграфічнае вызначэнне мінэралю.

*) В. Зильберминц. Руководство и таблицы для определения минералов.



Мал. 2.

Апрача гэтага, маюць значэнне і наступныя фізичныя ўласцівасці:

1. Цвёрдасць. Цвёрдасцю ў мінэралёгії завеща здольнасць мінэралю даваць рысу на якім-небудзь целе або мінэралі, драпаць яго; мінэраль, які дае рысу, будзе лічыцца цвярдзейшым за той, на якім рыса застаецца.

Моос прапанаваў таблічку або шкалю цвёрдасці, пачынаючы з мякчэйшага мінэралю, які ён азначыў адзінкай (1) і канчаючы самым цвёрдым мінэралем, пад № 10.

Вось шкаля Мооса:

1. Тальк.
2. Гіпс.
3. Кальцыт (або каменная соль).
4. Флюорыт.
5. Апатыт.
6. Ортокляз.
7. Кварц.
8. Топаз.
9. Корунд.
10. Дыямант (Алмаз).

Калі, напрыклад, даны мінэраль дае рыску на апатыце, але сам чэрціца ортоклязам, то цвёрдасць яго вызначаюць, як сярэднюю паміж 5 і 6, пішуць 5,5. Калі мінэраль дае рысу ад флюорыту і сам робіць рысу на флюорыце, цвёрдасць яго будзе роўна чатыром і г. д. За адсутнасцю пад рукамі мінераляў шкалы Мооса, можна практычна падзяляць мінэралі на группы: 1) даюць рысу ногцем (цвёрдасць 1—2); 2) не даюць рысы ногцем, але даюць яе нажом (3—5); 3) не даюць рысы нажом, але даюць яе вострым шклом (5—5,5); 4) не даюць рысы шклом, але самі рэжуць шкло—цвёрдасць вышэй шасці; 5) рэжуць шкло, але самі даюць рысу крамнём—цвёрдасць 6—6,5 (меней 7); 6) самі даюць рысу на крамені—цвёрдасць болей 7.

2. Блеск таксама часта бывае харектэрны адзнакай мінэралю. Па якасці блеск падзяляюць на мэталічны і немэталічны. Мэталічны блеск маюць усе прыродныя мэталі (золата, серабро, медзь, ртуть і г. д.) і некаторыя іншыя мінэралі, як галеніт, антымоніт. Немэталічны блеск у сваю чаргу падзяляюць на: 1) шкляны, (кальцыт, сльюда, каменная соль); 2) пэрлямутравы (лепідоліт); 3) шаўковы (азбест) 4) глусты (флюорыт, кварц); 5) алмазны (дыямант, часам серка, купрыт).

3. Празрыстасць, г. ё. здольнасць прапускаць съятло, прасьвечваць, „зъмяняеца ў мінераляў“, як і наогул у цвёрдых цел. Ёсьць мінэралі даска нала празрыстыя нібы шкло або чистая вада (горны крышталь, кальцыт, ценкая сльюда); напоўненыя празрыстыя (каменная соль, рагавік); толькі прасьвечваюць па краёх (халцедон, крамень); зусім непразрыстыя (графіт, магнісавы жалязнык, пірыт).

4. Колер. Мінэралі даюць цэльнную шкалю розных колераў і адценняў, мяняючыся ад зусім бескаляровых да тых, што маюць густы выразны колер. Адносна колеру мінэралі можна падзяліць на дзьве групы.

У вадных колер належыць іх уласнай матэрыі і з гэтай прычыны зъяўляеца харктэрнай адзнакай данага мінералю. Такія мінералі завуцца сталяровымі (ідью-хроматычнымі). Да іх належаць, напрыклад, малахіт (зялёны), цынобра (чырвоная), біруза (блакітная), септка (жоўтая) і інш.

Мінералі другой групы самі па сабе бескаляровыя і набываюць колер ад падмешкі да іх рознастайных іншых матэрый, часам у нязначнай колькасці. Гэтыя мінералі завуцца афарбаванымі (альёхроматычнымі). Да іх належаць: рубін, смарагд, аметысты, флюорыт, кварц, мармур і г. д.

Часам, дзеля дакладнага вызначэння колеру, мінералёгі парайноўваюць яго з якім-колечы вядомым целам і кажуць: колер срэбна-белы, стальна шэры, саламянна-жоўты, рунёва-зялёны, вішнёва-чырвоны, латунна-жоўты і г. д.

5. Колер рысы. Часам парашок мінералю мае іншую афарбоўку, як сам мінераль у кавалку. Тады націраюць зълётку мінералем па фарфуровай шурпатай пласціне і разглядаюць колер рысы, што таксама для іншых мінералаў зъяўляеца харктэрнай адзнакай. Так, пірыт, напрыклад, дае зеленаватую рысу; лімоніт—бурую; гэматыт (чырвоны жалязняк)—вішнёву; магнэсавы жалязняк—чорную і г. д.

6. Злом. Некаторыя мінералі пры ўдары іх малатком, або пры адбіванні ад іх кавалкаў, даюць харктэрныя паверхні злому. Адзначаюць: 1) востры злом; 2) роўны злом; 3) гаплікаваты злом (кавалкі мінералю маюць нібы гаплічкі, за якія можна падчатіць), 4) чарапашкаваты злом (харктэрны злом крамня, горнага крышталю і іншых мінералаў) і іншыя формы злому.

7. Луплівасць. Надта важнаю ўласцівасцю мінералаў, асабліва тых, што маюць пэўныя формы крышталічных многаграннікаў, ёсьць так званая луплівасць. Гэтым тэрмінам мінералёг азначае здольнасць мінералю даваць роўныя, люстранныя паверхні пры ўдары, пры націсканні, або рэзцы нажом і г. п. Паверхні, якія пры гэтым дае мінераль, завуцца паверхнія луплівасці.

Луплівасць можна азначаць з боку якасці і з боку кірунку.

Па якасці луплівасць называюць: 1) вельмі дасканалай, калі мінераль лёгка дае роўную, люстрannую паверхню. Такой луплівасцю ўладае, напрыклад, мінераль сълюда або лушчак, бо лёгка лушчицца, колецца на ценкія, як папера, пласточки; 2) дасканалай, калі мінераль, хоць і на зусім лёгка, але дае люстранныя роўныя паверхні. Прыклад—ортокляз; 3) нявыразнай, калі

паверхні луплівасьці ня досыць роўныя, шурпатыя. Прыклад—флюорыт.

Адносна кірунку луплівасьць азначаюць:

1) Па аднаму кірунку, калі мінераль дае паверхні луплівасьці толькі ў адным якім кірунку, а ў іншых кірунках не даецца расколу або рэзы, а калі і колеца, то не дае роўных паверхняў. Прыклад—сълюда.

Значыць пра сълюду (лушчак) можна сказаць: мае дасканалую луплівасьць па аднаму кірунку.

2) Па двух кірунках, калі дае адноўкава роўныя паверхні па двух пэўных кірунках. Прыклад—ортокляз.

3) Па трох, як кальцыт.

4) Па чатырох, як флюорыт (нявыразная луплівасьць па чатырох кірунках).

Апрача апісаных фізычных уласцівасцяў, мінералёга могуць цікавіць і іншыя, як адносная вага мінералю, оптычныя (съветлавыя) зьявы, што наглядаюцца на мінералах, магнітнасць, электрычнасць, радыоактыўнасць мінералаў і г. д., але ўсе гэтая зьявы дасьследуюцца звычайнымі методамі фізыкі і мінералёгіі не разглядаюцца.

Геолёгічны метод дасьследвання мінералаў.

Як ужо гаварылася раней, мінераль можна разглядыць толькі як данае фізычнае цела, данае хэмічнае злучэнне (падыход статычны), але і як цела прыроды, звязанае з пэўным географічным месцам свайго залягання, з умовамі гэтага залягання, з пахаджэннем яго. Падобныя пытанні належаць ужо, як мы қазалі раней, да дынамікі мінералаў. Пытаннімі месцазалігання, способу залягання сярод іншых мінералаў і земных парод, пытаннімі генезісу (пахаджэння) займаецца наука геолёгія разам з петрографіяй. Тут мы толькі ўстанаўляем гэта, адсылаючы да наступнай часткі курсу.

Складанасць утварэння мінералаў у прыродзе: тое, што вынікі хэмічных процесаў не адмажоўваюцца (не ізоляюцца) так, як гэта можа рабіць хэмік у лябараторыі,—усё гэта і зьяўляецца прычынай таго, што прыродных хэмічных злучэнняў—мінералаў—значна меней, як штучных хэмічных цел (апошніх налічваецца некалькі сот тысяч). У мінералі пераходзяць толькі самыя стойкія, пры даных варуниках, злучэнныні.

АПІСАЛЬНАЯ МІНЭРАЛЁГІЯ

I-ая КЛЯСА, ЭЛЕМЭНТЫ.

У прыродзе ў стане элемэнтаў (пярвесткаў) вядома зараз каля 20 мінэраляў. З іх найболей распаўсюджанымі зьяўляюцца: серка (S), вугаль (C), золата (Au), серабро (Ag), медзь (Cu), жалеза (Fe), плятына (Pt), сурма (Sb), мышак (As), бісмут (Bi), ртуць (Hg); астатнія спатыкаюцца надта рэдка.

Прыродныя элемэнты, мінэралі, гэта ня тое, што элемэнты хэмічныя: яны рэдка бываюць хэмічна чыстымі; звычайна некалькі блізкіх элемэнтаў утвараюць ізоморфныя мешаніны, а таксама прыродныя стапнякі („сплавы“).

Група золата.

У группу золата ўваходзяць мінэралі: Au, Cu, Ag, Hg Pb. Крышталёграфічна ўсе яны характеристызуюцца тым, што крышталізуюцца па кубічнай сынгоніі (голёздрыя—поўнагранная кляса). Маюць і агульныя фізычныя ўласцівасці—высокую адносную вагу, злом гаплікаваты, коўкасць. Луплівасць адсутнічае.

Самароднае золата. (Au—aurum). Кубічная сынгонія. Цьвёрдасць 2,5—3; адносная вага 15—19,4 (адносная вага, хэмічна-чистага золата 19,28).

Крышталі золата нявыразныя; часцей сустракаюцца октаэдр (111), куб. (100), ромбічны додэкаэдр (110). Часцей наглядаюцца формы дрэзваватыя, дротавыя, валаскаватыя, таксама лусачкі, няправільныя кавалачкі рознай велічыні, так званыя самародкі. Найвялікшыя з вядомых самародкаў гэта: 1) уральскі самародак—каля 34 кілограмаў вагі (знаходзіцца ў музэі Ленінградзкага Горнага Інстытуту да 1905 г., калі быў узяты адтуль і заменены зълепкам тэй-же формы і велічыні) і 2) аўстраліскі—важыў 70,9 кгл. (чистага золата ў ім было 69,67 кгл.).

Золата гэтак коўкае і цягучае, што з 0,1 грама яго можна выцягнуць драцінку ў 261 метр даўжынёй. Блеск мэталічны; у ценікіх пласткох прасьвечвае зялёнім колерам. Колер сьветлы і цёмна-жоўты (чым болей серабра, тым колер сьвятлейшы). Прыроднае золата ніколі ня бывае хэмічна чистым, хаця мінэралёгі і азначаюць яго хэмічным сым-

болем Au. Звычайна прымешваецца серабро, ад 2 проц. да 38 проц. Золата, якое зъмяшчае ў сабе болей 25 проц. серабра, завеца электрум. Апрача Ag самароднае золата нясе нязначную колькасьць (меней 1 проц.) жалеза, медзі, бісмуту, паллядыуму, нікалю і інш. Тэмпэратура тапленьня Au 1035°. Хэмічна надзвычайна стойкі мінераль, бо рашчыняеца толькі ў HNO_3 , HCl ^{*)} („царская водка“), у мешаніне HNO_3 з NaCl , у мешаніне HCl з хромавым квасам; добра рашчыняеца таксама ў водным рошчыне цыяністага калі (KCN). З ртуцьцю ўтварае амальгаму.

Золата на земнай паверхні раскідана ўсюды, але ў надзвычайна малой колькасьці. Знаходзілі яго нават у некаторых гарачых крыніцах (Пн. Амэрыкі), а таксама ў морскай вадзе. Ліверсідж вылічыў, што на кубічную мілю морскай вады рашчынена каля 200 тон золата.

Сталыя месцы заляганьня золата, з якіх яно і здабываецца, падзяляюць на: 1) *карэнныя* і 2) *пяскі*.

Карэнныя месцы заляганьня ў сваю чаргу падзяляюць на *першапачатковыя* і *другапачатковыя*. У першапачатковых карэнных заляганьнях золата знаходзіцца сярод крышталічных парод вогненнага глыбіннага паходжэння (сярод гранітаў Мэксыкі, базальтаў Аўстраліі, дыорытаў, дыябазаў Уралу), трапіўши ў пароду разам з яе выніканьнем змагмы. У другапачатковых карэнных заляганьнях золата трапіла з водных гарачых рошчынаў; часцей за ёсё золата тады знаходзіцца сярод так званых „жыльных“ мінералаў, як кварц (кварцевыя жылы з золатам).

Золатаносныя пяскі („россыпи“) ёсьць ужо продукт распаду і размываньня карэнных заляганьняў золата. Цякучая вада выносіць матэрыял распаду земнай пароды часам на значную адлегласць ад карэннага заляганьня золата, адкладаючы яго разам з пяском і іншымі мінералаўмі па далінах золатаносных рэк. Асабліва багатыя бываюць золатам пяскі, што залягаюць па ямінах, западзінах гэтых далін (так званныя „карманы“).

Каб здабыць золата з карэннага яго месца заляганьня, трэба спачатку раздрабіць пароду, прывесьці яе да стану пяску; гэта дасягаецца рознымі способамі: пароду расціскаюць паміж чыгунных пліт, або разъбіваюць моцным напорам вады і г. д.

З золатаноснага пяску золата аддзяляюць таксама рознымі способамі. Самым старым і вядомым лічыцца способ прамыўкі. Залаты пясок бярэцца з месца заляганьня і адвозіцца на прамыўны ставок (нахілены стол з жалабкамі ўпоперак). На ставок пускаюць ваду, якая зносіць кварцавы

^{*)} Азначэнне хэмічных формул—гл. дадатак.

пясок, а золата, як цяжэйшае, пакідае па жалабкох. Па жалабкох застаецца золата разам з іншымі цяжэйшымі мінэраліямі—магнэсавым жалезъняком, жалезным блішчаком і г. д.; гэта мешаніна завецца *шліхам*.

З шліху золата выбіраюць ртуцьню, наліваючы яе ў шліх; спосаб гэты завецца *амальгамацыяй*. Ад амальгамы золата можна вызваліць награваньнем (ртуць выпараецца пры 360°).

Калі золата здабываецца з жыльных заляганьняў, дзе яно перамешана бывае з рознымі сярчанымі мінэраліямі, то амальгамацыяй яго цяжка аддзяліць і выбраць. Тады яго здабываюць хэмічным спосабам—*хлёрынацыяй* альбо *рошчынам* *цыяністага калі*.

На Урале ўжо лічыцца прыбытковым, калі на 100 пудоў пароды прыпадае 17—20 доляй золата. Калі на 100 пудоў прыпадае 2 залатнікі, прыіск лічыцца вельмі багатым.

Галоўныя залатаносныя краіны ў сьвеце наступныя:

1. Амерыканскія штаты—Каліфорнія і Нэвада. У Каліфорніі золатаносныя жылы праразаюць цэлы шэраг парод і некаторая маюць працяг да 80 ангельскіх міль даўжыні і ад 6 да 60 фут. шырыні. Золата было вынайдзена ў Каліфорніі ў 1848 г., калі і пачалася „залатая гарачка“.

У штаце Нэвада залягае вядомая комстокская жыла, да 200 мэтраў грубінёй; яна дала з 1859 па 1891 г. золата на 280 мільёнаў рублёў.

2. Канада таксама багатая на золата, асабліва пяскі рэчкі Клондайка.

3. Вялізныя залатыя багацьці знаходзяцца ў Аўстраліі (пяскі Новага Пд. Уэльса і Вікторыі). Золата ў Аўстраліі знаходзіцца як карэннае, так і рассыпное, залягаючы сярод розных парод і розных геолёгічных систэм (асабліва багата сярод пластоў трацьцёвой систэмы).

4. Вельмі багатая на золата Пд. Афрыка (паміж рэчак Лімпопо і Ваalem). У 1883 г. былі знайдзены тут золатаносныя пароды (конглёмэраты, або зълепнякі) і з таго часу па 1904 г. дабыта звыш 45.600 пудоў золата.

5. Кітай, Японія, востраў Борнэо і інш.

6. Урал. Дабыча пачалася з 1747 г. Асабліва вядомыя бярозаўскія заляганьні (кварцавыя жылы), дзе колькасць золата дасягае ад 1 да 10—12 залатнікоў на 100 пудоў пароды, а часам і да 1 фунта і болей. Багатымі пяскамі зьяўляюцца таксама міаскія (на р. Miac, Пд. Урал, Арэнбургская акруга), дзе былі знайдзены самыя вялікія самародкі.

7. Сібір—Енісейская, Іркуцкая, Забайкальская, Амурская і Приморская краіны, а таксама Томская і інш. Там дзейнічаюць да 1.000 прыіскак, але яшчэ далёка ня ўсе золата-

Мінэралёгія.



носныя раёны Сібіры закрануты работамі. Па іншых краінах золата хаяці здабываецца, але яня мае сусьветнага экономічнага значэння.

У даваенныя часы на сусьветны рынак золата дастаўлялася ў гэткіх адносінах: Трансвааль (Пд. Афрыка)—179.000 кілограм; Пн. Амэрык. Злучаныя Штаты—144.000 кіл.; Аўстралія—123.000 кіл. і Урал—Сібір—37.000 кіл.

Золата на земнай паверхні распаўсяджана, як элемэнт, у самародным стане; іншыя мінералі, якія маюць у сабе золата (тэльлюрыстыя злучэнні золата, „блеклыя руды“), сустракаюцца вельмі рэдка.

Самароднае серабро (Ag —*argentum*). Кубічная сынгонія. Цьвёрдасць 2,5—3; адносная вага 10—12.

Найчасцей сустракаецца ў выглядзе дроцікаў, лусачак, дрэзваватых утварэнніяў на пародзе (напрыклад, на кварцы) і інш. (мал. 3 і 4). Коўкае і цягучае. Колер сярэбрана-белы або жоўтаваты, 1° топкасьці 945° . Зъмяшчае падмешкі зо-



Мал. 3.



Мал. 4.

лата, медзі, плятыны, волава, ртуці, жалеза і інш. Колькасць золата даходзіць да 40 проц. Колькасць медзі да 10 проц. Рашчыняеца ў азотным квасе (HNO_3) і моцным сярчаным квасе (H_2SO_4). Самароднае серабро сустракаецца, пераважна, як продукт распаду розных прыродных злучэнніяў яго з серкай і іншымі элемэнтамі, а таму знаходзіцца, звычайна, на паверхні розных сярэбранных руд.

Самароднае серабро было ўжо вядома ў старажытныя часы, як і золата, хаяці здабываецца яго і яня так лёгка, бо яно ніколі не залягае па рэчных адкладах („пяскох“), але сустракаецца толькі ў цьвёрдай пародзе. Знаходзілі, праўда, масу самароднага серабра да 340 пудоў (Фрайбэрг—Саксонія). Месцазаліганыні самароднага серабра будуць апісаны пры рудах.

Самародная медзь (*Cu—cyprum*¹⁾). Кубічна сынгонія. Цвёрдасць 2,5—3; адносная вага 8,5—8,9. Часта сустракаецца ў форме выразных крышталяў: октаэдра (111), куба (100), ромб. дод. (110), пірамід. куба (210). Сустракаюцца блізьнюкі. Частьцей дроцікі, валаскі і г. д. Злом гаплікаваты. Колер чырвоны. Коўкая і цягучая. Падмешкі досыць рэдка бываюць (серабра да 7 проц., жалеза да 2 проц.). Як і самароднае серабро, медзь утварае, галоўным чынам, залежы на сваіх рудах.

З месцаў, багатых на самародную медзь, можна ўказаць на: Урал (Богаслоўская акруга, Турыйская акруга, Ніжня-Татільская); Сяміпалацінская акр., дзе сустракаліся самародкі да 400 пудоў; Фэргана, Алтай, Каўказ, Рэйн, Саксонія і асабліва штат Мічыган, на беразе Верхняга возера (у 1857 г. тут была знайдзена маса медзі ў 26.460 пудоў).

Самародная ртуць, жывое серабро (*Hg—hydrargirum*). Адносная вага 13,5—13,6. Гэта адзіны пры звычайнай тэмпературы вадкі мэталь; сустракаецца ў выглядзе кропелек сярод пароды. У большасці выпадкаў самар. ртуць ёсьць продукт распаду ртутных руд (цынобры і інш.) і сустракаецца разам з гэтымі рудамі (гл. далей). Замярзае пры 40° С, крышталізуючыся тады па кубічнай сынгоніі. Амальгамамі завуцца мешаніны ртуці з іншымі мэталіямі; у прыродзе ёсьць амальгамы з золатам і серабром (часта ў выглядзе добрых крышталікаў куб. с.).

Група плятыны.

Сюды належаць мэталі: плятына, ірыд, палядым, осьміум, а таксама жалеза. Усе яны даюць у прыродзе мешаніны між сабой у розных пропорцыях (ізоморфныя мешаніны; частцей плятына з ірыдам—ірыдавая плятына).

Плятына (*Pt—platina*). Куб. с. Цвёрдасць 4—5; адносная вага 14—19 (адносная вага чыстай плятыны 21,5). Злом гаплікаваты. Блеск мэталічны, стальна-шэры, да срэбна-белага. Мае падмешкі, частцей ірыд і жалеза (апошняга да 10 проц. і болей). Топіцца пры 1770°; рашчыняеца толькі ў мешаніне азотнага і салянага квасаў і не зъмяняеца на паветры, як і золата. У хэмічнай прамысловасці і лябораторыях ідзе на дрот, тыглі, рэторты, крышачкі і інш., дзе патрэбна высокая тэмпература і незъмяняемасць ад квасаў (не прапануеца награваць і напальваць у плятынавых тыглях серку і мышак, бо з імі яна досыць лёгка злучаеца).

Упяршыню плятына была знайдзена сярод залатых пяскоў Колюмбіі ў 1735 г., і яе палічылі за серабро (пагіш-

¹⁾ Грэкі здабывалі медзь на востраве Кіпры (*aes cyprium*; адкуль лацінскія слова *cyprianum*).

панску plata—серабро). Затым, у 1819 г., гэты мінэраль быў знойдзены на Урале. З таго часу Урал займае першае месца ў сьвеце па здабычы плятыны (болей 90 проц.). Плятына на Урале знаходзіцца ў „rossyspях“ рачных далін, сярод пяску і зялёных глін (Бісэрскі завод, Н.-Тагільскі). Сярэдняя даваенная здабыча уральскай плятыны складала каля 350 пудоў у год. Плятына расцэньваецца вышэй за золата ў 3—5 разоў. (Мал. 5: 1—14 золата; 15—16 плятына).



Мал. 5.

таксама разам з плятынай (на 5.000 кг. плятыны прыходзіцца 32 кг. осмія). Ужываецца на электрычныя і газакалільныя лямпы.

Самароднае жалеза (Fe—ferrum). Куб. с. Цвёрдасць 4,5; адносная вага 7,8. Блеск мэталічны, жалеза-чорны, да стальна-шэрага. Коўкае і магнітнае. У выглядзе элемэнту (самароднае) жалеза сустракаецца досыць рэдка, як невялічкія лусачкі і пласточкі сярод розных парод. Самае вядомае яго заляганье гэта на востраве Дыско (каля Грэнлянды), дзе ёсьць масы жалеза ў некалькі сот тон сярод олівінавага базальту.

Самароднае жалеза ў прыродзе можа атрыманы з розных руд (пірыта— FeS_2 ; лімоніта $2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$) пад упльвам агніевых глыбінёвых мас у прысутнасці каменнага вугалю, графіту ды іншых вуглістых парод. Гэты процэс у прыродзе падобны да процэсу выплаўкі чыгуну ў гісэрнавай печы.

Другой крыніцай атрыманья жалеза ёсьць мэтэрты, што падаюць на зямлю з міжплянэтных прастораў. Да мэ-

Ірыд (Ir—iridium). Цвёрдасць роўна я цвёрдасці сталі; адносная вага 22. Здабываецца разам з плятынай. Ужываецца на каштоўныя фізичныя прылады (піромэтр Шатэлье). Топіца на 600° вышэй за плятыну. З ірыдавай плятыны зроблены вядомы эталёнмэтр (узорны мэтр, што знаходзіцца ў Парыжы).

Осьміум (Os). Самы цяжкі з вядомых элемэнтаў — 22,5. Здабываецца

тэорнага жалеза падмешаны нікель (як і да земнага жалеза) у пропорцыі ад 5—7 проц. (так званы камацыт альбо бэль-кавае жалеза) і ад 15—47 проц. нікелю (так званы тэніт, альбо стужкавае жалеза). Калі адшліфаваную паверхню мэтэорнага жалеза змачыць слабым азотным квасам, то атрымаюцца так званыя відманштэтавы фігуры (ад імя вучонага Відманштэта, што першы вынайшоў іх), бо азотны квас болей упльвае на тыя часткі жалеза, якія бядней на нікелі (камацыт). Жалеза альбо становіць усю масу мэтэора, альбо большую частку яго, альбо толькі ўкроплена ў каменнью масу (SiO_2). Цікава, што ў масе мэтэорнага жалеза знаходзілі графіт і дробныя зянняткі дыяманту. Велічыня жалезных мэтэораў вельмі розная; вядомы мэтэоры ў 909 кгл. (Заходняя Аўстралія), у 198 кгл. (Чылі) і меней. Па некаторых музэях сабрана значная колькасць мэтэорытаў; так, музэй у Вене мае 1.850 мэтэорытаў, большая частка якіх ёсьць мэтэорнае жалеза.

Група мышака.

Да гэтай групы мінералаў належыць самародны мышак (As), сурма (Sb), бісмут (Bi), тэлюр (Te). Усе яны крышталізуюцца па гексагональнай сингоніі (ромбоэдры).

Самародны мышак (As—arsenicum). Цьвёрдасць 3,5; адносная вага 5,8. Крохкі. Колер алавяна-шэры, цёмна-шэры. Ад полымя літавальнай дудкі зынікае; пара кладзеца белым налётам далёка ад ямінкі (на вуглі) і дае выразны пах часнаку. Сустракаецца ў верхніх частках мышаковых руд (Алтай, Урал).

Самародны бісмут (Bi) часцей выпадае з гарачых криніц; здабываецца ў Забайкальлі, Піткаранце (Фінляндия), Саксоніі, Чэхіі, Швэціі і інш.

Самародная сурма (Sb—stibium), як і мышак, рэдка бывае хэмічна чыстай. Блеск выразна мэталічны, колер алавяна-белы. Дае на вуглі (над полымем літавальнай дудкі) белую пару (Sb_2O_3), якая асядае каля ямінкі, дзе заходзілася спраба.

Група серкі.

Самародная серка (S—sulfur). Ромбічная сингонія (піраміда, базапінакоід). Сустракаецца і ў шчытных масах, ныркаватых утварэньях і г. д. Цьвёрдасць 1,5—2,5; адносная вага 2,0—2,1. Блеск тлусты. Колер саламяна-жоўты, да шэраватага. Топіца пры 114° . Гарыць сінім полымем. Распускаецца ў CS_2 (серчак вугалю). Самародная серка ўтвараецца ў верхніх зонах земнай кары, з прычыны распаду яе газавых злучэнняў. Пры вулканічных выбухах яна выпадае ад

злучэнія двух вульканічных газаў SO_2 (сярністы ангідрыд) і H_2S (серкавадарод), па формуле $\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{S} = 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{S}$; утвораецца пры гэтым вада і вольная крышталічная серка. Як прыклад, можна ўказаць выпадзеніе серкі з дымніц каля вулькану Везувія, таксама на востраве Ісландыі.

Другім, больш пашыраным у прыродзе, спосабам утворэння серкі ёсьць расклад розных сярчаных злучэніяў, напрыклад, мінералю гіпсу ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$). Повадам да рэакцыі служаць розныя вугальныя злучэніні (нафта, графіт і г. д.). Рэакцыя ідзе ў трох фазах:

1. $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{C} = \text{CaS} + 2\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$;
2. $\text{CaS} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{S}$;
3. $\text{H}_2\text{S} + \text{O} = \text{H}_2\text{O} + \text{S}$.

Такім чынам, з гіпсу ўтвораецца спачатку сярчаны кальцыум (CaS), затым серкавадарод (H_2S) і, нарэшце, ад злучэнія серкавадароду з тленам паветра — вольная серка. На ўзорах мінералю з Дагестану (Каўказ) відаць, як на адным кавалку зъмяшчаецца серка і гіпс. Процэс можа адбывацца і гэтак, што вада, працякаючы па гіпсавых адкладах, рашчыняе яго. Затым, трапляючы на розныя балотныя торфавыя ўтварэніні, такая вада пад уплывам гнільных матэрый, выдзяляе H_2S , а гэты апошні дае з тленам (0) ваду і серку.

Серку даюць і розныя сярчаныя мэталі і сульфасолі, як пірыт (FeS_2), алавянны блішчак (PbS) і г. д. Пры гэтым таксама раней утвораецца ад раскладу гэтых мінералаў H_2S . Серка тэхнічна вельмі патрабны мінераль. Яна ўжываецца пры каўчукавых вырабах, пры загатаваньні запалак і сярчанага квасу, серкавугалю (CS_2), дымнага пораху і розных іншых сярчаных злучэніяў. Двутленікам серкі (SO_2) акурваюць вінаграднікі. Найлепшыя паклады серкі, якія распрацоўваюцца з старажытных часоў, знаходзяцца на востраве Сыциліі.



Мал. 6.

тэрэбны мінераль. Яна ўжываецца пры каўчукавых вырабах, пры загатаваньні запалак і сярчанага квасу, серкавугалю (CS_2), дымнага пораху і розных іншых сярчаных злучэніяў. Двутленікам серкі (SO_2) акурваюць вінаграднікі. Найлепшыя паклады серкі, якія распрацоўваюцца з старажытных часоў, знаходзяцца на востраве Сыциліі.

Паклады серкі вядомы таксама ў Кроацыі, Галіцьї, Гішпанії (Кадыкс), Польшчы (Келецкі раён), Дагестане, пустыні Каракум і іншых краінах. У 1900 годзе з Сызылі было вывезена (у Злучаныя Штаты) каля 557.000 тон серкі.

Да групы серкі належыць таксама рэдкі самародны сэлен (Se).

На мал. 6 маём: 1) піраміду, 2) пір. з базопінак., 12) серка з гарачых крыніц.

Група вугалю.

Да гэтай групы належаць два мінералі—дыямэнт і графіт.

Дыямэнт, алмаз (C — $carbo$). Кубічная сингонія. Цвёрдасьць 10; адносная вага 3,5. Гэта самы вядомы і найболей ужываны, як каштоўны камень, мінераль.

Каштоўнасць яго залежыць ад яго ўласцівасцяй: 1) надзвычайна высокай цвёрдасці, у якой ён пераважае ўсе вядомыя мінералі і штучныя целы; 2) моцнага адхілення съятла (высокі паказацель—2,46), з прычыны чаго значная частка праменія съятла, трапіўшы ў мінераль, адбіваецца ад граняй і выходзіць назад (поўны нутраны адсьвет); 3) моцнага рассяяння съятла, з прычыны чаго белы прамень распадаецца на свае часткі і дае надзвычайна прыгожае злучэньне і „ігру“ колераў (так званы „агонь“ дыямэнта); 4) рэдкасці яго знаходжання ў прыродзе. Блеск самаўласцівы, так званы „алмазны“. Чысты дыямэнт дасканала празрысты („чистай вады“), але афарбоўваецца звычайна ў шэры, жоўты, зялёны, чырвоны, сіні і чорны (рэдка) колер.

Зусім бескаляровы і празрысты дыямэнт ёсьць чисты вугаль (C — $carbo$), бо пры высокай тэмпературы ў чистым тлене (O) згарает CO_2 , не даючи пры гэтым попелу; афарбаваныя-ж адмены даюць крыху попелу (жалеза, крэмніум і кальцыум). Луплівасць дыямэнта дасканала. З крышталічных формаў часцей наглядаюцца октаэдры, куб з піраміdalным кубам, ромб. додэк. і саракавасцімі граньнікі; грані апошняга часта закруглённыя і тады маюць кулістую форму.

Ёсьць тры адмены дыямэнта: 1) уласна дыямэнт, 2) борт—радыяльная галачкі з крышталікамі ў сярэдзіне, 3) карбонадо—шчытныя масы бура-чорнага колеру.

Дыямэнт сустракаецца асобымі крышталіямі або кавалкамі крышталіяў сярод пароды і бывае ад ледзь прыметных зярнят да 6—10 сантиметраў.

Гэта каштоўны камень 1-ae клясы; расцэньваецца на так званыя „караты“ (0,2 грама). Звычайна дыямэнт „гравяць“, прыдаючы прыроднаму мінералю тыя ці іншыя новыя грані (звычайна надаюць форму октаэдра або саракавасцімі-

граньніка). Шліфуюць дыямэнт алмазным-жа парашком, прымакоўваючы апошні на круг; круг прыводзяць у рух і падстаўляюць пад парашок камень. Такім чынам атрымоўваюць так званыя „брыльянты“. Раней дыямэнты здабываліся выключна на Індостане (усходні бок узгоркавага Дэкану) сярод пескавікоў і конглёмэратаў, а таксама па рачных адкладах гэтай краіны. Цяпер гэтыя заліганыні ў значнай меры павыбранны і камені болей 20 карат зьяўляюцца рэдкасцю. З Індыі паходзяць усе старыя вядомыя брыльянты, як „Вялікі Могол“ (787,5 карат; пасъля шліфоўкі 280 карат), „Прынц Рэгент“ (належаў французскай дзяржаве) і інш.

У 1725 г. былі знайдзены дыямэнты ў Бразыліі, а ў 1867 г., на беразе рэчкі Оранжавай (Пд. Афрыка) былі знайдзены новыя паклады гэтага цікавага мінералу¹⁾. З тых часоў Паўднёвая Афрыка па велічыні і колькасці дыямэнтаў далёка пакідае іншыя краіны. У 1905 годзе тут быў знайдзены самы вялікі з вядомых дыямэнтаў — „Кельлінан“, які важыў 3.024 караты і меў 10 см. × 6 см. × 5 см. аб'ёму. З яго зрабілі чатыры брыльянты (належаць ангельскай кароне).

Дасьледванье паўднёва-афрыканскіх капальняў высьветліла пытаныне аб паходжэнні дыямэнтаў у прыродзе. Дыямэнты знаходзяцца там сярод асобнай пароды („кімберліт“ — вульканічны туф), якая ідзе на недасяжную глыбіню ў выглядзе леечкі. Думаюць, што мінераль, утварыўшыся на значнай глыбіні пад зямлёй, быў выкінуты праз леечку на земную паверхню нейкім выбухам. Досьледы Муассана і іншых над атрыманнем штучных алмазаў²⁾, а таксама знаходжанье дыямэнтаў



Мал. 7.

дыямэнтаў у прыродзе. Дыямэнты знаходзяцца там сярод асобнай пароды („кімберліт“ — вульканічны туф), якая ідзе на недасяжную глыбіню ў выглядзе леечкі. Думаюць, што мінераль, утварыўшыся на значнай глыбіні пад зямлёй, быў выкінуты праз леечку на земную паверхню нейкім выбухам. Досьледы Муассана і іншых над атрыманнем штучных алмазаў²⁾, а таксама знаходжанье дыямэнтаў

1) Адзін падарожнік убачыў выпадкова ў руцэ сялянскага хлопчыка бліскучы каменьчык, які аказаўся дыямэнтам у 21 карат і быў прададзены за 5.000 рублёў.

2) Муассан растапляў жалеза ў графітавым тыгле і пасъля хуткага ахаладжэння атрымаў невялічкія алмазныя зярніты.

сярод мэтэорнага жалеза, пацьяджарджае думку аб тым, што дыямэнты ўтвараюца з вугальнае матэрыі (графіт) пры ўмовах высокага ціску і высокай т^о. Пры павольным напальваныні дыямэнт пераходзіць у графіт.

Алмаз ужываецца для рэзкі шкла, а таксама пры съвідраваныні цьвёрдых земных парод („алмазнае съвідраванье“): да пустога цыліндра (вальца) прымацоўваецца наканечнік з алмазамі, якія пры вярчэніні съвідра рэжуць досыць лёгка самыя цьвёрдые пароды.

Дыямэнты падрабляюцца „стразам“ (шкло з волавам). Каб выявіць падробку, служыць: 1) досьлед на цьвёрдасць, 2) прысутнасць на стразе дробных бурбалак, відных праз лупу, і съяды чарапашкавага злому ў сярэдзіне падробкі, 3) рэнтгенаўскія праменіні: яны праходзяць праз мінераль і не праходзяць праз шкло.

Графіт (C). Гэксагональная сынгонія. Цьвёрдасць 1—2; адносная вага 2,3. Згаре цяжэй за дыямэнт, але дае попел (да 10 проц. і болей), які складаюць SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , CaO і інш.

Пахаджэніне яго двойчае: у вадных заляганьнях ён выдзяліўся з растопленых магматычных мас (сілікатных SiO_2), у іншых, бяспрэчна, органічнага, расыліннага пахаджэнія, як апошняя стадыя процесу: торф, буры вугаль, кам. вугаль, антрацыт, графіт.

Ужываецца на алоўкі, агнітрывалую пасуду, пры гальванопластыцы і г. д.

Месцазаляганьні: 1. Іркуцкі край. 2. Енісейскі край—р. Н. Тунгузка. 3. Урал. 4. Фінляндыя. 5. Херсоншчына—вёска Пятрова Аляксандраўскага раёну. 6. Баварыя і іншыя краіны

На мал. 7: 1) октаэдр алмаза (0,2 гр.), 2—6 алмазы, 8—9 графіт.

2-ая КЛЯСА МІНЭРАЛЯЎ.

Серкавыя, сэленавыя, тэлюравыя, мышаковыя і сурмянавыя злучэніні.

Ва ўсіх гэтых злучэнінях серка грае ролю тлену, замяшчаючыся часам сэленам (Se) і мышаком (As). Серкавыя злучэніні падзяляюцца па хэмічных адзнаках на сульфаквасы, сульфабазы і сульфасолі. Сярод гэтае клясы ёсьць значны лік тэхнічна патрэбных мінэраляў. Большая частка іх над упливам вады і паветра аквасыняюцца і распадаюцца.

A. Сульфаквасы.

Рэальгар (AsS). Прыроднае злучэніе серкі з мышаком. Моноклінная сынгонія. Цьвёрдасць 1,5—2; адносная вага 3,6. Блеск тлусты. Колер чырвоны, да вішнёвага. На

полымі літавальнае дудкі топіцца і, згараючи, дае пах мышаку. У прабірцы дае цёмна-жоўты налёт („вазгон“). Утвараецца рэальгар ад узаемадзейнасці газавых вульканічных продукцый, а таксама выпадае з гарачых крыніц. У павярховых зонах земнай кары рэальгар нястойкі і пераходдзіць паступова ў наступны мінераль.

Аўрыпігмэнт (As_2S_3), які таксама ёсьць злучэнне серкі з мышаком, але іншае хэмічнае будовы і формулы. Аўрыпігмэнт крышталізуецца па ромбічнай сынгоніі (хаяня нявыразнай, блізкай да монокліннай). Цьвёрдасць 1,5—2; адносная вага 3,5. Блеск тлусты да пэрлямутравага. Колер лімонна-жоўты, да ружаватага. Аўрыпігмэнт ужываецца на фарбы (жоўтая фарба—опэрмэнт). Рэальгар ужываецца пры сітцанабіўным вырабе, скураных вырабах (вытраўляе волас) і інш. Абодвы мінералі, апрача таго, служаць на загатоўку мышаковых хэмічных і мэдычных прэпаратаў.

Група антымоніта.


Сурмяны блішчак, антымоніт (Sb_2S_3). Раней растлумачым тры тэрміны, якія ўжываюцца, галоўным чынам, як практычныя назвы некаторых руд:

1. **Блішчакі** („блески“)—гэта руды, якія зъмяшчаюць у сабе які-небудзь мэталь, і маюць выразна мэталічны съветла-шэры блеск, падобны на блеск волава.

2. **Іскракі** („колчеданы“)—руды з мэталем, але блеск жаўтаваты, мядзяна-латунны.

3. **Падабнякі** („обманкі“)—руды з мэталем, але блеск іх не мэталічны, шкляны.

Антымоніт і ёсьць сурмяны блішчак. Блеск яго выразна мэталічны, съветла-шэры. Ромбічная сынгонія. Цьвёрдасць 2; адносная вага 4,6. Крышталі часцей выцягнутыя, іголкаватыя. Топіцца лёгка; дае на полымі густы дым і белы налёт тленіка сурмы (Sb_2O_3) на вуглі. З рошчынаў у едкім калі (KOH) выпадае (пры



Мал. 8.

падліваныні квасу) жоўты ападак. Ад HCl дае пах серка вадароду. Галоўная руда на сурму (Sb). Выпятраючыся на паветры пераходзіць у жоўтую вохру. Ужываецца для атрыманьня серкавадароду і мэталічнае сурмы; сурма ідзе на розныя стапнікі і сталь. Месца заляганьня: Японія (жыльныя паклады вострава Шыроку), Вэнгрыя, Францыя, Каўказ (Тыфліскі раён), Урал (Бярозаўскі раён), Кацярынаслабодчына (каля Мікітаўкі, разам з цынобрай) і інш.

Да гэтай-же групы належаць: бісмутавы блішчак (Bi_2S_3) і сэленабісмутавы блішчак (Bi_2Se_3). Бісмут ужываецца на стапнікі, на бялілы, мэд. прэпараты. Мал. 8—сурм. бл. крышталь з Японіі.

Молібдэнавы блішчак, молібдэніт (MoS_2). Гексагональная сынгонія. Цьвёрдасць 1—1,5; адносная вага 4,8. Галоўная руда на молібдэн. Ужываецца на галубую фарбу і розныя мэдычныя прэпараты. Урал, Фінляндыйя.

В. Сульфабазы (злучэньні серкі з цяжкімі мэталіямі).

Група галеніта.

Алавяны блішчак, галеніт (PbS). Злучэньне серкі з воловам (Pb —plumbum). Кубічная сынгонія. Цьвёрдасць 2,5; адносная вага 7,6. Блеск выразна мэталічны, цёмна-шэры, да чырвоначатага. Часта дае добрыя крышталі куба (100), октаэдра (111), ромб. дод. (110), пір. куба (210) і комбінацый розных форм кубічнай сынгоніі. На гранях куба на глядаецца паралельная штрыхаватасць. З прычыны кубічнай луплівасці ўтвараецца на кавалках галеніта харацэрная прыступчатасць. На мал. 9 маём комбінацыю куба з октаэдром; відаць прыступчатасць на вялікіх гранях куба. Ніколі ня бывае хэмічна-чыстым, бо мае ізоморфныя падмешкі, часцей Ag_2S і Cu_2S . Перад літавальнай дудкай топіцца (у пашку, іначай раскідваецца), пакрываючы вугаль зялёна-жоўтым налётам; дае галачку („каракё“) волава. Дае рэакцыю на серку. Галеніт досыць распаўсюджаны мінераль, часцей сустракаецца ў жыльных масыўных пародах, але трапляецца і ѿрод пластовых парод, заступаючы сабой вапняк і долёміт. Разам з ім залягаюць пірит, мяձязны іскрак, цынкавы падаб-



Мал. 9.

✓ **няк.** Галоўная руда на волава, чаму і мае значную каштоўнасць. Галоўныя месца заляганні: Гішпанія (на першым месцы), Нямеччына (Гарц, Саксонія), штат Колёрадо (рэчка Арканзас), Каўказ (Садонскія руднікі, каля Уладыкаўказу). Тут на 16 кг. руды вытапляецца 11 кг. волава і 25 грам серабра.

Сярэбраны блішчак, аргентыт (Ag_2S). Кубічная сынгонія. Цвёрдасць 2—2,5; адносная вага 7,4. Адна з галоўных руд на серабро. Часта з галенітам. Алтай, Саксонія, Богемія, штат Нэвада і інш.

Група халькозына.

Мядзяны блішчак, халькозын, шкляная мядзяная руда (Cu_2S). Ромбічная сынгонія. Цвёрдасць 2,5—3; адносная вага 5,8. Блеск слаба мэталічны. Колер чорна-алавяна-шэры. Перад літавальнай дудкай афарбоўвае полымя ў галубы колер. Дае з содай каралёк медзі. Рашчыненне ў HNO_3 , выдзяляючы серку. Адна з лепшых мядзяных руд, хаяць досыць рэдкая. Займае верхнія горызонты іншых злучэніньняў медзі з серкай. Урал („Меднорудянский рудник“), Шлёнск, Ангельшчына (Корнваліс).

Група сфалерыта.

Цынкавы падабняк, сфалерыт (ZnS). Кубічная сынгонія, кляса тэтраэдра. Цвёрдасць 3,5—4; адносная вага 4,2. Часта ўтворае добрыя крышталі, на якіх вызначана да 37 асноўных форм. Блеск немэталічны, тлусты або алмазна-шкляны. Колер буры, чорны, часам з адценнямі чырвона-і зялёнага; рэдка белы. Пры награванні сьвеціцца (фосфорысціруе). Хэмічны склад няпэўны; падмешкамі могуць быць: MnS , PbS , Ag_2S , CdS , TeS (да 12%) і інш. серкавыя злучэніні. Перад літавальнай дудкай раскідваецца з трэскам; топіцца толькі на вострых кавалачках. Дае каралёк і белы налёт ZnO на вугалі (калі накіраваць на мінераль тленікавае полымя). Налёт, змочаны азотна-квасным кобальтам і зноў прапалены, робіцца зялёным.

Сфалерыт—найболей распаўсюджанае ў прыродзе злучэніне цынку. Умовы яго ўтворэнія і месца заляганні падобны да гэткіх-жэ галеніту, з якім сфалерыт звычайна і залягае. Як кожнае серкавае злучэніне, цынкавы падабняк лёгка распадаецца, пераходзячы ў цынкавы вітрыоль (купорос) і іншыя цынкавыя мінералі. Адна з галоўных цынкавых руд: Каўказ (Садонскі руднік), Фінляндія, Алтай (Нерчынск), Польша (Келецкі раён), Саксонія, Шлёнск.

Сюды-ж належаць: марганцовы падабняк (MnS) і інш.

Група вюртцыта.

Вюртцыт (ZnS). Гексагональная сингония. Мінераль такога-ж хэмічнага складу, як сфалерыт, толькі іншае крышталічнае будовы (так званы дыморфізм, двуформ'е).

Да гэтай-же группы належаць мінералі:

Нікелін, купфернікель, чырвоны нікелевы іскрак ($NiAs$). Гексагональная сингония. Цвёрдасць 5,5; адносная вага 7,7. Блеск металічны. Колер надта харктэрны—мядзяна-чырвоны. Перад літавальнай дудкай дае пару мышаковую і крохкі каралёк. Адна з галоўных нікелевых руд: Аргентына, Саксонія, Забайкалье.

Пірротын, магнітны іскрак (FeS). Гексагональная сингония. Цвёрдасць 3,5—4,5; адносная вага 4,6. Блеск мэталічны. Колер бранзовы, да томпакава-бурага. Уладае магнітнасцю сам па сабе і дае магнітны каралёк на вугалі. Некаторыя адмены пірротына зъмяшчаюць NiS , таму здабываюцца, як нікелевые руды.

Каўказ, Арэнбурскі раён (разам з мядзянымі рудамі), Саксонія, Баварыя, Пэнсильванія.

Група цынабарыту.

Цынобра (киноварь), цынабарыт (HgS). Злучэнне ртуці і серкі. Гексагональная сингония. Цвёрдасць 2—2,5; адносная вага 8,2. Блеск алмазны. Рыса крывяна-чырвоная. Колер харктэрны чырвоны. Крышталікі дробныя. Часьцей утворае шчытныя масы. Перад літавальнай дудкай зусім зьнікае. У закрытай прабірцы дае кропелькі ртуці на халодных мясцох і рэакцыю на серку. Рашчыняеца ў HNO_3 . HCl . Паходзіць з гарачых водных рошчынау. Усе месцы заляганьня цынобры дапасаваны да тых вучасткаў земнай кары, дзе яна сабрана ў зборкі і пабіта глыбокімі шчылінамі. Тут па шчылінах з глыбінь узьнімаюцца растопленыя магматичныя (сілікатавыя) масы, якія і выносяць цынобру да верхніх зон земнай кары. Гарачыя воды насягаюцца мінералем, пераносяць яго і адкладаюць зноў.

Адзіная руда на ртуць і таму вельмі каштоўны мінераль.

Галоўнейшыя паклады цынобры, якія даюць на сусьветны рынак каля $\frac{5}{6}$ усіх ртуці, знаходзяцца ў трох краінах: каля Альмадэну (Гішпанія, Сіэрра-Морэні), Ідрыя (Аўстрыя) і Каліфорнія. Вядомы паклады і на Украіне, каля ст. Мікітаўкі (Бахмутскі раён). Руданоснай пародай зъяўляюцца тут пескавікі і кварцыты каменна-вугальнай систэмы. Тут-же на Мікітаўскай гісэрні і вытапляеца з цынобры ртуць. (Даваенная здабыча ртуці на Мікітаўскай гісэрні становіла каля 12.000 пудоў у год).

Мэтацыннабарыт (HgS). Кубічная сынгонія. Рэдкі мінераль.

Ковэльлін, мядзянае індыго (CuS). Гэксагональная сынгонія. Колер харктэрна сіні. Блеск ваксаваты.

Група пірыта.

Пірыт, сярчаны іскрак, жалезны іскрак (FeS_2). Кубічная сынгонія, кляса пэнтагональнага додэкаэдра. Цьвёрдасць 6—6,5; адносная вага 5,2. Часта ўтварае ідэальна правільныя крышталі; лік асноўных форм даходзіць да 87. Часцей наглядаюцца кубы і пэнтагон-додэкаэдры. Грані куба часта маюць харктэрную штыроўку, кірунак якой на суседніх гранях ўзаемна-пэрпэндыкулярны. Нярэдкі таксама правільныя октаэдры; часта блізьнюкі, праастаючы адзін аднаго, даюць цікавыя формы так званага „жалезнага крыжа“. На мал. 10 маём:



Мал. 10.

леза і серку. Пірыт адзін з самых пашыраных мінералаў. Ён знаходзіцца сярод масыўна-крышталічных парод (гнейсаў), сярод жыльных парод (разам з кварцам), а таксама досыць часта спатыкаецца сярод пластовых парод (пераважна глін). На земнай паверхні паступова пераходзіць у гідрат тленіку жалеза (буры жалязняк), вось чаму крышталі пірыта пакрываюцца бурым налётам. Пры гэтай прыроднай рэакцыі выдзяляецца вольная серка. Распадаючыся, пірыт дае і іншыя мінералі (гіпсы, галіновыя гліны). Паклады яго вядомы: на в. Эльбе, Пімонт (Італія), Саксонія, Піткарранта

куба часта маюць харктэрную штыроўку, кірунак якой на суседніх гранях ўзаемна-пэрпэндыкулярны. Нярэдкі таксама правільныя октаэдры; часта блізьнюкі, праастаючы адзін аднаго, даюць цікавыя формы так званага „жалезнага крыжа“. На мал. 10 маём:

1) куб; 2) октаэдр; 3) окт. з кубам; 6) пэнтаг. додэкаэдр і г. д.—крышталі пірыту.

Блеск мінералю выразна мэталічны. Колер сьветла-жоўты, так званы шпэйсава-жоўты, да залацістага. Рыса шэрэзялённая. Мае падмешкі $FeAs_2$, NiS_2 , а таксама дробныя зярніткі золата. Перад літавальнай дудкай топіцца ў магнітны каралёк; рэакцыя на жа-

V

(Фінляндия), Урал („Березовский рудн.“), Падмаскоўны раён (сярод вугалю), на Каўказе і інш.

Ужываецца, галоўным чынам, на сярчаны квас.

Да гэтай-жа групы належаць:

Шпэйсавы кобальт або шмальтын (CoAs_2), галоўная кобальтава руда, і

Кобальтавы блішчак, кобальтын (CoAsS).

Група марказыта.

Марказыт, прамяністы іскрак (Fe S_2). Ромбічная сынгонія. Мінераль тэй-жа хэмічнай формулы, што і пірыт, але іншае, як мы бачым, крышталічнае структуры. Рэдка ўтварае крышталі, часцей сустракаецца ў форме лусачак і радыяльных (прамяністых) утварэнняў. Па іншых уласцівасцях падобны да пірыту. Сустракаецца значна радзей за пірыт і таму на мае асаблівага практычнага значэння.

Мышаковы іскрак, міспікель, арсэнопірыт (FeAsS). Ромбічная сынгонія. Цьвёрдасць 5,5—6; адносная вага 6,2. Блеск мэталічны. Колер срэбна-белы. Поляем літавальнай дудкі сталляеца ў буры магнітны каралёк, выдзяляючы пару з часночным пахам. Зъмяшчае мешаніны серкавых злучэнняў Co , Ni , Mn і нават Au . Умовы ўтварэння і заляганья падобны пірытавым.

Урал (жылы сярод гранітаў), Сібір, Фінляндия, Саксонія, Шлёнск, Італія. Служыць для здабычы мышаку і яго прэпаратаў; некаторыя адмены ідуць, як руда на кобальт, серабро і золата.

С. Сульфасолі.

Мінералі, што належаць да гэтага аддзелу, ёсьць солі сульфаквасаў, дзе тлен (O) заступаюць Fe , Co , Ni , As , Sb , Bi . Усе яны здольны да рэакцыі двойчага раскладу і пераходзяць у водныя рошчыны. Лёгка распадаюцца ў звычайных варунах.

Група халькопірыта.

Мядзяны іскрак, халькопірыт (CuFeS_2). Злучэнне медзі, жалеза і серкі. Квадратовая сынгонія. Цьвёрдасць 3,5—4; адносная вага 4,3. Чацьцей іншых форм наглядаюцца сфеноэдры і скаленоэдры. Звычайна мінераль сустракаецца ў шчытных масах. Блеск мэталічны. Колер латунна-жоўты з залаціста-зялёным адценнем. З падмешак маюць значэнне серабро і золата. Перад літавальнай дудкай на вугалі лёгка сталляеца ў магнітны чорны каралёк. Дае рэакцыі на медзь (Cu), серку (S) і на жалеза (Fe). Рашчыняеца ў HNO_3 , выдзяляючы пры гэтым серку.

Халькопірт ёсьць самае пашыраңаे злучэнъне Си на земнай паверхні. Часта залягае разам з пірятам, галенітам і сфалеритам. Пад уплывам атмосфэрных ападкау або карбонатаў (вугальных злучэнъняў) жалеза з гэтага мінералю аквасъяеца ў буры жалязъяк; медзь, наадварот, аднаўляеца да тленіку медзі і ўтвараеца чырвоная мядзяная руда (гл. далей). Аднаўленъне медзі можа ісьці далей да ўтварэнъня самароднай медзі.

Ужываеца халькопірт, як руда на медзь. Галоўная месцазаліганыні: 1. Штат Монтана (Пн. Амэрыка). Выпаўніе разам з халькоцынам і борнітам (гл. далей) жылы сярод гранітаў. 2. Рамэльсбэрт (Гарц, Нямеччына), дзе руда здабываеца і вытапляеца медзь ужо з 972 г. нашае эры. 3. Гішпанія (руды здабываюцца тут яшчэ ў старажытнасці фінікіянамі, рымлянамі і картагенянамі). 4. Каўказ (Елісаветполь, Тыфліс). 5. Фінляндыя. 6. Сібір (Акмолінскі раён).

Пярэстая мядзяная руда, борніт (Cu_3FeS_3). Кубічная сынгонія. Цьвёрдасць 3; адносная вага 5,2. Крышталі сустракаюца рэдка. Блеск мэталічны. Колер ад томпакава-бурага да мядзянага з голубаватым і сінім адценнем. Адна з галоўных руд на медзь. Сустракаеца разам з мядзяным іскраком.

Група піраргірта.

Сюды належаць дзьве руды на серабро:

Піраргірт, сурмяна-срэбны падабняк, цёмна-чырвоная срэбная руда ($\text{Ag}_3 \text{Sb S}_3$). Цьвёрдасць 2,5; адносная вага 5,8. Блеск моцны мэталёйдна-алмазны. Колер ад густа-чырвонага да алавяна-шэрага. Перад літавальнай дудкай дае густы дым і белы налёт на вугалі ($\text{Sb}_2 \text{O}_3$). Карапёк серабра. Асабліва добрыя крышталі знаходзяцца на Гарцы. Мэксіка, Алтай. Лепшая руда на серабро.

Прустыт, мышакова-срэбны падабняк, сьветлая чырвоная срэбная руда ($\text{Ag}_3 \text{As S}_3$). Гэксагональная сынгонія. Блеск алмазны. Колер кошэнільна-чырвоны. Перад літавальнай дудкай лёгка топіцца і выдзяляе пах часнаку (As), дае крохкі карапёк. Сустракаеца ў тых-жа ўмовах, што і піраргірт, толькі значна радзей. Чылі, Пэру, Іоахімсталль (Богемія), Мэксіка.

Група бурноніта.

Бурноніт, чорная сурмяная руда (Cu Pb Sb S_3). Ромбічная сынгонія. Цьвёрдасць 2,5—3; адносная вага 5,9. Блеск мэталічны з тлустым адценнем. Колер стальна-алавяна-шэры, да жалеза-чорнага. Дае зялёна-жоўты налёт на вугалі (Pb) і рэшта мінералю дае з содай карапёк Си. Руда на медзь і волава. Гарц, Саксонія, Вэнгрия, Мэксіка, Данецкі басэйн.

Група тэтраэдрыта, або цъмяных руд.

Да гэтае группы належыць значны лік звязаных між сабой мінералаў сульфамышаковых, сульфабісмутавых і сульфасурмяных злучэньяў Cu, Fe, Ag, Zn, Ni, Co, Mn, Sn, Hg і Au. Хэмічны склад іх нясталы; яны ў прыродзе між сабой даюць мешаніны (ізоморфізм), але крышталічная структура гэтых мінералаў надзвычай сталая: правільная сынгонія, кляса тэтраэдра. Блеск металічны з масъляным адценнем. Колер стальна-шэры да чорнага. Цвёрдасць 3—4; адносная вага 4—5,3. Цъмяныя руды сustrakaюцца амаль выключна ў жылах сярод выбуховых парод. Чылі, Саксонія, Гарц, некаторыя руднікі Уралу і Каўказу, Нагольны Краж (Данецкі басейн).

Як прыклады, можам прывесці:

Сурмяная цъмяная руда $[Sb_2 S_7 (Cu_2, Ag_2, Fe, Zn) 4]$.

Мышаковая цъмяная руда, тэнантит.

Ртутная цъмяная руда, шварцыт.

Фрайбергіт—з значным лікам серабра.

З-яя КЛЯСА МІНЭРАЛЯЎ.

(Галёідныя злучэньні).

Група каменнаі солі.

Да гэтае группы належаць галёідныя злучэньні K, Na, NH_4 , Ag, якія сustrakaюцца ў прыродзе ў выглядзе наступных мінералаў: каменная соль ($NaCl$), сільвін (KCl), нашатыр (NH_4Cl), керарагірыт ($AgCl$), бромаргірыт ($AgBr$) і інш.

Усе яны крышталізуюцца па кубічнай сынгоніі.

Каменная соль, галіт ($NaCl$). Кубічная сынгонія. Цвёрдасць 2; адносная вага 2,1—2,2. Крышталізуецца амаль выключна ў кубах (100). Часта на штучных крышталях, а таксама на тых, што ўтвораюцца па салоных вазёрах, наглядаецца прыступчатасць: канты далёка высоўваюцца над гранямі, на месцы якіх утвораюцца ўгнутыя пірамідкі з прыступкамі. Луплівасць па гранях куба вельмі дасканалая. Роўніцы луплівасці можна наглядаць на значным кавалку каменнаі солі, калі ўдарыць па ім зълёгку малатком; тады ў сярэдзіне кавалка пабачым нібы пераборкі. Чыстая каменная соль празрыстая; рознымі падмешкамі афарбоўваецца ў жаўтаваты (тленікамі жалеза), шэры, галубы і інш. колеры. Блеск шкляны. Лёгка рашчыняецца ў вадзе (амаль адолькава ў халоднай і гарачай). Сmak салоны. Мае нязначныя падмешкі $CaCl_2$, $MgCl_2$; уключэньні гіпсу, гліны і інш. Часта мае ўключэньні вады і розных газаў. Перад літавальнай дудкай

гопіцца ў пару. Полымя фарбуе ў жоўты колер. Каменная соль зъяўляецца адным з самых распаўсюджаных і карыснейшых мінэраляў. Ужываецца беспасрэдна ў страву, а таксама на соду, саляны квас, сульфат і іншыя хэмічныя і тэхнічныя вырабы.

У прыродзе галоўная маса солі знаходзіцца ў рошчыну мораў і акіянаў (на 100 частак вады акіяну прыходзіцца 3,5 часткі цвёрдае астачы; з гэтае цвёрдае астачы на долю звычайнае солі (NaCl) прыходзіцца каля 78 проц. Па-за морскіх басейнах соль сустракаецца ў трох адменах, як: 1) каменная соль, 2) самасадкавая соль і 3) крынічная соль. На мал. 12 самасадкавая соль знаходзіцца ў сярэдзіне здымку.

Каменная соль утварае вялізныя пласты (да некалькіх сот мэтраў грубіні), залягаючы сярод розных пластовых парод, пераважна глін. Паклады каменай солі залягаюць разам з гіпсам ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) або ангідрыдам (CaSO_4); часта таксама разам з сільвінам (гл. вышэй) і іншымі хлёрнымі мінэралямі.

Каменная соль бяспрэчна адклалася ў мінулыя геолёгічныя перыоды гэтаク сама, як асаджаецца на нашых вачох соль па салоных азёрах і морскіх затоках.

У межах СССР адклады каменай солі вядомы: 1. Каля Ілецкай Защыты (68 вёрст на поўдзень ад Арэнбургу). 2. Гара Чапчачы, Астраханская губ. 3. Каля г. Славянску на Харкаўшчыне і каля Бахмуту на Кацярынаслашчыне; на Каўказе (Нахічэвань, Эрываń) і інш.

У іншых краінах вядомы:

1. г. Вялічка, каля Кракаву. Тут вырабка вялася ўжо з XI веку і цяпер глыбіня даходзіць да 300 мэтраў. Агульная даўжыня ўсіх вялічкаўскіх калідораў, заляў і штолен даходзіць да 100 кіл. 2. Румынскія Карпаты. 3. Стасфурт (Прусія). 4. Шпэрэнбэрг, на поўдзень ад Бэрліну. 5. Саляная гара каля Карданы (Гішпанія). 6. Саляная горы Індіі і інш.

Самасадкавая соль здабываецца з салоных азёраў і морскіх ліманаў. Астраханшчына, Крым, узьбярэжжа Чорнага і Азоўскага мораў. На аднэй Астраханшчыне вядома да 2.000 салоных азёраў, з якіх Баскунчацкае штогод дастаўляла больш за 20 мільёнаў пудоў солі. Верхняя часткі пакладаў Баскунчацкага возера прас্তывіраваны на глыбіню 40 мэтраў, і запас солі тут вылічваецца ў 157 мільярдаў пудоў.

Салонымі вазёрамі багаты таксама Закаспійскі край, Томская губ., многія штаты Амэрыкі (Салянае возера штата Утах, штат Невада, Каліфорнія і інш.).

Саляная крыніцы таксама даюць багата солі, якая здабываецца з іх выпаркай. Саляная крыніцы звычайна дапасаваны да краін, у якіх разьвіты паклады каменай солі.

Сільвін (KCl). Кубічна сынгонія. Цьвёрдасьць 2; адносная вага 1,9—2. Падобны да каменнай солі, але непараўнаўча радзей сустракаецца; звычайна залягае ў верхніх зонах саляных пластоў (Стасфурт). Дае матэрыял на каштоўныя каліевыя прэпараты.

Група флюорыта.

Да гэтае групы належаць, апрача пашыранага флюорыта, яшчэ некалькі рэдкіх мінералаў, як хлёрокальцыт (CaCl_2) і інш.

Флюорыт, тапняк, шпат тапняковы (CaF₂). Кубічна сынгонія. Цьвёрдасьць 4; адносная вага 3,2. Добрая крышталі дасягаюць значнае велічыні. Сустракаюцца кубы, октаэдры, куба-октаэдры і інш. формы. Луплівасьць па октаэдру (III) дасканалая. Блеск шкляны. Часьцей афарбаваны ў фіолетавы, зялёны, голубы, жоўты і чырвона-шэры колер. Сама па сабе матэрыял флюорыта бескаляровая і таму афарбоўка ад напальвання зьнікае. Мінераль съвеціца (фосфорысціруе) ад награвання. Стапляецца перад літавальнай дудкай на вострых канцох. Моцнай H_2SO_4 раскладаецца з выдзяленнем HF (фторыста-вадародны квас).

Сустракаецца ў жылах сярод гранітаў, але часам і сярод пластовых парод. Ужываецца дзеля HF і іншых фторавых злучэнняў. Мінераль, перамешаны з H_2SO_4 , ужываецца дзеля вытрайлення на шкле розных фігур; таксама прымяняецца на выраб эмалі, на падробак каштоўных каменіяў (але нізкая цьвёрдасьць!).

Месца залягання:

Кумберленд, Дэвоншыр (Ангельшчына), па многіх раёнах Нямеччыны, Фінляндый, звычайны на Урале і г. д.

Крыоліт (3NaF · AlF₃). Моноклінная сынгонія. Цьвёрдасьць 2,5—3; вага 2,9. Белы, шэры, жаўцісты, бескаляровы, Літавальнай дудкай топіцца лёгка. На вугалі корка гліназёму (ад азотнакваснага кобальту—сіні колер).

Грэнляндыя. Да вынаходкі боксыту крыоліт быў адзіным мінералем, з якога здабываўся алюміній (Al).

Карналіт (KCl · MgCl₂ · 6H₂O). Ромбічная сынгонія. Цьвёрдасьць 1; вага 1,6. Ружаваты або бескаляровы. Лёгка ращчыняецца ў вадзе. Ад вільгаці пераходзіць у прыродзе ў мінераль сільвін. Сустракаецца ў верхніх частках саляных пакладаў (Стасфурт). Трэба тут адзначыць, што калі прыродныя басэйны з рошчынамі маюць некалькі салей, то на дне басэйнаў выпадаюць спачатку найменей ращчынімыя; пад імі адкладаюцца лепш ращчынімыя і г. д. да самых цяжка ращчынімых, якія з гэтае прычыны і займаюць верхнія горызонты саляных пакладаў.

Ужываецца на калійнае ўгнаенне, на здабычу калія, магнезіі і да г. п.

4-ая КЛЯСА МІНЭРАЛЯУ.

(Тленікавыя злучэнныі элемэнтаў).

А. Тленікі.

Група лёду.

Вада (H_2O). Галоўныя масы вады сабраны ў морах і акіянах. Прыродная вада (вада-мінэраль) амаль ніколі не адпавядае сваёй хэмічнай формуле; як і большасць іншых мінэралаў, яна зъмяшчае ў сабе і хэмічныя злучэнныі і мэханічныя падмешкі. Вялізная роля вады пры ўтварэнні мінэралаў, пры пераносе іх, пры руйнаванні парод робіць яе выключным па значэнні мінералем.

У вадзе мора накруг знаходзіцца каля 3,5 проц. цвёрдых рашчыненых матэрый; з гэтага ліку прыпадае на:

звычайную соль ($NaCl$)—77,8 проц.

сярчана-квасны кальцыум ($CaSO_4$)—3,6 проц.

вугляквасны кальцыум ($CaCO_3$)—0,34 проц.

хлёрны магніум ($MgCl_2$)—10,9 проц.

сярчана-квасны магніум ($MgSO_4$)—4,7 проц.

рэшта прыпадае на K_2SO_4 , $MgBr_2$ і інш.

Воды сухаземныя звычайна завуцца „салодкім“ ў адзнаку ад морскай вады. У салодкай вадзе ў рошчыне пераважаюць солі Ca і Mg :

$CaCO_3$ — 46,2 проц.

$MgCO_3$ — 14—24 ”

$NaCl$ — 10—21 ”

Ад нахаджэння ў вадзе рашчыненых салей Ca і Mg залежыць „жорсткасць“ яе. Жорсткасць вады вымерваецца „градусамі жорсткасці“. Па нямецкаму спосабу вызначаецца градус жорсткасці так: 1 частка CaO (або MgO) на 100.000 частак вады ёсьць 1° жорсткасці. Па французкаму спосабу бярэцца $CaCO_3$ (або $MgCO_3$). Вада, якая мае болей 20 нямецкіх градусаў жорсткасці, робіцца нягоднай на піцьцё.

Крынічная вада, багатая тымі ці іншымі рашчыненымі матэрыямі, мае розныя ўласцівасці і ўжываецца як лекі (сярчаная крыніцы зъмяшчаюць газ H_2S —сярчак вадароду, які пазнаецца па паху тухлых яек; жалезістыя зъмяшчаюць $FeCO_3$ і выдзяляюць бураватыя налёты на розных рэчах у вадзе; вугляквасныя зъмяшчаюць газ CO_2).

Лёд (H_2O). Гэксагональная сінгонія. Цвёрдасць 1,5; адносная вага 1,91. Крышталічна форма выступае ясна на сіняжынках, якія маюць выгляд шасьціканцовых зорачак. Праменныі сіняжынак перасякаюцца пад кутом у 60° , і пад такім-жа кутом ад праменнянай адыходзяць другарадныя галіначки. Сярэдзіну зоркі часта займае ценкі шасьцікутны

пласток. Съняжынкі ёсьць так званыя „шкілетныя“ крышталічныя ўтварэныні, пры якіх грані спыняюца ў разывіцы, затое разывіваюца канты. На водных басэйнах лёд утвараецца так, што спачатку вада пакрываеца безыліччу лёдавых іголачак, якія шчапляюца між сабой. Да гэтай коркі зынізу прырастаюць новыя іглаватыя крышталікі, пэрпэндыкулярныя да паверхні першае лёдавае плеўкі; новыя лёдавыя іголачкі пранікаюць між старых і лёд расьце зынізу.

Група купрыта.

Купрыт, чырвоная мяdzяная руда (Cu_2O). Кубічная сынгонія. Цвёрдасць 3,5—4; адносная вага 5—6. Крышталі і шчытныя масы. Блеск мэталёва-алмазны. Колер ад густа чырвонага да чорна-шэрага. Перад літавальнай дудкай топіцца і дае каралёк медзі. Афарбоўвае полымя ў блакітны колер (наперад змачыць HCl !). Адна з лепших мяdzяных руд. Урал, Нерчынск, Алтай, Шэссі (Францыя, каля Ліону), Корнваліс і. д.

Меляконіт, або тэнорыт, чорная м. р. (CuO). Утвараецца пры вулканічных выбуках ад раскладу пароў CuCl_2 праз вадзянную пару (H_2O). Рэакцыя працякае так $\text{CuCl}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{CuO} + 2\text{HCl}$; атрымоўваецца мінераль меляконіт і саляны квас. З гэтае прычыны лявы Вэзувія зъмяшчаюць у сабе меляконіт.

Група корунда.

Да, гэтай групы мінералаў належыць корунд (Al_2O_3) і гэматыт (Fe_2O_3), якія ёсьць ізоморфныя злучэныні, г. ё. такія, што крышталізуюцца па аднаму віду сынгоніі і ўтвараюць між сабой мешаніны.

Корунд (Al_2O_3). Гэксагональная сынгонія. Цвёрдасць 9; адносная вага 3,9—4. Найболей звычайнага формы крышталія ў гэта ромбэдр, прызма, піраміды вострыя (што надае крышталям выгляд бачоначкаў). З фізичных уласцівасцяў характэрна цвёрдасць корунда: пасля дыяманту гэта самы цвёрды мінераль. Ёсьць адмены зусім празрыстыя і ёсьць, што прасьевочваюць па краёх. Блеск моцна шкляны. Звычайна корунд афарбованы ў шэры, буры, жоўты, сіні, зялёны і чырвоны колеры. Асабліва характэрна для яго сінявата-шэрай афарбоўка. Ня топіцца (перад літавальнай дудкай) і не зъмяніяецца. Квасы ня ўпłyваюць. Месца заляганыні яго дапасаваны да крышталічных лупнякоў і да крышталічных вапнякоў (на сутыку вапнякоў з жыламі глыбінёвых парод—конактавы мінераль).

Адзначаюць:

1. Звычайні корунд. Урал (Miacki завод). Крышталі сустракаюцца ад 5—20 см. Пн. Амэрыка (штат Кароліна).

2. Дробназерни вы нячысты корунд з магнітным жалезьняком, палявіком і г. д. завеца наждаком. Ужываецца на паліроўку каменя ў і мэталічных вырабаў.

3. Шляхетны корунд—празрысты чырвоны рубін і празрысты сіні сапфір. Напалены рубін, астываючы, робіцца белым, затым зялёным і зноў чырвоным. Прычынай афарбоўкі рубіна ёсьць нязначная падмешка хромавага тленіку (Cr_2O_3) або Fe_2O_3 . Рубіны болей як у трох каратах надзвычайна рэдкія і таму цана іх разоў у 10 вышэй за адпаведную велічыню алмаза (рубін у 1 карат каштуе ад 250—750 р.). Сапфір расцэньваецца ніжэй рубіна. Яго блакітны або сіні колер ад напальваньня зьнікае зусім, але цвёрдасць яго крыху вышэй за рубін.

Абодвы каштоўныя каменны сустракаюцца звычайна разам: Бірма (Індыя), Сіам, востр. Цэйлён, Кашмір (Гімалайскія горы), Аўстралія. Карэнай пародай для рубінаў і сапфіраў зьяўляюцца, звычайна, вапнякі (мармуры), перарэзаныя жыламі вулканічных парод. Пад уплывам растопленай магмы з вапнякоў выдзелілася шмат розных мінералаў, у тым ліку і рубіны. Значыць, рубін і сапфір, як і звычайны корунд, ёсьць мінералі „контактавыя“.

На Урале рубіны і сапфіры трапляюцца сярод пяскоў (Пд. Урал, в. Кособродзкая і Селянкіна). З праудзівым рубінам могуць быць зблутаны іншыя, меней каштоўныя мінералі, як альмандин (гранат), шпінэль, турмалін і топаз.

Штучна загатаўляюць цяпер рубіны так: мешаніну з гліназему (Al_2O_3), K_2CO_3 (поташ), CaF_2 (мінераль флюорыт) і двухромакваснага калія працальваюць пры $t^{\circ} 1.500^{\circ}$. Выходзяць невялічкія крышталікі, празрыстыя і афарбаваныя ў прыгожы чырвоны колер. Корунд, які ня ўжываецца, як каштоўны камень, ужываецца для гадзіннікаў і іншых далікатных прылад (падстаўкі) на агністойкія тыглі і г. д.

Жалезны блішчак, гематыт, чырвоны жалязьняк (Fe_2O_3). Гэксагональная сынгонія. Цвёрдасць 5,5—6,5; адносная вага 5,2. Звычайнія крышталічныя формы: ромбоэдры, дыпіраміды з пінакоідам і г. д. Сустракаецца мінераль, галоўным чынам, у выглядзе чырвонага, зямліста-цагельнага крохкага з паверхні каменю або ў выглядзе жалеза-чорных, моцна мэталічнага блеску крышталія. Рыса хараектэрная вішнёвая чырвоная; па рысе гематыт лёгка адзначаецца ад іншых, падобных да яго, мінералаў. Перад літавальнай дудкай на топіцца; у аднаўляльным полымі чарнее і робіцца болей магнітны. Дае рэакцыю на жалеза. Адзначаюць такія адмены гематыту: 1) чырвоны жалязьняк (цагельны), 2) чырвоная жалезная галава (шкарлупаватая структуры) з ценкімі праменчыкамі па радыусах шкарлупак, 3) жалезная кветка („руж“), 4) жалезны ооліт (круглаватыя зярніты) і інш.

Сустракаецца мінэраль сярод кристалічных парод, у жылах, як нацёкаве ўтварэньне рошчынаў, а таксама і сярод пластовых парод. Сустракаўся і на съценках вульканаў, дзе мінэраль выпаў ад узаемадзейнасці вадзянай пары і газу Fe_2Cl_6 ($\text{Fe}_2\text{Cl}_6 + 3\text{H}_2\text{O} = 6\text{HCl} + \text{Fe}_2\text{O}_3$).

Вядомыя паклады гематыту:

1. Крывы Рог на Херсонщине. Руданосная паласа мае 50 кіл. даўжыні і на болей 25—30 сант. шырыні.
2. Корсак-Магіла (Бярдзянскі раён).
3. Сяміпалатінскі раён.
4. Востраў Эльба.
5. Швэдзкая Ляпляндыя.
6. Штат Міссуры („Жалезнай Гара“) і інш.

Група руціла (рутывь).

У гэтую группу злучають прыродныя двутленыкі Ti , Sn , Mn , Pb , якія ўтварають мінэралі: кассітэрый (SnO_2), руціл (TiO_2), анатаз (TiO_2), брукіт (TiO_2), піролюзыт (MnO_2) і інш.

Кассітэрый, цынавы (оловянны) камень (SnO_2). Квадратная сынгонія. Цьвёрдасць 6—7; адносная вага 6—7. У чистым выглядзе бескаляровы, але падмешкамі звычайна афарбованы ў розныя адцены бура-смаляна-чорнага і вінна-жоўтага колеру. Блеск алмазны да тлустага. Ня топіцца перад літавальнай дудкай. Умовы яго заляганья ў прыродзе паказвають на тое, што мінэраль утварыўся пры выбухах квасных магм, а таксама асядаў з водных рошчынаў. Кассітэрый мінэраль надта стойкі, цяжка зъмяняецца на земнай паверхні, а таму пры руйнаваньні парод, якія яго ў сабе зъмяшчають, ён выпадае з іх і зносяцца разам з пяском, адкуль, галоўным чынам, і здабываецца (россыпы Аўстраліі і інш.). Кассітэрый амаль адзіны мінэраль-руда на цыну. Асабліва вядомы яго заляганьні на паўвостраве Малякка, на в. Банка і Білітон (Зондзкі архіпелаг). Сустракаецца ў Фінляндыі, Сібіры (Нерчынскі раён), Корну-Эльсе (Ангельшчына).

Руціл (TiO_2). Квадратная сынгонія. Цьвёрдасць 6—6,5; вага 4,3. Ужываецца на прэпараты тытана, на сталь, на жоўтую фарбу. Асабліва добрыя кристалі сустракаюцца ў Альпах, Норвэгіі, Бразыліі, на Урале і інш.

Анатаз і брукіт ёсьць адмены таго-ж самага хэмічнага складу TiO_2 , якія розніцаюцца кристалічнымі формамі (брюкіт-ромбічная сынгонія) і некаторымі іншымі адзнакамі.

Піролюзыт (MnO_2). Ромбічная сынгонія (? не ўстаноўлена). Цьвёрдасць 2—2,5; вага 4—5. Частьцей сустракаецца ў шчытных, зямлістых масах, маркіх і мяккіх. Колер цёмна-шэры да чорнага. У піролюзыту пераходзяць памалу ўсе марганцовыя злучэныні на земнай паверхні. Найболей бага-

тыя марганцовыми рудами: Кутаїскі раён і іншыя раёны Каўказу, Грушаўка (на Херсоншчыне), Бразылія і інш. Марганцовыя руды ўжываюцца на сталь (стапняк фэрроманган), здабываньне хлёру і г. д.

Група кварцу.

Сюды належаць прыродныя адмены аднаго хэмічнага складу—крамнязёму— SiO_2 .

Кварц (SiO_2). Гэксагональная сингонія. Цьвёрдасць 7; адносная вага 2,5—2,8. Звычайнымі формамі зьяўляюцца комбінацыя ромбоэдра і прызмы, часта некалькіх гатункаў. Грані прызмы заўсёды маюць горызонтальную штрыхуюку. Крышталі кварцу сустракаюцца як урослымі, гэтак сама і нарослымі на пароду, утвараючы цэлыя грамадкі крышталяў—шпоткі, друзы і г. д. Трапляюцца і асобныя крышталі да мэтра вышыні і да 100 і болей кілограмаў вагі. (У музэі Ленінградзкага Горнага Інстытуту маецца крышталь кварцу ў $1\frac{1}{4}$ арш. даўжыні і 60 пудоў вагі, даставлены з Урала). Чистыя адмены кварцу зусім празрыстыя, як шкло; ад розных падмешак і ўключэнняў кварц набывае розныя колеры. Блеск шкляны, на зломе тлусты. Сустракаецца і ў шчытных зярністых масах. Кварц—самы распаўся суджаны на зямлі мінераль, які ўваходзіць у склад найболей звычайных крышталічных парод (граніт, гнейсы, кварцыты). Выдзяляецца кварц і з водных рошчынаў, выпаўняючы жылы, шчыліны, пячэркі сярод розных парод („крыштальныя скляпі“). З прычыны стойкасці адносна выпятрэння, кварцевыя зерні на капляюцца вялізнымі масамі і ўтвараюць пяскі. (Пяскі, галоўным чынам, складаюцца з кварцевых зярнят, сълюды і інш.).

Адзначаюць наступныя галоўныя адмены гэтага мінералю:

A. Адмены ясна крышталічныя.

1. Горны крышталь (хрусталь). Празрысты.

2. Дымчаты горны крышталь. Афарбованы нейкім органічным злучэннем. Ад напальвання да 360° цёмная афарбоўка зьнікае.

3. Морыон. Зусім чорныя крышталі.

4. Амэтысты. Гэта кварц, афарбованы ў розныя адценіні фіолетавага колера, які залежыць, можа быць, ад нязначнай колькасці роданістага жалеза. Ад напальвання колер зьнікае. Роўнамерна афарбованыя амэтыстыя каштуюць каля 5 руб. за карат. Бразылія, Урал.

5. Цягрын. Жоўты кварц.

6. Звычайны кварц. Зярністая маса, тлустага блеску, ад белага (малочны кварц) да ружаватага і зялёнага

(празем) колераў. Сюды належыць і „кашачае вока“ (котава вока)—кварц з ценкімі валокнамі азбэсту. На мал. 12—ружовы кварц (леваруч) з Алтаю.

В. Шчытныя адмены кварцу.

1. Рагавы камень.
2. Хрызопраз—рагавы камень зялёнага колеру (ад Ni).
3. Авантурын—шчытны кварц з дробнымі лусачкамі ў сярэдзіне белай або бурай сълюды, што дае прыгожы залацісты блеск.

4. Яшма—рознастайная афарбоўкі. Ужываецца на розныя адпаліраваныя ўкрасы. Урал.


5. Халцэдон. Непразрысты або толькі прасъвечае па краёх. Вызначаюць: 1) непаскаваты, аднароднае афарбоўкі халцэдон (сюды належыць сердолік—чырвоны; плазма—зялённая; геліотроп—зялёны з чырвонымі плямамі і інш.) і 2) паскаваты агат (онікс, сардонікс і г. д.). Агат ужываецца на дробныя ўкрасы, як прэс-пап'е, шпонкі, камэі, а галоўнае, на лябораторныя агатавыя цвёрдзяя ступкі. Агаты штучна афарбоўваюць, апускаючы камень у падагрэты мёдавы рошчын, а затым у сярчаны квас. Галоўнымі пастваўшчыкамі „сырых“ агатаў зьяўляюцца Бразылія і Урагвай. Да халцэдану належыць і звычайны крамень (скалка). Трапляеца крамень часта сярод вапнякоў і крэйды („жалвакі“ крамнёвыя). Ужываўся першабытным чалавекам на розныя прылады і зброю.

С. Гідроокісі.

Опал ($\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$). Аморфны мінераль. Цвёрдасць 5,5—6,5; адносная вага 2,3. Мае ныркаватую і нацёкавую форму, а таксама зямлістая кавалкі. Часта прапітвае сабой расылінныя і жывёльныя астачы. Блеск глусты і пэрлямутравы. У колбе выдзяляе ваду. Квасы на ўплываюць. Выдзяляеца сярод навейших выбуховых парод (базальты, трахіты), а таксама з гарачых крыніц (гэйзары Ісьляндыі і інш.). З опалу пабудаваны і панцыры радыолярый і дыято-мавых вадаростаў. Так званы „шляхетны опал“ дае прыгожае адценне колераў (блакітна-жоўта-белага) і зьяўляеца каштоўным каменем першага рангу. Найбольшы вядомы опал паходзіць з Вэнгрыі, важыць каля 300 карат (з кулак величынёй) і ацэніваецца ў 700 тыс. рублёў. Опалы губяць ваду, колер і блеск ад прапальвання, а часам і самі па сабе. Вэнгрыя, Мэксіка, Аўстралія, Украіна (Кіеўшчына і Валынь), Керчынскі раён. Сюды-ж належыць: тэрэпел, горная мука, кізэльгур і г. п. крохкія згуртаваныні радыоляравых і дыятомавых панцыраў (асабліва частыя сярод трацьцёвых адкладаў). Ужываюцца на паліроўку і на дынаміт. Кізэльгур здабываецца ў Ахалцыхскім раёне (Каўказ). ✓

Група гідраквасаў жалеза.

Буры жалязьняк, лімоніт, балотная руда ($2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$). Крышталічная сынгонія невядома. Цьвёрдасць 5—5,5; адносная вага 3—4. Утварае нацёкавыя, стаяктытавыя формы; часцей дае шчытныя або зямлістыя масы бурага, жаутаватага і да чорнага колеру. Непразрысты. Блеск напоўмэталічны, цъмяны. Рыса бурая. Хэмічна чыстым ня бывае, але зъмяшчае падмешкі гліны, пяску, марганцовыя і фосфорныя злучэньні. Перад літавальнай дудкай топіца цяжка; у аднаўляльным полымі робіцца магнітным. Дае рэакцыю на Fe. У соляным квасе лёгка ращыняецца; у колбе дае ваду.



Мал. 11.

Буры жалязьняк утвараецца ў прыродзе з розных іншых жалезістых мінэралаў. Ён адкладаецца з водных рошчынаў розных салей жалеза (галоўным чынам падтленікаў жалеза $\text{Fe}(\text{CO}_2\text{OH})$). Адкладаецца б. ж. па вазёрах, плытках морскіх басэйнах, даючы пласты часам вялізных размераў. Пры ўтварэнні гэтых адкладаў значную ролю маюць організмы (гадарост *Gallionella ferruginea*). Выпадае лімоніт і з падземных вод і адкладаецца тады сярод розных парод—глін, пяскоў і г. д.; утварае па пячорках і шчылінах сярод парод так званыя конкрэцыі (нарастальнікі) розных форм. (Мал. 11, праваруч,—жалезістыя конкрэцыі сярод фосфорытаў. Месьціслаўшчына). Лімоніт паходзіць таксама пры распадзе і выпятрэнні ад атмосферных агентаў такіх мінэралаў, як пірыт (FeS_2), сідэрый (Fe CO_3) і іншых.

З гэтае прычыны лімоніт часта ўтварае псэўдоморфозы па іншых мінэралах, выпаўняючы крышталічную форму, якая самому лімоніту не ўласціва (псэўдоморфоза па пірыту—кубы).

Галоўныя адмены лімоніту наступныя:

1. Бурая ~~ш~~кляная галава. Жылковатая маса шкарлупаватае структуры. Паверхня бліскучая; колер бура-коры.

2. Шчытны буры жалязьняк.
3. Оолітавы жалязьняк, складаецца з галачак.
4. Дзярновая руда. Утвораецца па забалочаных мясцовасцях, пад дзёрнам. Зъмяшчае крамнёвы і фосфорны квасы. Сюды належыць і балотная руда („іржа“).
5. Вазёрная руда і іншыя адмены.

Лімоніт звычайны ў кожнай краіне. Багата яго на Урале, у Фінляндыі, на ўсёй поўначы Расіі. Багата і на Беларусі, дзе ён залягае сярод балот або пластамі выходзіць па берагах рэчак (Сож, Проня, Бяроза); часта крынічная вада і розныя прадметы афарбоўваюцца ад лімоніту ў буры колер („іржа“). З добрага гатунку бурага жалезьняка магчыма вытапляць чыгун; гадоў з 70 таму назад на Беларусі былі яшчэ гісэрнавыя печкі, на якіх і вытапляўся чыгун (м. Прапойск і інш.). На Урале значная частка чыгуна вытапляецца таксама з бурага жалезьняка.

Група гідраквасаў алюмінія.

Дыаспор ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$), **боксит** ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) і **гідраргіліт** ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$).

Боксит. Крышталічная сынгонія невядома. Сустракаецца ў выглядзе зямлістых мас, больш-менш шчытных. Колер ад бурага да чырвонага. Утвораецца ад уплыву вады на корунд (Al_2O_3), а таксама ад выпятрэння палявікоў, сълюд і іншых мінералаў з алюмінем (у варунках гарачага клімату).

Значная паклады бокситу знаходзяцца ў паўднёвой Францыі (Бо, Бaux), але самымі багатымі пакладамі вызна чаюцца штаты Георгія і Алабама. Боксит вельмі важны тэхнічна мінераль, бо амаль выключна з яго здабываецца мэталь алюміній (Al).

Манганіт ($\text{Mn}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$). Ромбічная сынгонія. Цьвёрдасць 3,5—4; адносная вага 4,4. Колер ад шэрага да чорнага з мэталічным крыху блескам. Рыса бурая. Раэкцыя на Mn . Рашчыняецца ў моцным HCl , выдзяляючы хлёр. Сустракаецца разам з іншымі марганцовымі рудамі (галоўным чынам з піролюзитам— MnO_2), ад якога адзначаецца большай цьвёрдасцю. Урал, Каўказ, Херсоншчына.

5-ая КЛЯСА МІНЭРАЛЯЎ.

Солі тленікавых квасаў.

Гэта самая вялікая кляса, у якую ўваходзіць большасць мінералаў. Падзяляецца яна па хэмічнаму складу на некалькі падклясаў.

A. Злучені хемічних груп Fe_2O_3 (фэрріты), Al_2O_3 (алюмінати) і Cr_2O_3 (хромати).

Група магнітнага жалезыняка.

Сюды належыць шэраг мінералаў, якія крышталізуюцца па кубічнай сынгоніі. Галоўныя з іх:

Магніт, магнітны жалезыняк (FeO . Fe_2O_3). Кубічная сынгонія. Цьвёрдасць 5,5—6,5; адносная вага 4—5,2. Часта дае добрыя крышталі. Блеск слаба металічны. Колер жалеза—чорны. Рыса чорная, што дае лёгкі спосаб адрозніць магнітны жалезыняк ад іншых жалезных руд. Перад літавальнай дудкай топіцца цяжка. Дае рэакцыі на Fe . Гэты мінераль глыбінёвага паходжэння і сустракаецца ў вулканічных пародах. Значныя масы маг. жалезын. залягаюць таксама сярод мэтаморфічных парод (гнейсы, крышталічныя лупнякі). Тут магнітны жалезыняк утвораецца пад вялізным ціскам і пры высокай тэмпературе з іншых злученій жалеза, галоўным чынам, з лімоніту. Наадварот, у павярховых зонах земнай кары, пад уплывам паветра і вады, магнітны жалезыняк зноў пераходзіць у лімоніт (радзей у чырвоны жалезыняк).

Магнітны жалезыняк ёсьць жалезная руда, найболей багатая на жалеза. Асабліва багата магнітнага жалезыняка сярод стара-выбуховых парод Швэціі, Пн. Амерыкі, Херсоншчыны (Крывы Рог) і Уралу (гара Благодаць, калі 2-х кіл. даўжыні і 150 мэтр. вышыні над рэчкай; магнітны жалезыняк залягае сярод эпідотава-гранатавай пароды; гара Магнітная, на рэчцы Урале). Уральскі магнітны жалезыняк зъмяшчае каля 55 проц. металічнага жалеза. Сусветная прамысловасць здабывае жалеза ў 30 разоў болей, як усіх іншых мэталаў разам узятых.

Хромістый жалезыняк, хроміт ($\text{FeO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$). Кубічная сынгонія. Цьвёрдасць 5,5; адносная вага 4—6. Галоўная руда на мэталічны хром; хром ужываецца на хромавую сталь і розныя прэпараты.

Урал, Фінляндия, Анатолія (Малая Азія), штат Кароліна і інш.

На мал. 12 руды жалеза: 1) октаэдр магн. жал., 2) магн. жалезыняк, 3) ромбоэдр жал. шпату, 4) сферосідэріт (гл. далей).

Група шпінэляй.

Пад імем шпінэляй злучаюць значную колькасць мінералаў, якія звязаны між сабой агульнай хемічнай формулай: $\overset{\text{II}}{\text{R}} \overset{\text{VI}}{\text{R}_2\text{O}_4}$, дзе пад $\overset{\text{II}}{\text{R}}$ трэба разумець элемэнты Mg , Fe , Zn і Mn (двувалентныя), а пад $\overset{\text{VI}}{\text{R}}$ трэба разумець Al_2 , Fe_2 , Cr_2 (якія

будуць ужо шасьцівалентныя). Такім чынам мы маєм, напрыклад, мінералі:

шпінэль шляхетная ($MgO \cdot Al_2O_3$);

герцыніт, або жалезная шпінэль ($FeO \cdot Al_2O_3$);

ганіт, або цынкавая шпінэль ($ZnO \cdot Al_2O_3$) і іншыя, якія ужо зьяўляюцца ізоморфнымі мешанінамі гэтых мінералаў, напрыклад:

плеонаст, або чорная шпінэль [$(MgFe)O (Al_2Fe_2)O_3$], як-бы мешаніна шляхетнай шпінэлі з герцынітам, і шмат іншых. Ня гледзячы на тое, што хемічны склад многіх членаў гэтай групы зьяўляецца ня сталым, зъменчывым (вар'іруе), усе шпінэлі маюць адну крышталёграфічную структуру—кубічную сынгонію. Цьвёрдасць іх 7,5—8; адносная вага 3,5—4,8. Блеск моцна шкляны. Колер значна зъмяняецца, залежна ад складу: буры, чорны, зялёны, чырвоны і інш. Полямія літавальной дудкі на шпінэлі ня ўпłyвае. Квасы таксама.

Найчасцей сустракаюцца ўрослымі ў вапнякі і долёміты, пры контакце апошніх з выбуховыми пародамі. Шляхетная шпінэль ужываецца, як каштоўны камень. Найболей каштоўнай лічыцца шпінэль густога чырвонага колеру (рубінавая шпінэль, рубін-балэ).

Сустракаюцца шпінэлі на Урале, у Фінляндыі, Тыролі, Сіаме, Бірме, Цэйлоне і г. д.

Хрызобэрыль, цымофан ($BeO \cdot Al_2O_3$). Ромбічная сынгонія. Цьвёрдасць 8,5; адносная вага 3,6.

Сюды належыць і александрыт, адмена хрызобэрыля, цікавая тым, што мае цёмна-зялёны колер пры дзенным асьвятленні і фіолетавы пры штучным асьвятленні івечары. Ужываюцца, як каштоўныя каменьні. Бразылія, Цэйлон, Урал (лександрыт знаходзяць тут урослым у слюдзяны лупняк рэчкі Токовой).



Мал. 12.

В. Вугляквасныя мінэралі.

1. Бязводныя.

Рад кальцыту.

Гэксаагональная сынгонія:

1. Кальцыт (CaCO_3).
2. Магнэзыт (MgCO_3).
3. Сідэрыйт (FeCO_3).
4. Сымітсоніт (ZnCO_3).
5. Марганцовы шпат (MnCO_3).
6. Кобальтавы шпат (CoCO_3).

і інш.

Такім чынам, матэрэяя кальцыту (CaCO_3) дыморфна, г. ё. уваходзіць у вабодвы рады.

На некаторых з пералічаных мінэралах спынімся крыху падрабязней.

Кальцыт, вапняковы шпат (CaCO_3). Кляса скалено-эдра гэксаагон. сынг. Цьвердасць 3; адносная вага 2,6. Надзвычайна добрыя крышталі, дасягаюць значае велічыні і па багацьцю роўніцамі абмежаваныя займаюць першае месца сярод мінэралаў. Вызначана звыш 400 розных асноўных форм, а лік комбінацый болей 1.000. Адных ромбоэдраў рознага роду (з большай і меншай сымэтрыяй) знайдзена на кальцытах 75; скаленоэдраў вядома 187.

На мал. 13 друзья вапняковага шпата (праваруч) і два крышталі кальцыту (у сярэдзіне).

Звычайны на крышталіях кальцыту і блізьнюкі (двайнікі), утвораныя па розных законах.

Апрача крышталіяў, кальцыт сустракаецца і ў шчытных масах, у выглядзе нацёкаў (сталиктытаў і сталягмітаў) і ў іншых формах. Празрысты і бескаляровы, але ад розных мэханічных і хэмічных падмешак робіцца непразрыстым і афарбаваным у розныя адценіні блакітнага, жоўтага, бурага, шэрага колераў.

Празрыстыя кавалкі вапняковага шпата ясна падвяяюць разгляданыя праз яго прадметы, чаму кальцыт завецца яшчэ падвяальнym шпатам.

Кальцыт нярэдка бывае амаль хэмічна чыстым, але часцей зъмяшчае ізоморфныя падмешкі вугляквасных злучэнняў Fe, Mn, Mg, Zn, Co, Sr, Pb. Зъмяшчае таксама і мэханічныя падмешкі, часцей кварцевыя пяшчынкі, якія ў беспарацкую раскіданы ў сярэдзіне крышталіяў кальцыту (так званая пой-кілітчная структура). Перад літавальнай дудкай кальцыт робіцца мутным, на топячыся пры гэтым; губляе тады CO_2 і моцна съвеціцца. Надзвычайна энэргічна реагуе на саляны квас, рашчыняючыся ў ім з шыпеньнем (нават на холадзе,

Рад арагоніту:


Ромбічная сынгонія:

1. Арагоніт (CaCO_3).
2. Вітэрыт (BaCO_3).
3. Стронцыяніт (SrCO_3).
4. Цэрусіт (PbCO_3).

і інш.

у разбаўленым квасе). Таксама рэагуе і з воцэтавым квасам. Досыць добра рашчыніеца ў вадзе, якая зъмяшчае CO_2 (на 1.000 вагавых частак вады насычанай CO_2 , рашчыніеца 1 вагавая частка кальцыту).

Процэс рашчынення вадой кальцыту і адкладання яго з рошчынаў адбываецца ў прыродзе ў вялізных памерах і, наогул, пасля кварцу кальцыт зъяўляеца самым пашыраным мінералем. Найбольшая колькасць яго ўтвараеца на



Мал. 13.

дне водных басейнаў з дапамогай організмаў, цвёрдыя вапняковыя часткі якіх, вызваляючыся па съмерці жывёліны, даюць пачатак вялізным пластам (чарапашынкі молюскаў, шкарлупкі форамініфэр, шкілеты караляў і г. д.). Сярод пластовых парод вапнякі займаюць адно з першых месцаў. Мінераль кальцыт мае наступныя галоўныя адмены:

1. Акрышталізаваны вапняковы шпат сустракаеца ў ясных крышталях; сюды належыць і празрысты і съляндзкі шпат. Ужываеца на оптычныя прылады (так званая прызма Ніколя ў полярызацыйнага мікроскопа робіцца з ісьляндзкага шпата). Расцэньваеца празрысты шпат досыць дорага—да 300—400 рублёў за кілограм. Ісландыя. Крым—Байдарская вароты.

2. Зярністы вапняк. Сюды належыць мармур розных гатункаў і колераў. Ужываеца на архітэктурныя і разьбярныя работы. Лепшыя гатункі—белы мармур—здавываюцца з старажытных часоў у Грэцыі, Італіі (Каарскі мармур; злягае сярод каменна-вугольных пластоў у ваколіцах Каары), Крым, Каўказ, Урал.

3. Шчытны вапняк, найбольш пашыраны. Сюды належыць і так званы літаграфскі камень. Лепшыя яго паклады вядомы каля Золенгофена ў Баварыі. Сустракаеца літаграфскі камень і на Падолії, Пскоўшчыне, на Каўказе, у Польшчы і інш.

4. Вапняковы туф, паражністы вапняк; адкладаецца і зараз па розных крыніцах.

5. Ооліавы вапняк; шкарлупаватыя галачкі вугля-кваснай вапны.

Вапнякі маюць шырокое ўжыванье, як будаўнічы матэрыял, на вапну (апалену), цемант. на CO_2 , хлёрную вапну і інш.

Вапнякі ляжаць пластамі па Дняпры, каля Воршы і ў іншых мясцох Беларусі.

Магнэзыт. Гэксагональная сынгонія. Цьвёрдасць 4—4,5. Блеск шкляны; бескаляровы або белы, жаўтаваты, буры. Рэагуе на квасы цяжэй за кальцыт: толькі ў парашку і пры награваньні. Утвараецца, галоўным чынам, пры раскладзе сілікатаў магнія (гл. далей). Ужываецца на горкую („ангельскую“) соль у мэдыцине.

Сідэрыйт, жалезны шпат, шпатавы жалязьняк. Гэксагональная сынгонія. Цьвёрдасць 3,5—4,5; адносная вага 3,7. Колер жаўтавата-бураваты; блеск шкляны да алмазнага. Перад літавальнай дудкай, ня топячыся, чарнее і робіцца магнітным. У квасах рашчыняеца з шыпеньнем. Сідэрыйт утвараецца ў прыродзе праз выпадзеніе з водных рошчынаў бяз доступу паветра. Пад уплывам вады і тлену (0) сідэрыйт ператвараецца ў буры жалязьняк (павярхоўная зона земнай кары).

Сідэрыйт зьяўляеца важнай жалезнай рудой. Лепшыя жыльныя месцазаліганыні сідэрыта знаходзяцца на Гарцы, у Корнуэльсе і інш. Пластовыя паклады (сярод пластоў пермскае систэмы) асабліва вядомы на гары Эрцбэрг („рудная гара“) у Штырыі, дзе з яго вытапляюць жалеза.

Цынкавы шпат, съмітсоніт. Гэксагональная сынгонія. Цьвёрдасць 4. Бескаляровы, жоўты, зялёны, буры. Дае на вуглі жоўты налёт цынку. Надта важная руда на цынк. Польшча (каля Олькуша), Каўказ, Алтай і інш.

Асобную группу ўтварае мінераль

Долёміт ($\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$), двайнай прыродная соль вугля-квасных кальцыя і магнія. Гэксагональная сынгонія. Цьвёрдасць 3,5—4. Адзначаецца ад кальцыту, на якога вельмі падобны, большай цьвёрдасцю, а таксама тым, што не рэагуе з HCl на холадзе. Дзеля адзнакі долёmitу ад кальцыту Гіндэн працаваў наступную рэакцыю: узяць 1 грам парашка мінералю і прыліць да яго 5 куб. сант. 10 проц. рошчыну хлёрнага жалеза; затым на холадзе моцна трэсьці. Калі парашок належыць кальцыту, то выдзяляеца пры гэтых CO_2 і спроба афарбуюцца ў цёмна-чырвоны колер. Долёmitы надта распаўсюджаны сярод пластовых парод і часам дасягаюць гэткіх-жэ памераў, як і тоўшчы вапнякоў.

Асабліва нашыраны гэты мінераль сярод дэвонскіх і пермскіх адкладаў. Долёmites, з перавагай у сваім складзе CaCO_3 завуцца долёмітазаванымі (долёмітавымі) вапнякамі.

Арагоніт (CaCO_3). Ромбічная сынгонія. Цьвёрдасць 3,5—4; адносная вага 2—3.

Адрозыніць арагоніт ад кальцыту ў крышталях ня цяжка (розныя сынгоніі); зяністыя адмены адрозыніваюцца тым, што кальцыт мае луплівасць па ромбоэдру (тры кірункі спайнасці), а арагоніт ня мае. Цяжэй адрозыніць шчытныя масы гэтых мінералаў, але большая цьвёрдасць арагоніту развязвае задачу. Пры награваньні да 300° арагоніт ператвараецца ў кальцыт: матэрый арагоніту распадаецца пры гэтым на масу дробных ромбоэдраў, галоўныя восі якіх паралельны восі Z (вэртыкальной) крышталяў арагоніту. У прыродзе арагоніт памалу пераходзіць у кальцыт. Назву атрымаў ад Арагоніі (Гішпанія).

Цэрусіт, белая алавяная руда. Цьвёрдасць 3—3,5; адносная вага 6,4. Цэрусіт заўсёды зъяўляецца продукцыяй другога парадку, як вынік перамен іншых плюмбовых (оловяных) мінералаў, галоўным чынам галеніту (PbS). Зямлістыя масы цэрусіту завуцца алавянай вохрай і ўжываюцца, як фарба.

Урал, Данецкі Краж, Чэхія (Прышыбрам) і інш.

Вітэрыт. Цьвёрдасць 3—3,5. Блеск шкляны або тлусты. Ужываецца на барыевыя прэпараты.

Стронцыяніт. Цьвёрдасць 3,5. Бескаляровы, шэры, жоўты, зялёны. Афарбоўвае полымя ў кармінава-чырвоны колер (ад стронцыя).

Ужываецца на стронцыевыя прэпараты і ў цукровай індустрыі (для здабычи апошняй порцыі цукру з „меласы“). Вэстфалія, Крым.

II. Водныя вугляквасныя мінералі.

Малахіт [$\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$]. Моноклінная сынгонія. Цьвёрдасць 3,5—4; адносная вага 3,7—4,1. Звычайна сустракаецца ў выглядзе нацёкавых форм з ныркаватай, шкарлупаватай, жылкаватай і падобнай структурай, характэрна ярмядзянкава-зялёна га колеру. Блеск алмазавідны (на крышталях), шаўкавісты і цымяны. У колбачцы выдзяляе воду і чарнее. Перад літавальнай дудкай топіца і дае каралёк медзі. Змочаны саляным квасам афарбоўвае полымя ў зялёны колер (ад медзі). У HCl ращчыняецца з шыпеньнем; ращчыняецца і ў аміяку.

Малахіт ёсьць продукцыя выпятратэння мінералаў, якія змяшчаюць медзь, і з гэтае прычыны часта ўтварае псэўдоморфозы па гэтых мінералах (па купрыту, напрыклад).

Зямлісты малахіт зъяўляецца досыць пашыранай рудой на медзь (Каўказ, Урал). Щытны, жылкаваты, добра афарбаваны малахіт сустракаецца досыць рэдка і ўжываецца, як разъярскі матэрыял на колёны, вазы і іншыя рэчы. Лепшия паклады такога малахіту знаходзяцца на Урале („Гумишевский и Меднорудянский рудники“). Тут здабываліся цэльныя кавалкі малахіту ад 1.000 і да 200.000 кілограмаў. Цана добрага гатунку малахіту ад 1 да 1½ руб. за 400 грам.

Мядзянай блакіць (лазурь), азурыт [$2(\text{CuCO}_3)$. $\text{Cu}(\text{OH})_2$]. Моноклінная сынгонія. Цвёрдасыць 3,5—4; адносная вага 3,8.

Сустракаецца разам з малахітам, у які паступова і пераходзіць. Колер харектэрны блакітна-сіні. Ужываецца як сіняя фарба і для здабычы мядзянае вітрыолі (купорос). Шэсці (каля Лиона), Алтай.

С. Сульфаты.

1. Бязводныя.

Барыт, цяжкі шпат (BaSO_4). Ромбічная сынгонія. Цвёрдасыць 3—3,5; адносная вага 4,6. Добрая крышталі барыту дасягаюць часам значных памераў і надта багатыя роўніцамі абмежаваннія. Вызначана на барыце да 180 асноўных форм. Апрача выразных крышталляў сустракаецца і ў нацёкавых, шкарлупаватых і щытных масах. Луплівасыць па (010) даска-налая. Блеск шкляны да пэрлямутравага; на зломе тлусты. Празрысты або прасьвечвае. Бескаляровы або слаба афарбаваны рознымі падмешкамі. Топіца цяжка, раскідваючыся, і афарбоўвае полымя ў жоўта-зялёны колер (барыум— Ba). У сал. квасе не рашчыняецца. Часта сустракаецца, як жыльны мінераль, утвараючыся праз выпадзенне з водных рошчынаў. У 1 літру вады пры 15°С рашчыняецца ўсяго толькі 3 міліграмы барыту. Ужываецца на прэпараты барыя. Англія, Гарц, Богемія, Урал, Каўказ.

Целестын. Ромбічная сынгонія. Цвёрдасыць 3,5; адносная вага 4. Бескаляровы або галубаваты. Афарбоўвае полымя ў чырвоны колер (стронцыум). Сустракаецца разам з серкай і гіпсам сярод маргеляў і вапнякоў. Ужываецца на прэпараты стронцыя. Сіцылія, Эгіпэт (Каір), Англія, Шлёнск (Сілезія), Бэсарабія, Крым (Тэодосія).

Англезыт, алавянай вітрыоль (купорос). Ромбічная сынгонія. Цвёрдасыць 3; адносная вага 6,8. Крохкі, празрысты і бескаляровы або жаўціста-буры. Блеск алмазны, або тлусты. Зъяўляецца ў выніку выпядрэння галеніту. Руда на Pb . Сардэнія, Урал.

Ангідрыт (CaSO_4). Ромбічная сынгонія. Цвёрдасыць 3—3,5; адносная вага 2—3.

Звычайна дробныя крышталі. Луплівасьць па трох пінакоідах; найболей дасканалая да пінакоіду (010). Празрысты або прасьвежае. Блеск шкляны. Бескаляровы, галубаваты, шэры. Парашок рашчыняеца ў H_2SO_4 . Паклады яго досыць пашыраны сярод пластоў каменай солі і іншых парод пермскай систэмы. Пермшчына, Бахмут (Украіна). Ад вады паступова пераходзіць у наступны мінераль:

II. Водныя сульфаты.

Гіпс ($CaSO_4 \cdot 2 H_2O$). Моноклінная сингонія. Цьвёрдасьць 1,5—2; адносная вага 2,4.

Крышталі дасягаюць значных памераў і добра ўтвораны (мал. 13, крышталі гіпсу, леваруч). Луплівасьць па (010) вельмі дасканалая, з прычыны чаго можа лупіцца на ценкія пласціны, якія могуць замяніць ваконнае шкло. Двайнікі звычайна па двух законах: 1. Гальскія, у якіх роўніцай зрастанья ёсьць (100). Два крышталі ўтвараюць так званы „ластаўкін хвост“.

2. Парыскія, па (101). Блеск мінерала шкляны, пэрля-мутравы, шаўкавісты. Празрысты і бескаляровы. Утварае і шчытныя, зярністкыя, жылкаватыя, валокністкыя масы, белаватага колеру. Пойклітычная структура (у сярэдзіне крышталю—крышталікі кварцу) — звычайна. Перад літавальнай дудкай робіцца мутным і стапляеца ў белую эмаль. У прабірцы пры награваньні дзея ваду. Пры награваньні вышэй 130° губляе большую частку вады. Ценкі белы парашок такога перапаленага гіпсу, зъмешаны з вадой, утварае белую цеставатую масу, якая можа адлівацца ў розныя формы. Маса гэтая хутка цьвярдзее і з гэтае прычыны ўжываецца на лепку і адліўку розных прадметаў. Злучаючыся з вадой, перапалены гіпс выдзяляе цяплыню. Рашчыняеца ў вадзе ў адносінах 1:400 частак вады. Калі вада зъмяшчае соль звычайную, то рашчынімасьць у ёй гіпсу павышаецца да 1:120 частак вады.

Гіпс лёгка вызначаецца ад падобных мінералаў па нязначнай цьвёрдасці: лёгка дзея рысу ад ногця. Надта пашыраны мінераль, асабліва сярод пластовых парод. Утвараецца ў прыродзе альбо выпадаючы з морскай вады, альбо ад узаемадзеянія сярчаных мэталяў (пірыт FeS_2) на вапняковісткыя мінеральныя масы (кальцыт $CaCO_3$). Вышчолакаванье (рошчын) гіпсаў падземнымі водамі вядзе да ўтварэння пячэр.

Гіпсы, як і ангідрыты, часта залягаюць разам з каменай сольлю. Адзначаюць некалькі адмен гіпсу.

1. Крышталізаваны гіпс. 2. Празрыстыя шчытныя масы — „мар'іна шкло“ (Marienglas). 3. Сэленіт, жылка-

вата-валакністы гіпс. 4. А л е б а с т р, белы дробназярністы гіпс (часам алебастрам завуць перапалены гіпс).

Месца заляганьня: Пермшчына, Уфімшчына (па Волзе і Каме), Латвія, возера Баскунчак і інш.

Ужываецца гіпс на штучнае ўгнаенъне („парашкі“), на скульптурныя работы, на цэмант і г. д.

Д. Злучэныі вольфрамавага, молібдэнавага, уранавага і хромавага квасаў.


Вольфраміт, жалезны волчэц ($MnFe.WO_4$). Моноклінная сынгонія. Цьвёрдасць 5—5,5; адносная вага 7,5. Блеск мэталеідны да алмазнага і тлустага. Колер бура-чорны і смаляна-чорны. Апрацаваны сярчаным квасам дае сінюю афарбоўку. Вольфраміт ёсьць галоўная руда на вольфрам (W) і яго прэпараты; ужываецца, галоўнае, на вольфрамаву сталь. Гішпанія, Саксонія, Чэхія, Сібір (р. Онон), Урал.

Уранава смаляная руда, ураніт, настуран ($U_3O_8?$). Кубічная сынгонія. Цьвёрдасць 5—6; адносная вага 4—9. Колер смаляна-чорны з зялёным. Блеск мэталеідны да тлустага. Хэмічная формула няпэўная. Апрача урану (U), уваходзяць у яго склад Pb , Ca , Fe , As , Bi , Si . Ня топіца перад літавальнай дудкай. Рашчыняецца ў гарачым азотным квасе. Надта рэдкі і надзвычайна каштоўны мінераль. Амаль адзіны матэрыял, з якога здабываюць элемэнт радыум (Rd), які быў вынайдзены малжонкамі Кюры ў 1900 годзе. З аднай тоны уранавае руды здабываюць усяго 0,1 да 0,2 грам бромістага радыя. Галоўнымі запасамі уранавай руды застаюцца Іоахімстальскія капальні (Чэхія).

Е. Солі фосфорнага квасу.

Група апатыту.

У гэтую групу уваходзяць 9 мінераліяў, якія зьяўляюцца солямі Ca , Pb ад ортофосфорнага (мышаковага і ванадьевага) квасаў. У склад іх уваходзяць, апрача таго, хлёр (Cl), flor (F) і гідроксильная група (OH). Структурная формула группы апатыту можа мець наступны выгляд:



Усе крышталізуюцца па гэксаональнай сынгоніі.

Апатыт [$\text{m Ca}_5 \text{Cl}(\text{PO}_4)_3 + \text{n Ca}_5 \text{F}(\text{PO}_4)_3$]. Цвёрдасьць 5; адносная вага 3,2. Дае добрыя крышталі прызм і пірамід. Бескаляровы, белы, зялёны, галубаваты і г. д. Блеск шкляны і тлусты (на зломе). Жыльны мінераль.

Нявыразна крышталічна, зямліста-чорная адмена яго завеца ца фосфорытам. Фосфорыты ўтвараюць цёмна-шэрыя галкі, сфероідныя і рознай формы кавалкі (фосфорытавая „лялечкі“). Надзвычайна каштоўны мінераль, бо ўжываецца, як угнаенъне. Знаходзіцца сярод розных систэм, асабліва сярод крэйдавых пластоў. Вядомы падольскія, кіеўскія, волскія і інш. фосфорыты. На Беларусі пласты фосфорытаў знайдзены нядаўна проф. М. Ф. Блюдухо сярод крэйдавых і іншых адкладаў на р. Сожы. Дзеля ўжываньня на угнаенъне фосфорыты апрацоўваюцца сярчаным квасам, які пераводзіць фосфорыт у так званы супэрфосfat (мешаніна вапняковага фосфорыту з гіпсам). Ужываецца фосфорыт і ў выглядзе растоўчанае „мукі“.

Першае месца па здабычу фосфорытаў займаюць Злучаныя Штаты Пн. Амэрыкі. На мал. 11 зняты Мсьціслаўскія і Клімавіцкія фосфорыты.

Водныя фосфаты.

Вівіяніт [$\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$]. Моноклінная сынгонія. Цвёрдасьць 2; адносная вага 2,7. Апрача крышталяў (рэдка) частцы сустракаецца ў выглядзе зямлістых утварэнньняў сярод навейшых геолёгічных парод (сярод торфу, бурага вугалю, касцяных мас; або выпаўняе чарапашынкі молюскаў). Колер харектэрны індыгава-сіні, хаця свежы вівіяніт бескаляровы і набывае сіні колер таму, што частка падтленынікавага (закіснага) жалеза пераходзіць у тленынікавае (окіснае).

Біруза, калайт [$\text{Al}_2(\text{OH})_3 \text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$]. Крышталічна структура невядома. Цвёрдасьць 6; адносная вага 2,8. Щытныя ўтварэнньні прыгожага блакітна-галубога колеру да зеленаватага.

Ужываецца, як каштоўны камень, на розныя дробныя мастацкія рэчы (пярсыёнкі, скрынічкі і г. д.). Персія, дзе біруза выдзелілася сярод ўскладненых вулканічных парод наўшага часу, Самаркандзкі раён і інш.

Борацыт [$\text{Mg}_7 \text{Cl}_2 \text{B}_{16} \text{O}_{30}$]. Ромбічная сынгонія. Цвёрдасьць 7; адносная вага 2—3. Пры высокай тэмпературе—кубічная форма, пры нізкай $^{\circ}$ —ромбічная. Стасфурт (Прусія).

Н. Сілікаты.

(Si. silicium —крамень).

Да группы сілікатаў належыць большая частка мінералаў. Усе яны могуць быць выведзены (ёсьць выводныя) ад крамнёвых гідратаў і ад больш складаных крамняллюмін-

вых, крамняжалезных, крамняхромавых і падобных квасаў. Элемэнт крамень (сіліцыум Si) наогул надта пашыраны ў прыродзе і з гэтае прычыны мае вялікую ролю ў хэміі земнай кары *).

Сілікаты падзяляюць на: 1) звычайнія сілікаты (у якія ўваходзіць група SiO_2) і 2) алюмо-фэррохроматы і г. д. сілікаты; у вапошнія сілікаты, апрача крамнязёмавай групы (SiO_2) уваходзіць або група гліназёму (Al_2O_3 —алюмосілікат), або група тленнікаў жалеза (FeO , Fe_2O_3 —фэрро-сілікат), або група Cr_2O_3 (хромосілікат) і іншыя. Звычайнія сілікаты ў сваю чаргу могуць быць выведзены ад двух крамнёвых квасаў:

1) Мэтакрамнёвага квасу H_2SiO_3 і 2) ортокрамнёвага квасу H_4SiO_4 .

A) МЭТАСІЛІКАТЫ

(выводныя ад мэтакрамнёвага квасу).

Сюды належаць дзінве групы сілікатавых мінералаў—1) аўгіты або піроксены і 2) рагавыя падабнякі або амфіболы. Агульная іх формула $RSiO_3$, дзе пад R трэба разумець кальцыум (Ca), магніум (Mg), жалеза (Fe) і іншыя хэмічныя групоўкі (алюмо і фэрро-сілікатавыя).

Па хэмічнаму складу аўгіты і рагавыя падабнякі мала розніцца між сабой і адзнакамі паміж іх ёсьць тое, што:

1. Аўгіты (піроксены) больш глыбінёвыя мінералі (трывалыя пры больш высокай тэмпературы), а рагавыя падабнякі (амфіболы) больш трывалыя на паверхні зямлі.

2. Пры награванні да таплення і затым пры застыванні рагавы падабняк пераходзіць у аўгіт.

3. Як аўгіты, гэтак і рагавыя падабнякі крышталізуюцца па трох сынгоніях,—ромбічнай, моноклінай і tryklінай. І тыя і другія характеристызуюцца яснай луплівасцю па прызме.

Пры гэтым, у аўгітаў грані прызмы ўтвараюць куты, блізкія да простага (востры кут $87-88^\circ$, тупы кут $92-93^\circ$); у амфіболаў-жа востры кут на прызме роўны 56° , а тупы—каля 124° .

4. У аўгітаў (моноклінных) роўніца сымэтрыі (адзіная пры моноклінай сынгоніі) праходзіць праз вострыя куты прызмы, тады як у рагав. падабнякоў (таксама моноклінных) роўніца сымэтрыі праходзіць праз тупыя куты прызмы. Трэба тут яшчэ сказаць, што мэтасілікаты (як і наогул сілікаты) ўтвараюць цэлы шэраг мінералаў няпэўнае хэмічнае формулы; звычайна можна ўказаць два мінералі тэй ці ін-

*). Займае другое месца пасяля тлену (0): O—50 проц.; Si—25 проц.; Al—12 проц.; Fe—4 проц.

шай групы сілікатаў, якія ёсьць нібы крайнімі (полярнымі) мінераламі і затым між імі існуе цэлы шэраг мінералаў, паступова пераходных ад аднаго крайняга да другога.

Напрыклад, ёсьць мінераль энстатыт, формула якога ($MgSiO_3 +$ нязначная, да 5 проц. колькасць FeO) і гіпэрстэн ($MgSiO_3 + FeO$ да 34 проц.) між гэтымі двумя мінераламі існуе шэраг мінералаў з пераменай колькасцю тленіку жалеза (FeO) ад 5 проц.—34 проц.

Такім чынам, сілікаты ўтвараюць цэлыя шэрагі так званих ізоморфных мешанін (аднае крышталічнае структуры, але рознага хемічнага складу).

Цяпер прывядзем табліцу галоўных мэтасілікатаў:

Аўгіты (піроксэны). Рагавыя падабнякі (амфіболы).

1. Ромбічныя.

Энстатыт ($MgO \cdot SiO_2 + FeO$ да 5 проц.). Цьвёрдасць 5—5,5; адносная вага 3,2. Залежна ад малой колькасці FeO —колер съветлы; топіца цяжка.

Бронзыт ($MgO \cdot SiO_2 + FeO$ ад 5—15 проц.). Цьвёрдасць 5,5; адносная вага 3,3. Цямнейшы за энстатыт, лягчэй топіца (больш жалеза).

Гіпэрстэн ($MgO \cdot SiO_2 + FeO$ ад 15—34 проц.). Цьвёрдасць 6; адн. в. 3,4. Чорна-зялёны; лёгкатаопкі (большая колькасць жалеза).

Антофілліт ($MgFeSiO_3$).

Цьвёрдасць 5—6; адн. в. 3,2. Бура-зялёны. Сустракаецца ў гнёйсах і лунякох крышталічных. Часта ўтвараецца, як продукт другога парадку з гіпэрстэну і аўгіту.

2. Моноклінныя.

Дыопсыд ($MgCaSi_2O_6$, або $MgO \cdot CaO \cdot 2SiO_2$).

Цьвёрдасць 5,5—6; адносн. вага 3,3.

Саліт ($MgFe, CaSi_2O_6$).

Гедэнбэргіт ($FeCaSi_2O_6$).

Аўгіт [$m(MgFe, CaSi_2O_6)$ $n(MgFe, AlF)_2Si_2O_6$].

Цьвёрдасць 5—6; адн. в. 3,6. Звычайна лічаць, што

Трэмоліт, грамматыт. ($3MgO \cdot CaO \cdot 4SiO_2$). Цьв. 5—6.

Актыноліт або прамяністы камень. ($MgFe_3CaSi_4$). Цьв. 5,5—6; адн. вага 3,1. Звычайна даўгія прызмы, або прамяністыя і валокністыя ўтварэнні. Блеск

аүгіт ёсьць ізоморфная мешанина матэрыі дыопсыда і гедэнбергіта. Цёмныя адценыні зялёнага колеру. Блеск шкляны. Уваходзіць у склад выбуховых земных парод (дыябазаў, базальтаў) і крышталличных лупнякоў (як кантактавы мінераль). У прыродзе вельмі пашыраны процэс пераходу аүгіту ў рагавы падабняк. Самы процэс носіць назыву уралітызацыі (ад мінерала ураліта, які ёсьць пераходным ад аүгіту да амфіболу).

моцна шкляны, або шаўкавісты. Колер бутэлькава-зялёны. Топіца цяжка. Часта распадаецца на валокністая крышталі значнай даўжыні і тады носіць розныя назывы: азбэст (аміант, горны лён). У выглядзе азбэсту сустракаюцца і іншыя амфіболы, а таксама дыопсыд (з аүгітаў) і зъмеявік (гл. далей), але лепшымі гатункамі азбэсту ёсьць тыя, што ўтвараюцца з амфіболов.

Азбэст ужываецца, як агнітравалы матэрыял (картон, ткані, крышкі на газоўкі, запалкі і г. д.). Сюды-ж належыць горная скура, горнае мясо і г. д. Урал, Каўказ, Сібір. Шчытны актыноліт за веца нэ фрытам. Сустракаецца, як выраб рэчаў каменнага веку; ужываецца, які жадэйт (гл. далей), на розныя мастацкія вырабы.

3. Трыклінныя.

Родоніт або орлец ($MnSiO_3$). Цв. 5—6,5; адносная вага 3,7. Блеск шкляны. Колер надта прыгожы, ружаваты. Ужываецца на розныя мастацкія адшліфованыя рэчы. Урал, Штат Массачузэт, Швэція, Італія і інш.

Жадэйт ($Na_2Al_2Si_4O_{12}$, або $Na_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 4SiO_2$). Цвёрдасць 6,5—7. Зеленаваты. Ужываецца, як і родоніт, на розныя мастацкія вырабы.

Рагавы падабняк — мінераль складанай хэмічнай формуллы, куды уваходзяць магнезияльна-жалезіста-кальцыевы алюмосілікат+штолакавы алюмосілікат, прыблізна $m(Mg, Fe)O \cdot CaO \cdot SiO_2 \cdot (Al, Fe)_2O_3 + nNa_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 4SiO_2$. Блеск шкляны. Колер смаляна-чорны, чорна-зялёны. Перад літавальнай дудкай топіца тым лепей, чым болей у ім штолаку і жалеза (Na і Fe). Квасы рэагуюць слаба. Мусіць выкрышталізавацца ў прыродзе пры высокім ціску.

Утварае лупнякі і уваходзіць у склад выбуховых парод.

В) ОРТОСІЛІКАТЫ.

Олівін, пэрыдот $[(\text{MgFe})_2 \text{SiO}_4]$. Ромбічна сынгонія. Цвёр. 7; адносная вага 3,6. Блеск шкляны. Празрысты або прасьвецвае. Колер жаўтавата-зялёны; пры выпятрэнні колер робіцца бурым і чырвоным. Празрыстыя съветла-зялёныя адмены олівіну завуцца хрызолітам або пэрыдотам і ўжываюцца, як каштоўны каменьні. Перад літавальнай дудкай топяцца толькі тыя адмены олівіну, якія зъмішчаюць больш жалеза. Олівін утвараецца ў природзе пры застыванні і кристалізацыі сілікатавых магм, багатых на асновы (элементы Mg, Fe) і бедных на гліназём (Al_2O_3) і крамнізэм (SiO_2).

Сустракаюцца ў багата якіх выбуховых пародах (олівінавае габбро, дыябазы, базальты). Пад упливам вады і вугляквасу (CO_2) у верхніх зонах земнай кары, олівін лёгка выпятраецца і пераходзіць у зъмеевік (сэрпэнтын). Гэты процэс носіць назуву сэрпэнтынізацыі.

Хрызоколя, шлакаватая мядзяная руда, мядзяная зелень ($\text{H}_2\text{CuSiO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$). Зялёны і сіні.

Галмей, калямін, крамністы цынк ($\text{Zn}_2\text{SiO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$). Ромбічна сынгонія. Цв. 4,5—5; адн. в. 3,5. На вугалі жоўты налёт цынкавага тлененіку (ZnO). Руда на цынк. Керчынская акруга, Польща (Олькуш), Штаты Пэнсильванія і Міссуры, Туніс.

Сэрпэнтын або зъмеевік ($\text{H}_4\text{Mg}_3 \text{Si}_2\text{O}_9$, іначай $3\text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$),—водны сілікат магнезыі. Ромбічна сынгонія (?). Цвёрдасць 3—4; адносная вага 2,7. Мяккі і ня крохкі; добра шліфуецца. Блеск масъяністы і шаўкавісты. Колер съветла-зялёны, жаўтаваты, раскіданы плямінкамі, што нагадвае скuru зъмяі.

З зъмеевікоў складаюцца цэльныя земныя пароды—
кристалічныя лупнякі. Урал, Алтай, Фінляндыя.

Адзначаюць наступныя адмены:

1. Шляхэтны зъмеевік, шчытны. Ужываецца на розныя вырабы.

2. Хрызотыль—валакністы, шаўкавіста-залацісты камень.

3. Зъмеевіковы азбэст. Утварае валокны і пласціны, як і амфіболавы азбэст (горная скура, горны корак). Ужываецца, як і іншыя гатункі азбэсту. На Урале здабываецца і апрацоўваецца галоўным чынам зъмеевіковы азбэст.

Тальк ($3\text{MgO} \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$). Цвёрдасць 1; адносная вага 2,8. Моноклінная сынгонія (?). Характэрны мінераль. Утварае лускаватыя і ліставатыя масы, мяккія і тлустыя на дотык.

Блеск пэрлямутравы. Луплівасьць дасканалая па таблічках. Па хэмічнаму складу многіх сваіх адмен зьяўляеца бізкім да сэрпэнтынаў, у якія часам і пераходзіць. Перад літавальнай дудкай лупіца і робіца цвёрдым, але топіца толькі на вострых канцох. Пры награваныні ў колбе дае ваду. Квасы ня ўпłyваюць. Адзначаюць: 1) уласна тальк, крышталічны і 2) стэатыт або тлушчак. Тальк, як і сэрпэнтын, мінераль другачарговага пахаджэння. Разам з кварцам складае пароду талькавы лупніяк. Ужываеца ў якасці ма-зільнага матэрыялу на машыны, на агнітрывалую цэгу, пасудзіну, на мэдычны парашок дзеля прысыпак («дзіячы» парашок) і г. д.

Урал, Данецкі масы.

С) АЛЮМО-ФЭРРО-СІЛІКАТЫ.

Група каоліну.

Як сэрпэнтыны ўтвараюца ў прыродзе ад уплыву H_2O і CO_2 на магнезыяльныя сілікаты, бедныя гліназёмам, таксама з сілікатаў, багатых на гліназём (алюмосілікатаў) утвараюцца ў прыродзе мінералі каолінавае группы. Адпаведна сэрпэнтыну і тальку мы маем тут:

сэрпэнтын ($H_4 Mg_3 Si_2 O_9$)—каолін ($H_4 Al_2 Si_2 O_9$)

тальк ($H_2 Mg_3 Si_4 O_{12}$)—пірофіліт ($H_2 Al_2 Si_4 O_{12}$)

Як бачым, формулы абедзъвюх групп розыняцца толькі заменай Mg_3 на Al_2 (адпаведна валентнасці, вартасці магнія і алюмінія).

Пірофіліт. Цвёрдасьць 1; адносная вага 2,9. Прамяніста-слупкаватыя масы. Луплівасьць дасканалая, паралельная даўгой восі слупікаў. Белы і жаўтаваты. Пад упливам вады пераходзіць у наступны мінераль:

Каолін. Моноклінная або трыклінная (крышталізуеца рэдка). Цвёрдасьць 1; адн. в. 2,6. Крохкія, зямлістая масы складаюцца з мікроскопічных лусачак і пласцінак, часам з гэксагональным або ромбічным абрывам. Колер белы; ад падмешак пераходзіць у жоўты, буры, чырвоны. Зямлісты каолін (фарфоравая гліна) у сухім выглядзе зьяўляеца худаватым (ня тлустым); з вадой дае плястычную масу. Ня топіца. Саляны квас упłyвае слаба, а концэнтраваны сярчаны квас раскладае каолін. З рошчынам азотнакваснага кобальту прымае сіні колер (рэакцыя на гліназём Al_2O_3 *).

Каолін утвараеца ў выніку выпятрэння многіх гліназёмавых сілікатаў, галоўным чынам палявікоў (гл. далей).

*) Кавалак мінералю раней прапальваюць на полымі, затым калаюць азотнаквасным кобальтам.

Процэс гэтых завецаца каолінізацыяй і вельмі пашыраны ў прыродзе. Яго можна выразіць наступнай формулай.

Паліявік (ортокляз) — $K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$

губляеца — $K_2O \cdot \dots \cdot 4SiO_2$

далуучаеца — $\dots \cdot \dots \cdot \dots \cdot \dots \cdot 2H_2O$

Атрымоўваеца каолін — $Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$.

Паклады каоліну досыць пашыраны: Кацярынаслаўшчына, Кіеўшчына, Валыншчына, Чарнігаўшчына (в. Плошкі, Глухаўскага раёну). Ужываеца на розныя керамічныя (гліняныя) вырабы высокай вартасці, як фарфоравая пасуда і інш.

Г л і н ы.

Гліна ёсьць мэханічная мешаніна мінералю каоліну з кварцовым пяском, вугляваснай вапнай, тленінкамі жалеза і іншымі продуктымі выпятрэння земных парод (пласточкамі лушчаку, адломкамі паліявікоў і г. п.). Гліны надзвычайна распаўсяджены сярод пластовых парод, складаючы моцныя пласты вялізарнага працягнення.

Калі гліна ляжыць на месцы свайго ўтворэння з пярвічных парод (гранітаў, гнейсаў, порфіраў), яна завецаца пярвичною глінай. Каолін, або фарфоравая гліна і ёсьць такая пярвичная гліна. Калі-ж гліна захоплена водой і прайшла адмучванье, пры якім больш буйныя часткі аддзяліліся ад яе, а гліназём сконцэнтраваўся,—утвараюцца другачарговыя гліны. Галоўныя ўласцівасці гліны для тэхнічнай апрацоўкі ёсьць колер, плястычнасць і агнітрываласць. Чистая гліна белага колеру. Белая гліна зъмяшчае часам нязначную колькасць тленінку жалеза (FeO), і тады пасыль апальвання робіцца жаўтаватай або чырвонаватай. Наадварот, каляровая гліна, колер якой залежыць яд падмешкі органічнае матэрые, пасыль апальвання робіцца часам белай, з прычыны зынкання органічных падмешак.

Іншыя колеры залежаць ад розных іншых падмешак і мняюцца пасыль апальвання.

На плястычнасці гліны найболей шкодны ўплыў робіць пясок, меней шкоднай зъяўляеца вапна і яшчэ меней тленінкі жалеза. Гліны вялікае плястычнасці завуцца тлуштымі, бо з водой яны мяккія і расцягваюцца; мала плястычныя гліны завуцца сухімі.

Г л і н ы падзяляюцца на:

1. Плястычныя, агнітрывалыя гліны; у сувежым выглядзе больш-менш афарбаваны; пасыль апальвання робіцца белымі і на топяцца ў фарфорава-апальных печках. Найболей вядомыя месцы залягання гэтых глін находзяцца ў Дэвоншыре (Ангельшчына), каля Дрэ (Францыя),

каля Намюра (Бэльгія), на Рэйне, у Баварыі, Саксонії і інш. У межах СССР агнітрывалыя гліны вядомы на Чарнігаўшчыне (Глухаў), у Наўгародзкай губ. (Баровічы), Гжэльскія гліны (Маскоўская губ.), на Кіеўшчыне, Кацярынаслабодчыне і інш.

Напэўна ёсьць яны і на Беларусі, але покуль што яшчэ мала дасьледваны.

2. Ганчарная гліна. Гліны гэтая больш топкія (растапляюцца пры ніжэйшай тэмпэратуре), але па іншых уласцівасцях яны падобны да вышэйапісанных. Ганчарныя гліны часцей за ўсё афарбаваны і застаюцца такімі пры апальванні. Частьцей яны выдзяляюць ад квасау (HCl) вугляквасны газ (CO_2) і ў гэткім выпадку зьяўляюцца пераходнымі да маргелю. Зъмяшчаюць у сабе вапну і тленінкі жалеза, ад колькасці якіх і залежыць θ таплення. Стапляюцца ў цёмную шлакавую масу. Сустракаюцца гэтая гліны пераважна сярод больш пазнейшых (па геолёгічнаму веку) пластоў земнай кары.

На Беларусі ганчарныя гліны значна пашыраны (Меншчына, верхавіна р. Дняпра і іншыя мясцовасці), дзе па мястэчках і гарадох існуе ганчарная прамысловасць, прауда, больш саматужнага характару.

3. Сукновальная або ваяльная гліна; яна распадаецца ў вадзе ў дробны парашок і ўтварае не-плястычную кашыцу. У гэткім стане яна мае уласцівасць убіраць у сябе тлушчы (плямы на сукне і г. д.). Ужываецца таксама пры вырабе каляровай паперы і шпалер.

4. Звычайная гліна (цагельная гліна, суглінак) ёсьць мешаніна гліны з кварцевым пяском і некаторай часткай вохры, часам і з вапнай; жоўтага або бурага колеру, пасыя апальванні—чырвонага. Найболей распаўсяджены гатунак гліны, які ўжываецца пры цагельным вырабе, пры глінабітных будоўлях і г. д., мала плястычная і ня надта агнітрывалая гліна. Надта пашыраная на Беларусі.

5. Маргель ёсьць мэханічная мешаніна гліны з вуглякальцыевай сольлю, з дадаткам часам пяску (пескаваты маргель) і іншых падмешак. У вадзе распадаецца ў парашок і ўтварае нязвязкую масу; з квасамі ўдостач выдзяляе вугляквас (CO_2). Маргель лёгкатаопкі. Некаторыя гатункі яго ідуць на прыгатаванне глінянай пасуды. Галоўнае ўжыванне маргель знаходзіць, як угнайальная матэрыя.

6. Вохрыстыя гліны (боляс, вохра). Вохра ёсьць прыродная мешаніна воднага тленінку жалеза ($2 Fe_2O_3 \cdot 3 H_2O$) з гліназёмам (Al_2O_3) і крамнізёмам (SiO_2). Вохра ўжываецца, галоўным чынам, як фарба, дзеля чаго вохру награваюць да пэўнай тэмпэратуры, пасыя чаго водны тленінк жалеза губіць ваду і фарба набывае жаданага адцення.

Тэхнічнае значэнье маюць гліны такога, звычайна, складу:

Si O₂ — 47%

Al₂O₃ — 39%

H₂O — 13-14%

(На мал. 16—белы пясок, чорны пясок і граніт—ісходныя пароды і падмешкі да глін).

Глаўконіт. Водны сілікат гліназёму і жалеза з 2—15% K₂O. Зялёныя дробныя галачкі (часта ядрышкі дробных чарапашынак карняножак). Пашираны сярод пяскоў і пескавікоў розных геолёгічных систэм (трыас, крэйда, трацьцёвая с.), якія тады завуцца глаўконітавымі.

У Амэрыцы ўжываецца, як калійнае ўгнаеніе. Многія пяскі крэйдавай і трацьцёвой систэм у басейне р. Сожу і Проні зъмяшчаюць глаўконітавыя зерні.

Андалюзит (Al₂SiO₅). Ромбічная сынгонія. Цьвёрдасць 7—7,5; адн. в. 3,1. Даўгія прызматычныя крышталі дасягаюць значнае велічыні.

Празрыстыя адмены ідуць у шліфоўку. Асобная адмена яго (хіастоліт) цікава тым, што ўключэнія розных матэрый (вуглістых) у выглядзе пяці прызмачак даюць у разрэзе ўражаные чорнага крыжу на шэрым фоне. Сустракаецца сярод гліністых лупнякоў у месцы датыканья (контакце) іх з выбуховымі пародамі.

Дыстэн або кіаніт (Al₂SiO₅). Трыклінная сынгонія. Цьвёр. 4—7. Сіні розных адценіньняў. Цікава ў ім тое, што цьвёрдасць яго розная ў розных кірунках: па прызмах (паралельна восі Z) цьвёрдасць 4, а ў кірунку базапінакоідаў цьвёрдасць 7. Ужываецца кіаніт (сіні) паслья шліфоўкі і агранкі, на пярсыцёнкі, бранзалеты і г. д.

Топаз (mAl₂O₃. SiO₂+nAl₂O₃SiO₂+F). Ромбічная сынгонія. Цьвёрдасць 8; адносная вага 3,6.

Найболей звычайнай формы крышталляў—комбінацыі прызмы (110), піраміды (111), домы (021), базопінакоіда (001). Выгляд крышталляў наогул прызматычны. Луплівасць па (001) вельмі дасканалая. Блеск шкляны, моцны. Празрысты і бескаляровы, або вінна-жоўтага, зеленаватага і ружовага колераў. Часам афарбоўка топазаў зынікае ад дзённага асьвятлення. Жоўтыя топазы пры напальваныні робяцца ружовымі. Ад церця і ціску топаз электрызуецца, таксама як і ад награваныння і ахаладжэння.

Хэмічна топаз ёсьць ізоморфная мешаніна алюмосіліката (Al₂O₃.SiO₂) з алюмо-фторо-сілікатам. Перад літавальнай дудкай на топіцца. HCl на ўпłyвае. H₂SO₄ раскладае, але слаба. Сустракаецца ў гранітах (якія зъмяшчаюць кассітэрыт), гнэйсах, а таксама ў новых вульканічных пародах. Ужываецца, як каштоўны камень. Трэба заўважыць, што

ювэліры завуць „топазам“ і іншыя мінералі (горны хрусталь) жоўтага колеру. Лепшымі месцаляганьнямі топазаў лічацца бразильскія, сібірскія, уральскія, чэскія, японскія і інш.

Стаўроліт. Ромбічная сингонія. Цьвёрдасць 7—7,5. Хемічная формула нясталая—алюмо-фэрро-сілікат з далучэннем гідроксильной группы (OH); часам Feo замяніяеца MgO . Утворае двайнікі; крышталічныя індывііды праастаюць адзін аднаго пад простым кутом, што робіць уражанье правільнага крижа. Стаўроліт лёгка вызначыць па рабрыстых кривавінах на пародзе.

Група гранатаў.

Да гэтай групы належыць значны лік цесна звязаных між сабой мінералаў, якія зьяўляюцца ізоморфнымі мешанінамі некалькіх (да 12) асноўных хемічных злучэнняў досыць простай формулы $\text{R}_3 \text{R}_2 \text{Si}_3 \text{O}_{12}$, дзе двувалентным элемэнтам (R) зьяўляюцца Ca , Mg , Fe , Mn , а трохвалентным (R')— Al , Fe , Cr .

На гледзячы на значнае хістаньне хемічнага складу, усе гранаты маюць адну крышталёграфічную будову—голё-эдрыю (поўнаграньне) кубічнай сингоніі. Найболей звычайнімі формамі зьяўляюцца ромбічны додэкаэдр (110) і трапэцоэдр (211). Ромбічны додэкаэдр настолькі характэрны для гранатаў, што ў крышталёграфіі часам завецца „гранатоэдрам“.

Усе крышталі гранатаў добра ўтвораныя, урослыя, або нарослыя на пароду. Топіцца (перед літавальнай дудкай) тым лягчэй, чым болей зъмяшчаюць жалеза. Сустракаюцца сярод крышталічных лупнякоў, як контакты мінераль, часам і ў жылах. Па хемічнаму складу адзначаюць:

1. Вапнякова-гліназёмавы гранат—грассуляр (съветла-зялённы) і гэссоніт (бураваты) ($\text{Ca}_3 \text{Al}_2 \text{Si}_3 \text{O}_{12}$). Цьвёрдасць 6,5—7; адносная вага 3,6. Урал, Фінляндия, Тыроль, Вэнгрия.

2. Магнезыяльна-гліназёмавы гранат—піроп ($\text{Mg}_3 \text{Al}_2 \text{Si}_3 \text{O}_{12}$). Цьв. 7,5. Колер чырвоны. Празрыстыя ідуць у агранку. Чэхія.

3. Марганцева-гліназёмавы гранат—спессартын ($\text{Mn}_3 \text{Al}_2 \text{Si}_3 \text{O}_{12}$). Цьв. 7—7,5. Съветла-жоўты гранат, але часам бывае і буры (ад Fe). Баварыя, Ільменьскія горы на Урале.

4. Жалеза-гліназёмавы гранат—альмандин ($\text{Fe}_3 \text{Al}_2 \text{Si}_3 \text{O}_{12}$). Цьв. 7—7,5; адносная вага 4,3. Найболей пашыраны гранат. Колер крывяначырвоны. Крышталі дасягаюць часам памераў чалавече галавы. Самы цяжкі з усіх каштоўных каменьняў (апрача цыркону). У старажытныя часы пад называй „саргинцілус“ („распалёны вугаль“) ужываліся на розныя

мастакія рэчы. Шлёнскія горы, Тыроль, Швэція, Урал (Алабашка, Таганай), Сібір.


5. Вапнякова-жалезісты гранат—дэмантойд (съветла-зялёны) і мэляніт (чорны) ($\text{Ca}_3 \text{Fe}_2 \text{Si}_3 \text{O}_{12}$). Цьв. 6,5—7.

6. Вапнякова-хромавы гранат—уваровіт ($\text{Ca}_3 \text{Cr}_2 \text{Si}_3 \text{O}_{12}$). Ізумрудна-зялёны. Урал. (на мал. 14—тры гранаты. Урал).

Блізкі да вапнякова-гліназёмавага гранату па хемічнаму складу, але з прысутнасцю вады ёсьць мінераль—

Вэзвіян або ідокраз. Квадратовая с. Цьв. 6,5. Зялёны, буры, жоўты. Першы раз быў знайдзены сярод вульканічнага туфу.

Эпідот (алюмосілікат + фэрросілікат + гідроксільная група). Моноклін. с. Цьв. 6—7. Колер зялёны розных адцен-



Мал. 14.

няў (фісташкава-зялёны). Так званы ў оптыцы плеохроізм (неаднолькавасць афарбоўкі па розных кірунках) можна заўважыць і без мікроскопа: пры разгляданні зялёных кристаліяў эпідоту ў кірунку, пэрпэндыкулярным да роўніцы сымэтрыі, вока атрымоўвае ўражаныне бурай афарбоўкі, тады як праменіні ў іншых кірунках афарбоўваюцца зялёным колерам. Часта зьяўляецца продукцыяй зъмен многіх мінералаў (гранатаў, палівікоў, рагавых падабнякоў).

Месца заляганні досьць пашыраныя.

Група сьлюд (лущчакоў).

Гэта цэлая група пашыраных у прыродзе мінералаў, якія розніцаюцца між сабой па хемічнаму складу паасобных элемэнтаў, але затое аб'яднаюцца многімі фізычнымі ўласцівасцямі. Усе яны крышталізуюцца па голёэдрыві (поўнагранная кляса) моноклінай сынгоніі, пры гэтым маюць гэкагональны знадворны выгляд (габітус). Надзвычайна харак-

тэрнай для лушчакоў ёсьць луплівасць, вельмі даска-
налая (як ні ў аднаго з іншых мінералаў) па базопіна-
коіду (001). Лушчакі можна лёгка разразаць на самыя цен-
кія пласточки. Пласточки лушчаку гнуткі і пры гэтым
пруткія.

Калі на пласток лушчаку паставіць іглу і стукнуць па
её коратка малатком, то ўтворыцца з цэнтра ўдару шэсць
прамяністых ліній (шасціпраменныя зоркай), паралельна трох
недасканалым кірункам луплівасці.

Лушчакі маюць і оптычныя асаблівасці, па якіх адзна-
чаюць:

1) лушчакі першага роду (роўніца оптычных восяў пэр-
пэндыкулярна да роўніцы сымэтрыі);

2) лушчакі другога роду (абедзьве роўніцы паралельны
між сабой).

Хэмічна лушчакі ёсьць алюмосілікаты шчолакавых мэ-
таляў (K, Na, Li). На аснове хэмічнага складу лушчакі па-
дзяляюцца на:

а) шчолакавыя лушчакі або род мусковіта. Сюды
належыць:

Мусковіт—калійны лушчак $[H_2O, (KNa)_2O, Al_2O_3, 3SiO_2]$.
Цв. 2; адн. в. 3,1. Апрача крышталляў, мусковіт, як і іншыя
лушчакі, сустракаецца і ў выглядзе лусачак сярод пашыраных
земных парод (гранітаў, гнэйсаў, крышталічных лупнякоў),
трапляецца і сярод вапнякоў і долемідаў, як контактавы
мінераль. У мусковіт пераходзяць і іншыя мінералі, якія
зъмяшчаюць у сабе групу Al_2O_3 (корунд, бэриль, ортокляз,
гранат, амфібол і інш.). Сам мусковіт пад уплывам атмос-
фэрных агентаў, вады і CO_2 , пераходзіць у каолін.

Паклады гэтага мінералю сустракаюцца ўсюды, дзе па-
шыраны крышталічныя пароды. Уральскія мусковіты дася-
гаюць 25 см. даўжыні і 15 см. шырыні. Такія пласціны луш-
чаку ўжываюцца заместа шкла там, дзе шкло не вытрымоўвае
высокай тэмпературы (каля фабрычных печак). Ценкі параш-
шок мусковіту ўжываецца, як фарба.

Лепідоліт, літыевы лушчак $[(K, Li)_2O, Al_2O_3, 3SiO_2, F_2]$.
Служыць рудой на элемэнт літыум (літ Li). Часцей сустра-
каецца ў выглядзе лусачак (адкуль і назва—lepis—лусачка).
Лепшай адзнакай гэтай сълюды ёсьць лёгкатопкасьць і чыр-
воная афарбоўка полымя (ад Li).

в) род біотыту:

Біотыт, магнезыйяльны лушчак. Аналіз аднаго з біоты-
таў даў наступныя адносіны розных хэмічных груп:

SiO_2 .	Al_2O_3 .	Fe_2O_3 .	FeO .	MgO .	K_2O .	H_2O .	F(фтор).
39,3%	16,9%	0,4%	7,8	21,8	7,7	4,02%	0,89%

Колер зялёна-буры да чорнага. Блеск монна шкляны. Надта пашыраная адмена сълюд (граніты, порфіры, трахіты, гнэйсы, сълюдзістая лупнякі). Больш съветлую магнэзыяльную сълюду, бедную на жалеза, завуць яшчэ—флёгопіт.

Група хлёрытаў.

Мінералі, якія належаць да гэтай групы, маюць значнае падабенства да лушчакоў па пласточкаму выглядзу, па цвёрдасці (2), па дасканалай луплівасці (па 001) і па іншых уласцівасцях. Большасць крышталізуецца па моноклінай сынгоніі. Але луплівыя лусачкі хлёрытаў ня пруткія (адзнака ад сълюд). Па хэмічнаму складу, хлёрыты ёсьць алюмо-сілікаты магнэзыі з H_2O , але ў процілежнасці сълюдам, хлёрыты зусім ня маюць шчолакавых мэталяў. Колер пераважна зялёны, розных адценняў. У прыродзе надта пашыраны процэс пераходу ў хлёрыты іншых мінералаў, якія зъмяшчаюць магнэзыю (MgO); асабліва часта пераходзяць у хлёрыты аўгіты і амфіболы. Сустракаюцца хлёрыты сярод крышталічных лупнякоў („хлёрытавы лупняк“). Хлёрыты падзяляюцца на дзьве групы:

1. Ортохлёрыты.

Крышталізуюцца па моноклін. с. Профэсар Чармак тлумачыць хэмічны склад ортохлёрытаў (досыць нясталы) tym, што ў клінохлёры, напрыклад, нібы перамешаны ў розных пропорцыях два сілікаты: амэзыт ($H_4Mg_2 Al_2 SiO_9$) і сэрпэнтын (гл. раней). Чармак азначае—першы знакам At , другі—знакам Sp . Такім чынам, напрыклад, ортохлёрыт:

Клінохлёр будзе мець агульную фóрмулу ад 1 At . 1 Sp да 2 At . 3 Sp . Гэта самы пашыраны з усёй групы хлёрытаў мінераль. Бедны на жалеза; часта ў ім Al_2O_3 замяшчаецца Cr_2O_3 .

Пэннін (1 At . 1 Sp . да 2 At . 5 Sp). Больш зъмяшчае жалеза. Сюды-ж належыць і амэзыт і іншыя.

2. Лептохлёрыты.

Больш жалеза, як у ортохлёрытаў, таму цвёрдасць і вага крыху большыя. Большую частку вады лептохлёрыты губляюць ужо пры t^0 ніжэй 500° , тады як ортохлёрыты пры гэтай t^0 амаль ня губляюць вады. Затым, на лептохлёрыты ўплывае саляны квас. Да лептохлёрытаў належаць да 12 мінералаў (шамозыт і інш.).

На мал. 15 маём: 1, 2, 4,—сълоды; 10—хлёрыт.

Група нэфэліну (нэфэлін, канкрыніт, давін).

Нэфэлін [4 (Na, K)₂O. 4Al₂O₃. 9Si₂O]. Кляса гэксагональны піраміды. Цв. 5,5—6; адн. в. 2,6. Часьцей наглядаюцца на кришталях прызмы і базопінакоід. Блеск шкляны і тлусты (на зломе). Бескаляровы або афарбованы ў зялёна-шэры, жаўтаваты і буры колёр.

Адзначаюць: 1) нэфэлін (уласна) — кришталічны, сьветлы, тугатопкі. Сустракаецца ў навейшых выбуховых пародах, і 2) элеоліт — зерні і шчытныя масы. Сярод стараўніх выбуховых парод. Цёмны. Лёгкатопкі.

Група содаліта (содаліт, нозэан, гаюін, лазурыйт).

Кришталізуюцца па кубічнай сынгоніі.

Содаліт (3Na₂O. Al₂O₃. 2SiO₂+2NaCl).

Цвёрдасць 5—6. Блеск шкляны да тлустага. Празрысты, або шэры, жоўты, зялёны, сіні (ня густы). Квасамі лёгка раскладаецца (з утварэннем ападку крамнязёму). Сустракаецца ў выглядзе дробных кришталікаў сярод навейшых выбуховых парод (трахіты, фэноліты).

Нозэан (3Na₂O. Al₂O₃. 2SiO₂+2Na₂SO₄).

Гаюін (3Na₂CaO. Al₂O₃. 2SiO₂+2CaSO₄). Цвёрдасць 5—5,5.

Група лейцыта.

Лейцыт (K₂O. Al₂O₃. 4SiO₂). Ромбічная сынгонія. Цвёрдасць 5—6. Матэрыя лейцыта адносна кришталічнай структуры двойчая (дыморфная): кришталізуецца па правільнай сынгоніі (пры выдзяленні гарачых магм) і па ромбічнай сынгоніі.

Кришталі маюць выгляд амаль ідэальна-правільнага трапэцоэдра, якія нагэтулькі-ж характэрны для лейцыту, як ромбічны додэкаэдр для гранатаў. Вось чаму, часам у падручніках кришталёграфіі можна спаткаць для трапэцоэдра назуву „лейцытоэдр“. Але, як паказала дасьледванье оптычных уласцівасцяў лейцыту, яго двайніковае структуры, а таксама вымеры двухгранных кутоў, мінэраль гэты кришталізуецца не па кубічнай, але па ромбічнай сынгоніі, і трапэцоэдр лейцыту цяпер разглядаюць, як комбінацыю трох ромбічных дыпірамід. Пунктам пераходу ад аднай адмены да другой ёсьць тэмпэратура каля 500° С (вышэй — кубічная, ніжэй — ромбічная). Блеск шкляны да тлустага. Колер шэры. Найболей багатыя лейцытам лявы Вэзувія. Разам з групамі нэфэліну і содаліту групу лейцыту аб'яднаюць, часам, у вадну вялікую групу так званых фэльдшпаты да ў, блізкіх да наступнае групы мінэраляў:

Група палявікоў (фельдшпаты).

Па сваёй пашыранасці палявікі зьяўляюцца самай важнай групай сярод сілікатаў, як адна з галоўных частак крышталічных парод. Яны становяць сабой ізоморфныя мешаніны трох асноўных алюмосілікатаў—калевага, натровага і вапняковага; вельмі рэдкім зьяўляецца сярод іх барыевы алюмосілікат. Крышталізуюцца палявікі альбо ясна па трыклінай сынгоніі (асабліва з перавагай у складзе іх элемэнту Na), альбо па сынгоніі блізкай да моноклінай па знадворнаму выглядзу (асабліва калійныя палявікі).


Двугранныя куты і ў трыклінных і ў моноклінных палявікоў вельмі назначна розніца між сабой. Усе палявікі харкторызуюцца дасканалай луплівасцю па двух кірунках. Пры гэтым, у моноклінных палявікоў кут паміж роўніцамі луплівасці рсуны 90° , у трыклінных кут гэтыя не просты, але ў некаторых (як у мікрокліна) розніца ад простага толькі на $20'$ (на трэць градуса).

Згодна класыфікацыі проф. Гінцэ палявікі падзяляюць на: 1) псеўдомоноклінныя, крышталі якіх маюць знадворны выгляд моноклінны або блізкі да яго (кут паміж луплівымі паверхнямі (001) і (010), розніца ад простага меней як на 10°) і 2) ясна трыклінныя.

1. Псэўдомоноклінныя палявікі.

Сюды належаць: а) калевая—ортокляз ($\text{K}_2\text{Al}_2\text{Si}_6\text{O}_{16}$ або $\text{K}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$) і мікроклін ($\text{K}_2\text{Al}_2\text{Si}_6\text{O}_{16}$), б) калінатровая—натровы ортокляз і натровы мікроклін (іншай аортокляз) с) барыевая—гіалёфан ($\text{mK}_2\text{Al}_2\text{Si}_6\text{O}_{16} \cdot \text{nBa}_2\text{Al}_4\text{Si}_4\text{O}_{16}$).

Ортокляз. Цыв. 6; адн. в. 2,5. Крышталі маюць прызматычны габітус і ўсяго вызначана каля 100 асноўных форм.



Мал. 15.

Часта ортокляз утворае двайніковыя крышталі па некалькіх законах:

1. Карлсбадскі закон—двойніковай роўніцай ёсьць (100) або (010).

2. Бавенскі закон—двойніковая роўніца ёсьць грань домы (021). Двойнікі ўтвораюць амаль простакутныя прызмы.

3. Манебахскі закон—двойніковая роўніца (001). Блеск ортокляза шкляны да пэрлямутравага. Бескаляровы або ружова-жаўтаваты. Хэмічны склад крыху хістаецца (ад падмешкі Na; ад таго, што частка Al_2O_3 замяшчаецца Fe_2O_3 ; ад прысутнасці CaO, MgO, BaO). Топіца цяжка. Квасы амаль ня ўплываюць. Але ў прыродзе ортокляз досыць лёгка раскладаецца і пераходзіць у каолін ($2\text{H}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$). Уваходзіць ортокляз у склад гранітаў, сіенітаў, порфіраў, трахітаў, а таксама і гнэйсаў.

Адзначаюць наступныя адмены ортоклязу:

1) Адуляр (лядзяны шпат). Бескаляровы, сіняватабелы (месячковы камень), залацісты (сонечны камень).

2) Пісмовы камень, гэбрэйскі камень. Ортокляз праразаюць двайніковыя крышталікі, што на адшліфаванай паверхні дае ўражанье старожытных пісмен.

3) Санідын. З большым зъместам Na.

Ужываецца ортокляз на выраб маастацкіх рэчаў (вазы, дошкі, сталы); як калійнае ўгнаенне, а таксама ў фарфоравай прамысловасці. Галоўная маса яго здабываецца ў Норвегіі.

Мікроклін. Формула адноўлькавая з ортоклязам. Трыклінная яго сынгонія троху больш выразная. Да мікрокліну належыць і прыгожы зялёны амазонскі камень.

2. Выразна трыклінныя палявікі.

Яны завуцца яшчэ іншай плягіоклязамі і ўтвораюць пашыраную і важную группу мінераліяў. Крайнімі членамі плягіоклязаў будуть—натровы альбіт ($\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$; знак яго Ab) і вапняковы анортыт ($\text{Ca}_2\text{O}_2 \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2$; знак An). Усе іншыя зъяўляюцца ізоморфнымі мешанінамі гэтых двох, напрыклад, олігокляз (Ab_6An_1 або Ab_3An_1), андэзын (Ab_3An_1 або Ab_1An_1), лябрадорыт (Ab_1An_3), бітоўніт (Ab_1An_6).

Альбіт. Цв. 6—6,5. Крышталі маюць блізкае падабенства з крышталіямі ортоклязу, але ніколі не дасягаюць значнае велічыні. Часта ўтвораюцца двайнікі па розных законах, з якіх галоўны альбітавы закон: двайніковая роўніца і роўніца зрастанья ёсьць (010). На верхнім канцы зростку ўтвораецца кут угнуты, а на ніжнім—выгнуты. Блеск шкляны. Белы,

шэры, галубаваты і г. д. Пад уплывам атмосфэры альбіт раскладаецца і пераходзіць у каолін, мусковіт, эпідот і інш. мінералі.

Анортыт. Сустракаецца часцей за альбіт (выбуховыя пароды).

Лябрадорыт або лябрадор, харктэрныи цвячайшыні зерна альбіта і мусковіту. Альбіт і мусковіт зберагаюцца ў вадзе. Лепшыя ўзоры з берагоў паўвострава Лябрадора, але ня горшыя ўзоры сустракаюцца на Кіеўшчыне і Валыншчыне.

Група цэолітаў.

Гэта група мінералаў па складу блізка стаіць да плягіоклязаў і ёсьць водныя алюмосілікаты Ca і Na (радзей Ba, Sr, Mn, K). Харктэрным для іх зьяўляецца выдаленне вады пры звычайнай тэмпературы ў сухім паветры, а ў іншых толькі пры награваньні. Цэоліты добра крышталізуюцца па розных сынгоніях. Параўнаўча лёгка рашчыняюцца ў вадзе. Самі па сабе бескаляровыя. Цьвёрдасць ад 3—5.

Часцей за ўсё выдзяляюцца пад уплывам вады па пустотах і шчылінах вулканічных парод і пры выпятрэнні паліяўкоў і фельдшпатыдаў. Часам утвараюцца цэоліты і на нашых вачох у мурох старых будынкаў, а таксама з сучасных цэплых крыніц. Сюды належать:

Аофілліт ($H_2O \cdot Ca \cdot K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 2 SiO_2$). Квадратовая сынгонія.

Аналльцым ($2 H_2O \cdot Na_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 4 SiO_2$). Кубічная сынгонія. Цьвёрдасць 5—5,5. Найчасцей утварае трапэцоэдр.

Шабазыт ($6H_2O \cdot CaNa_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 4 SiO_2$). Гэксаагональная сынгонія.


Гармотом ($5H_2O \cdot BaO \cdot Al_2O_3 \cdot 5SiO_2$). Моноклінная сынгонія.

D) БОР-СІЛІКАТЫ.

Турмалін (хэмічная формула не ўстаноўлена). Гэксаагональная сынгонія, кляса дытрыгональных дыпірамідаў. Цьвёрдасць 7—7,5; адн. в. 3,2. Урослыя і нарослыя на пароды крышталі дасягаюць значных памераў і зьяўляюцца часцей выцягнутымі па восі Z (вэртыкальной). Блеск шкляны. Колер найчасцей харктэрна чорны, таксама сустракаюцца адмены бурыя, галубая, ружовыя (мал. 16—Турмалін на граніце, леваруч).

Мінераль уладае харктэрнымі оптычнымі ўласцівасцямі, з прычыны чаго ўжываецца, як полярызационная прылада ў мікроскопе (плаціціна, выразаная з мінералю паралельна восі Z, прапускае скрозь сябе толькі прамень нязвичайны; прамень звычайны ёю зусім паглынаецца). Электрыч-

насьць, якая разъвіаеца ў турмаліне пры награваныні ці ахаладжэнні, разъмяшчаеца так, што на адным канцы прызматычнага крышталю зъбіраеца дадатнае, на другім адмоўнае. Такім чынам, вэртыкальная крышталёграфічная вось зъяўляеца разам з тым піроэлектрычнай полярнай восьсю. У складзе турмаліну прыймаюць удзел: SiO_2 , TiO_2 ,



Мал. 16.

Be_2O_3 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , Cr_2O_3 , MgO , CaO , MnO , Na_2O , K_2O , H_2O , F. Сустракаюцца турмаліны, галоўным чынам, у гранітах, гнейсах, сіенітах, крышталічных лупнякох і інш. пародах.

Адмены: 1. Чорны шэрл. Утварае добрыя чорныя крышталі (багат падтленінкам жалеза). 2. Чырвоны турмалін (Сібірскі рубін, рубелліт, сібірыт). 3. Ружовы турмалін і г. д.

Е) СІЛІКАТЫ БЭРЫЛУМА І ЦЫРКОНІЯ.

Бэрыль ($\text{Be}_2\text{O}_3 \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$). Гэксагональная сингонія. Цьв. 7,5—8.; адн. в. 2,8. Сустракаеца ў надзвычайна добрых, вялікіх крышталях, утвараючы найчасціцай прызмы (першага роду) з базопінак. або з пірамідамі. Блеск шкляны. Луплівасьць па базопінакоіду (0001) дасканалая. Бескаляровы або сьветла і цёмна-зялёны.

Адмены:

1. Звычайны бэрыль, 2. шляхетны бэрыль, куды належаець таксама аквамарын (колер морскай вады—*aqua marina*) і ізумруд (смарагд)—зялёнага колеру, высока каштоўны камень.

На Урале, каля в. Мурзінкі, быў знайдзены крышталь шляхетнага бэрыль ў 27 см. даўжыні і расцэненны ў 42.000 рублёў. Чыстыя ізумруды расцэнніваюцца яшчэ вышэй—200—250 р. карат (0,2 грама). Ізумрудамі славіца Колюмбія і Урал. Пад упльвам атмосфэры бэрыль пераходзіць у сълоду і каолін.

Цыркон ($Zr SiO_4$). Квадратовая сингонія. Цв. 7,5; адн. в. 4,7. Блеск шкляны. Найболей звычайнім колерам для крышталя ў зьяўляецца буры розных адценняў. Чырвоны цыркон завецца гіацинтом.

Ужываецца на цырконавыя прэпараты і ў якасці каштоўнага каменю. Цэйлон, Канада, Урал, Сібір, Фінляндыя, Марыупальскі раён.

G) ТЫТАНАТЫ.

Сюды належаць некалькі мінералаў, у склад якіх уваходзіць элемент тытан (Ti).

Тытанавы жалязняк, ільменіт ($FeO \cdot TiO_2$). Гексагональная сингонія. Цвёрдасць 5—6; адн. в. 5,2. Крышталі падобны да крышталя ў жал. блішчаку (гл. раней). Блеск мэталічны. Колер чорны і буры. Слаба магнітны. Ня топіца перад літавальнай дудкай. З моцнай H_2SO_4 пры награванні дае галубую афарбоўку. Утвараецца з выбуховых парод (габро, дыябазы). Лепшымі месцазаліганьнямі лічацца Ільменскія горы на Урале.

Пероўскіт ($CaO \cdot TiO_2$). Кубічная сингонія. Цвёрдасць 5,5; адн. в. 4. Урал, Швайцарыя, Тыроль.

Сфэн, тытаніт ($CaO \cdot TiO_2 \cdot SiO_2$). Моноклінная сингонія. Цвёрд. 5—5,5; адн. в. 3,6. Блеск шкляны, алмазны і да тлуштага. Жоўты з зялёным і буры. Досьць пашыраны мінераль сярод выбуховых (старых і новых) парод, сярод крышталічных лупнякоў, сярод зяністых вапнякоў.

Урал, Байкал, Фінляндыя.

6-я КЛЯСА МІНЭРАЛЯЎ.

(Органічныя злучэнні).

Вуглевадароды.

Нафта, пэтролеум, горны алей. Вадкасць. Адн. в. 0,7—0,9. Нафта ёсьць мешаніна вадкіх вуглевадародаў (як пентан, гэксан, октан і г. д.). Яна сустракаецца пад зямляй на тэй ці іншай глыбіні. Галоўнымі пародамі, якія зъмішчаюць нафту, зьяўляюцца пяскі, пескавікі, шчылістыя вапнякі. Часам нафтовыя зборніцы маюць сувязь з пакладамі

каменныи солі. Вялізныя падземныя зборніцы горнага алею падлягаюць моцнаму ціску тых газаў, якія выдзяляюцца з гэтага мінералю. Ціск газаў прымушае горны алей узынімацца па щылінах парод да вышэйших горызонтаў земнай кары і прасякаць сабой пароды. Існуюць дзівye тэорыі ўтварэння пэтролеуму.

Па аднай тэорыі мінераль гэты жывёльнага пахаджэння: маса жывёльных астач раскладаецца сярод морскіх пластоў, на дне старых басейнаў. Падобнай думкі прытрымоўваецца большасць геолёгаў. Наадварот, хэмік Д. И. Менделеев распрацаваў іншую гіпотэзу, па якой нафта мінеральнага пахаджэння: на вялізной глыбіні, пад упливам вады на вугля-квасныя мэталі, галоўным чынам на жалеза, пры варунках высокай тэмпературы і ціску, адбываюцца патрэбныя для такога процесу рэакцыі. Здабываецца нафта амаль выключна праз сывідраванье.

Найбагатшай нафтаноснай мясцовасцю з'яўляецца Пэнсільванія (Пн. Амерыка).

Другім за Пэнсільваніяй месцам па здабычы нафты з 1918 г. з'яўляецца Мэксика, а за ёю ідуць ваколіцы г. Баку на Каўказе. З бакінскай нафты, праз так званую фракцыйную перагонку, здабываюцца наступныя продукты.

Пункт гатаванья

Бэнзына і газолін	4 проц.	Да	150° С
Газа (керосин)	33	"	270° "
Соляравы алей (съявіцільны)	19	"	300° "
Мазныя алеі	20	"	Вышэй 300° "
Гудрон	14	"	

Нафта здабываецца таксама ў румынскай Трансыльваніі, Галіцыі і каля Мосула (Мэсопотамія); вядома нафта і па іншых мясцовасцях Каўказу (г. Грозны, Дагестан, Тыфліскі раён, Новарасійск), у Фергане, Крыме, пры вусьці Камы, па рэчцы Пячоры, на Сахаліне і інш.

Озокерыт або земны воск. Шчытныя і жылковатыя масы, мяккія, ваксаватыя. Топіца пры 58—62° С у працыстую, тлустую вадкасць. Сустракаецца як спадарожнік нафты. З яго здабываюць цэрэзину—матэрэю, падобную да пчалінага воску.


Смолы.

Асфальт, земная смала. Цв. I—II; адн. в. 1,1. Аморфны мінераль. Продукцыя аквасынення нафты. Шчытныя масы смаляна-чорнага колеру. Найбольш значныя паклады гэтага

мінэралю вядомы па ваколіцах Мёртвага мора; на востраве Трыніад (Пд. Амерыка); на Волзе, каля Сызрані; на Каўказе.

Янтар (бруштын) ($C_{10} H_{16} O$). Аморфны. Цв. 2—2,5; адн. в. 1—1,1. Колер характэрна жоўты. Блеск тлусты, злом чарапашкавы. Добра паддаецца палітуры і шліфоўцы. Топіца, пры 287° С. Рашчыняеца ў съпірытусе і тэрпэнтыне. Янтар, ёсьць зацвярдзелая смала некоторых ігластых дрэў олігоцэнавай пары (трацыёвага пэрыоду). У сярэдзіне кавалкаў бруштыну часта знаходзяцца дробныя частачкі расылін—лісцікі, цветкі і г. д., а таксама шасьціножкі.

Найболей вядомай мясцовасцю па здабычу бруштыну лічыцца Прускі бераг Балтыцкага мора; Латвія, ваколіцы Кіева і Бярэсця (Заходняя Беларусь).



Мал. 17.

Бруштын ужываецца на розныя дробныя рэчы (мунштукі). З кавалкаў меней каштоўных здабываюць янтарны лак і янтарны квас.

Нафту, асфальт і каменны вугаль залічаюць хутчэй да земных парод, з прычыны іхнае недасканалае аднароднасці.

Але дзеля паўнаты мы дадаем тут апісаньне яшчэ двух мінэралаў (хутчэй парод)—торфу і бурага вугалю, якія зьяўляюцца стадыяй утварэння ў прыродзе іншых мінэралаў (антрацит, графіт).

Т о р ф .

Торф ёсьць продукцыя павольнага раскладу расылін, галоўным чынам балотных; часта да яго падмешваецца пясок, гліна, вапна, жалезны іскрак (пірыт), вохра і г. п. Тарфянія паклады ўтвараюцца пераважна ў застойнай вадзе, якая бароніць яго ад уплыву паветра; утвараеца торф усюды, дзе могуць расыці расыліны. З ліку балотных расылін, што

ідуць на ўтварэнъне торфу, можна назваць: падвей (*Eriophorum*), эрыка, верас, багун (*Ledum*), і, нарэшце, мох, які асабліва прыгодны на торф, бо верхняя часткі яго растуць у той час, як ніжнія паступова ператвараюцца ўжо ў торф. Адзначаюць некалькі гатункаў торфу: 1) балотны (*Sphagnum*) 2) хмызьняковы—з каранёў і галін балотных хмызьнякоў, 3) лугавы—з траў і чаротаў, 4) лясны або дрэўны і 5) морскі—з морскіх вадаростаў. Па спосабу здабычи адзначаюць: 1) рэзаны, што выразаюць непасрэдна з тарфяніку ў выглядзе цаглінак, 2) чэрпаны, што вычэрпваюць машынамі з вадзяністай торфавай масы, 3) прэсаваны і формаваны, што прасуюць і формуюць з меней шчытнага торфу. Аналіз торфу ў пароўнаньні з каменным вугалем дае наступнае:

Н А З В А	На 100 частак сухога бяз попелу				Попелу на 100 ч. с.	Вады на 100 частак сухога торфу
	C	H	N	O		
1. Ангельскі торф .	59,84	5,7	2,5	31,8	9,7	25,6
2. Прускі вугаль .	69,7	3,7	0,4	13,6	6,2	6,2
3. Сухі вугаль . .	75-80	5,5	—	19-15	—	4-3
4. Антрацит . . .	90-93	4,5	—	5,5	—	1

Беларускі торф (Менск): попелу—73,6; гумусу—23,9; вады—7,7—9,09; фосфорнага квасу (P_2O_5)—0,18; CaO—0,4; MgO—0,16.

Ужыванье торфу. Перш за ёсё торф ужываецца, як апал, заместа дроў і вугалю; у сярэднім цёплаздолънасьць торфу складае ад 3.000 да 4.000 адзінак цяплыні (каменны вугаль дае ад 6.000 да 9.000 адзінак цяплыні). Пасля сухой перагонкі з торфу можна здабыць парагіну і съвяцільныя алеі (яны замяняюць газу, завуцца соляровымі алеямі), аміак. Затым торф ідзе на выраб картону, на тарфянную падсыцілку для жывёлы і парашок для дэзынфекцыі.

Буры вугаль.

Як і торф, буры вугаль ёсьць продукцыя падвойнага раскладу дрэва; пры гэтым процэс раскладу органічнае матэрыял ідзе больш поўна, закончана, чымся ў торфу. Рэзкае розніцы між бурым вугалем і каменным вугалем правесці нельга, бо ёсьць цэлы шэраг пераходаў між імі.

Усе выканёвыя вугалі, якія сустракаюцца ў пластох зямлі маладзей за крэйдавы перыод (трацьцёвага і чэцьвярцёвага часу) належаць да бурага вугалю і торфу.

Рэакцыя адзнакі бурага вугалю ад каменнага:

1. Пры награваньні ў прабірным цыліндре:

- a) буры вугаль—пары кваснае рэакцыі (воцатавы квас);
- b) каменны вугаль—пары шчолакавае рэакцыя (аміяк).

2. Дробны парашок награваецца ў пякучым калі:

- a) буры вугаль—вадкасцьць бурэе;
- b) каменны вугаль—вадкасцьць застаецца бескаляровай.

На мал. 17 маём: мох, торф, буры вугаль і каменны вугаль.

ідмік готові підприємства та фінансові установи. Зокрема вживанням енергетичного донору в міжнародній промисловості є надійною та пригодною методикою. Але варто зазначити, що вживанням енергетичного донору в міжнародній промисловості є надійною та пригодною методикою. Але варто зазначити, що вживанням енергетичного донору в міжнародній промисловості є надійною та пригодною методикою.

КАРЫСНЫЯ ВЫКАПНІ.

Карысны мі выкапнямі завуцца мінэралі і пароды, якія ўжываюцца чалавекам дзеля пэўных патрэб. У меру разьвіцця навукі і прамысловасці павялічваецца і колькасць карысных выкапняў. Каля сто год назад пляты на лічылася шкоднай падмешкай для золата, цяпер гэта сямі каштоўны мэталь. Усяго гадоў 60 назад солі калія, якія ідуць цяпер на штучнае ўгнаенне, адкідаліся, як непатрэбныя. Зусім нядаўна вынайдзены такія мінэралі, як уранавая смаляная руда (элемэнт радыум), як боксит (мэталь алюміній) і г. д.

Большасць карысных выкапняў практычна можна падзяліць на наступныя:

I. Каштоўныя каменьні, якія ўжываюцца на ювелірныя вырабы і расцэнъваюцца высока. Іх падзяляюць на тро разрады, або рангі:

1. Першы ранг—алмаз, рубін і сапфір (адмены корунда), смарагд або ізумруд (адмена бэрыля), хрызобэрыль і шпінэль.

2. Другі ранг—гіяцынт (циркон), шляхетны бэрыль, аквамарын (бэрыль), топаз, турмалін, гранат, шляхетны опал.

3. Трэці ранг—кордыэрыйт, хрызоліт (олівін), везувіян, эпідот, біруза і інш.

4. Напоўнішы каменьні—празрысты кварц, адулляр, амазонскі камень, лябрадор (адмены палявікоў); затым флюорыт, янтар і інш.

II. Руды. Гэта такія мінэральныя масы, з якіх магчыма экономічна выгадна здабываць які-небудзь мэталь. Звычайна руда ёсьць мэханічная мешаніна так званай „пустой“ пароды з карысным мінэралем. Так, жыла кварцу з халькопіритам ёсьць мядзяная руда. Кварц пры гэтым зьяўляеца „пустой“ пародай. Вышэй, пры апісаныні мінэралаў, указвалася, якой рудой зьяўляеца той ці іншы мінэраль.

Так, напрыклад, рудамі на золата будуць, амаль выключна, самароднае золата, затым селенавая і тэлюравая злучэнні золата, міспікель і інш.

Рудамі на медзь будуць: мядзяны іскрак, мядзяны блішчак, купрыт, пярэстая мядзяная руда, малахіт, мядзяная блакіць, самародная медзь, цымянная руда, буроніт і інш.

III. Выкапнёвая апалы—антрацит, каменны вугаль, буры вугаль, торф, нафта. З навуковага погляду ні вуглі, ні нафта не зъяўляюцца мінераліямі (неаднародны).

IV. Солі. Каменная соль, сільвін. Сюды-ж належаць солі азотнага квасу (каліевая і натравая салетры).


V. Будаўляныя і выробныя матэрыялы. Сюды належаць такія пароды і мінералі, як вапнякі, гіпс, каолін, гліны, пескавікі, белыя кварцовыя пяскі, граніты, дыябазы, базальты і іншыя цвёрдые выбуховыя пароды, мармуры, яшмы, родоніт, нэфрыт, жадэіт, азбест і г. д. Да тэхнічна карысных выкапніяў належаць таксама серка, пірыт, марказыт.

Дадатак 2-гі.

ПАРАДА ДЛЯ ЗБОРУ МІНЭРАЛЯЎ.

Не гаворачы пра экспедыцыі на Урал, Крым, Каўказ, і ў нас можна сабраць значны лік цікавых мінералаў і скласці досьць поўную школьнную колекцыю.

Можна сабраць: 1) поўную колекцыю глін ад каоліну да цагельнай, ледавіковай гліны розных гатункаў, розных колераў, рознага ўжываньня (плястычную, гаршечную, агні-



Мал. 18.

трывалую і г. д.); 2) поўную колекцыю пяскоў; 3) колекцыю вапнякоў (крэйды, туфаў і г. д.); 4) сярод ледавіковых на-кідняў, якіх так багата ў нас на палёх, можна набраць розных мінералаў—кварцаў, сілюд, палявікоў (з гранітаў і іншых крышталічных парод) і г. д.; 5) сярод ракініковага матэрыялу таксама можна павыбраць надзвычайна цікавых мінералаў (мал. 18—дыорыт з Алтаю і акаткі (гал’ка); 6) колекцыю бурых жалезынякоў; 7) колекцыю торфу і г. д. (Гл. мал. 17. Беларусь).

На экспедицію треба браць: 1) запісную книжку і аловак для занатоўвання падрабязнага адресу мінералю (район, вёска, калі якой рэчкі, дарогі, на полі, у лесе, на беразе і г. д.). Звычайна на квітку ставяць нумар; квіток з мінералем упакоўваюць у паперу або ў торбачку, а ў книжку пад гэтым нумарам запісваюць усё аб даным мінералі; 2) дзеля адбівання кавалка мінералю ад вялікага каменю треба мечь добры цывёрды малаток і зубіла (долата). У колекцыю, па магчымасці, треба клаць і кавалкі прыблізна аднолькавай велічыні (10 см. × 7 см. × 2 см.)

і з съвежымі паверхнямі (треба паабіваць); 3) разбаўлены саляны квас (у невялічкай шклянцы з шкляным коракам, так званай „Капельніцы“). Квас патрэбны дзеля адзначэння вапнякоў; 4) кішэнную лупу; 5) рулетку, або шпагацік з разьмечанымі на ім сантимэтрамі і метрамі (праз вузялкі); 6) добра мечь фотографічны аппарат; ва ўсякім разе раіца зарысоўваць цікавыя мясціны.

Азначэнне мінералаў. Па зварочаныні з экспедиціі да дому, треба распараць азначэнне сабранных мінералаў, каб даць кожнаму належнае месца ў колекцыі. Колекцыю лепш за ўсё размяшчаць па апісаных вышэй клясах і групах. Кожны ўзор павінен мечь



Мал. 19

свой асобную пушачку (хаця-б ад папірос, або запалак) з наклееным на ёй квітком: на квітку пішацца назва мінералю і адрес яго (дзе знайдзены).

Многія мінералі пры досылдзе і навыку можна азначаць на вока (макроскопічна), прымаючы пад увагу: блеск, цывёрдасць, колер, луплівасць, вагу і г. д. Азначыўшы мінераль, треба прачытаць аб ім у падручніку, каб параўнаць усе ўласцівасці. Калі не ўдаецца азначыць мінераль макроскопічна, можна скарыстаць літавальную дудку і табліцы для азначэння мінералаў (1. Зильберминц. „Таблицы для определения минералов“. 2. Фукс. Таблицы для определения минералов по внешним признакам“ і г. д.).

Склаўшы колекцыю свайго раёну, кожны прыхільнік прыроды захоча папоўніць яе праз наведваньне суседніх раёнаў і праз больш адлеглыя экспкурсіі. (Мал. № 19). Формы росту: 1. ідэальны октаэдр пірыту, 6. паралельнае зрастанье, 7. краткі крышталяй, 10. крышталі бісмуту ў выглядзе пушачак, 11. Жалезнай „кветка-руж“.

Дадатак 3-ці.

ТАБЛІЦА ГАЛОЎНЫХ ЭЛЕМЭНТАЎ І ФОРМУЛЫ НЕКАТОРЫХ ЗЛУЧЭНЬНЯЎ.

Знак хэмічны.	Назва элемэнтаў.
A	аргон.
Ag	серабро (<i>argentum</i>).
Al	алюміній.
As	мышак, арсэн (<i>arsenicum</i>).
Au	золата (<i>aurum</i>).
B	бор.
Ba	барыум.
Be	бэрыльліум.
Bi	бісмут.
Br	бром.
C	вугаль (вуглярод, <i>carbo</i>).
Ca	кальцыум.
Ce	цэрыум.
Cd	кадміум.
Cl	хлёр.
Cr	хром.
Co	кобальт.
Cu	медзь (<i>cuprum</i>).
F	фтор.
Fe	жалеза (<i>ferrum</i>).
H	вадарод (<i>hydrogenium</i>).
Hg	ртуть (<i>hydrargirum</i>).
I	іод.
Ir	ірыд.
K	каліум.
Li	літыум.
Mg	магніум.
Mn	марганец.
Mo	молібдэн.
N	азот (<i>nitrogenium</i>).
Na	натрыум.
Ni	нікель.
O	тлен (<i>oxygenium</i>).
Os	осьміум.

Знак хэмічны.	Назва.
P	фосфор (phosphorum).
Pb	волава (plumbum).
Pd	палаядыум.
Pt	плятына.
Ra	радиум.
Rb	рубідыум.
S	серка (sulfur).
Sb	сурма (stibium).
Se	сэлен.
Si	кремніум (silicium).
Sn	цина (stannum).
Sr	стронцыум.
Te	тэлюр.
Ti	титан.
U	уран.
W	вольфрам.
Zn	цинк.
Zr	циркон.
HCl	саляны квас.
HNO ₃	азотны "
H ₂ SO ₄	сярчаны "
H ₂ S	сярчак вадароду.
CS ₂	сярчак вугалю.
H ₂ O	вада.
NaOH	луг (натрыум пякучы).
KOH	каль пякучы (едкі каліум).
CO ₂	вугляквасны газ, двутленъник вугалю.

Дадатак 4-ты.

Сыпіс апісаных мінераліяў.

(Лічбы азначаюць старонкі).

Авантурын 41	Англезыт 50	Біруза 53
Агат 41	Андальозыт 61	Бісмут 21
Адуляр 68	Андэзын 68	Біютыт 64
Азурит 50	Анортыт 68	Бітоўніт 68
Аквамарын 70	Антимоніт 26	Блішчак алавяны (галеніт) 27
Актыноліт 55	Антофіліт 55	" мядзяны (халькозын) 28
Алебастр 52	Апатыт 53	" жалезны 38
Алей земны 71	Апофіліт 69	" срэбны (аргентыт) 28
Александрыт 45	Арагоніт 49	" сурмяны (антимоніт) 26
Алмаз 23	Аргентыт 28	
Альбит 68	Арсэнопірый (міспікель) 31	
Альмандин 62	Азбест 56	
Амазонскі камень 67	Асфальт 72	
Амэтысты 40	Аўгіт 54	
Аналым 69	Аурыпігмент 26	
Анатаз 39	Барыт 50	Боксит 43
Ангідрыт 50	Бэриль 70	Борніт 32

- Борацый 53
Борт 23
Бронзый 55
Брукйт 39
Бруштын 73
Бурнонит 32
Буры жалязыняк 42
Вада 36
Вашник 47
Вапняковы туф 48
Вэзувіян 63
Вівійніт 53
Вілюйт 63
Вітэрый 49
Вітровъль 50
Волластоніт 54
Волчез жалезны 52
Вольфраміт 52
Воск земны 72
Вюрцит 29
Галеніт 27
Галіт 33
Ганіт 45
Галмей 57
Гармотом 69
Гаюін 66
Гедэнбергіт 55
Геліотроп 41
Гематыт 38
Герциніт 45
Гессоніт (ессоніт) 62
Гідраргіліт 43
Гіпэрстэн 55
Гіпс 51
Гіцьніт 71
Глауконіт 61
Гліна 59
Горны хрусталь 40
Грамматыт 55
Гранат 62
Графіт 25
Гроссуляр 62
Давін 66
Дэмантойд 63
Дыстын 61
Дыяліаг 54
Дыонісыд 55
Дыаспор 43
Дыямант (алмаз) 23
Доломіт 48
Дымчасты хрусталь 40
Жадэйт 56
Жалезны білішчак (гематыт) 38
Жалязыняк буры 42
" чырвоны
" (гематыт) 38
" магнітны 44
" тытанавы 71
" хромісты 44
Жалязыняк шпатавы (сідэріт) 48
" оолітавы 42
Жалеза самароднае 20
Земная скора, лён 56
" смала 72
Зъмеевковы азбест 56
Зъмеевік 57
Золата 15
Іодокраз (вэзувіян) 63
Ізумруд (смарагд) 70
Ільмэніт 71
Ірید 20
Іскрак прамяністы (марказит) 31
Ісьльяндзікі шпат 47
Калайт (біруза) 53
Калимін (галмей) 57
Калійна сълюда 63
Кальцит 46
Каменная соль 33
Камень месячковы 67
" сонечны 67
Камні каштоўныя
Каолін 58
Карналіт 35
Кассітэрый 39
Кварц 40
Кізельгур 41
Кіан т (дыстын) 61
Кінохлёр 65
Кобальтын 31
Кобальтавы білішчак (кобальтын) 31
" шпат 31
Ковелін 30
Корунд 37
Котава вока 41
Крамень 40
Крыоліт 35
Купріт 37
Лябрадор 68
Лейцит 66
Лён земны (азбест) 56
Лепідоліт 64
Лептохлёрый 65
Лімоніт 42
Лужчак (сълюда) 63
Магнэзыт 48
Магнэтыт 44
Магнітны жал. 44
Магнітны іскрак (пірротын) 29
Малахіт 49
Манганіт 43
Марганцовы шпат 46
Марказит 31
Мармур 31
Мядзяная блакіць 50
" зелень 57
Мядзяная руда чырвон. 37
" " чорная 37
Мядзянае індыго (ко-вэлін) 30
Мядзяны білішчак 28
" іскрак 31
Медзь самародная 19
Меляконіт 37
Мэляніт (гранат) 63
Мэтацынабарыт 30
Міроклін (паялевік) 68
Міспікель 31
Молібдэніт 27
Молібдэнавы білішчак 27
Монацый 66
Морыон 40
Мука земная (горная) 41
Мусковіт 64
Мышак самародны 21
Мышаковы іскрак (міс-пікель) 31
Мышаковы срэбны падабняк (прустый)
Наждак (корунд) 38
Наастуран 52
Натровая сълюда 63
Нафта 71
Нэфэлін 66
Нафрый 56
Нікеліт 29
Ноззан 66
Озокерый 72
Олівін 57
Онікс (кварц) 41
Оолітавы вапняк (гл. в.) 48
Опал 41
Орлец 56
Осъміум 20
Ортохлёрый 67
Ортохлёрый 65
Падабняк рагавы (р. п.) 56
" цынкавы (сферіт) 28
Паялевік 67
Пероускіт 71
Пэннін 65
Пэрыод (олівін) 57
Пярэстая руда (борніт) 32
Пэтролеум (нафта) 71
Піаргірый 32
Пірый 30
Піролюзит 39
Піроксэн (аўгіт) 54
Піроп 62
Пірофільйт 58
Піротын 29
Пісьмовы камень (ортоклаз) 68
Плеонаст 45

Плятына 19
Плігальт (карналліт) 35
Порпэцыт (золата) 15
Празём 41
Прусты 32
Прамяністы камень (ак-
тыноміт) 55
Радыум (уранава руда) 52
Рэальгар 25
Рагавы падабняк 56
Родоніт (орлец) 56
Ртуць 19
Рубелліт 70
Рубін 38
Рутыль (рутіл) 39
Саліт 55
Самасадковая соль (соль)
Сандын 68
Сапфір 38
Сардонікс (онікс) 41
Серка 21
Сярчаны іскрак 30
Серабро 18
Срэбны білшчак (арген-
тыт) 28

Стэатыт 58
Стронцыяніт 49
Сурма 21
Сурмяны білшчак (анты-
моніт) 26
Сурмяна-срэбны падабн. 32
Сфалерыт 28
Сфэн 71
Тальк 57
Тапняк (флюорыт) 35
Тлушчак (стэатыт) 58
Тэнантыт 33
Тэнорыт 37
Тэтраэдрит 33
Тытанавы жал. (ильменіт) 71
Тытаніт (сфэн) 71
Топаз 61
Трэмоліт 55
Трэпел 41
Трыдыміт (кварц) 40
Турмалін 69
Түф вапняковы 48
Уваровіт (гранат) 63
Ураліт (аўгіт) 56
Уранініт 52
Уранавая смаляная руда 52
Флюорыт 35
Фосфорыт 53
Фрайбергіт 33
Халцэдон 41
Халькоцин 28
Халькопірый 31
Хлёрый 65
Хрызобериль 45
Хрызоколя 57
Хрызопраз (кварц) 41
Хрызотиль 57
Хрызоліт (олійніт) 57
Хроміт 44

Хрусталь (крышталь)
горны 50
Цэлестын 50
Цэліты 69
Цэрусыт 49
Цынкавы падабняк (сфа-
лерыт) 28
шпат 48
Цынавы камень 39
Цымофан 45
Цынобра (цинабарыт) 29
Цыркон 71
Цытрын 40
Цяжкі шпат (барыт)
Цымаяная руда (тэтраэ-
дрыт) 33
Чорная мяждзяная руда 37
" сурмаяная " 37
Шабазыт 69
Шляхетны корунд 38
Шварцыт 33
Шэрл (турмалін) 70
Шмальтын 31
Шпат-паливіт 31
" вапняковы 46
" жалезны 48
" ісьляндзкі 47
" цяжкі (барыт) 50
" тапняковы 35
Шпэйсавы кобальт
(шмальтын) 31
Шпінэль 45
Шкляная галава 42
Электрум 15
Элеоліт 66
Энстатыт 55
Эпідот 63
Янтар 73
Яшма 41

З Ъ М Е С Т .

	Стар.
Азначэнныне мінэралю і мінэралёгії	3
Некаторыя агульныя варункі ўтварэння мінэралаў і ператварэння іх	—
Мінэральны індывід. Мінэральныя віды і адмены. Асновы мінэралёгіч- най клясыфікацыі	5
Структура крышталляў. Структура мінэральных мас	6
Хэмічныя методы дасыледвання мінэралаў. Літавальная дудка	8
Фізичныя методы	11
Геолёгічны метод дасыледвання мінэралаў	14

Апісальная мінэралёгія.

1-ая кляса. Элемэнты. Група золата	15
" плятыны	19
" мышака	21
" серкі	—
" вугалю	23
2-ая кляса. Серкавыя, сэленавыя, тэлюравыя, мышаковыя і сурмянавыя злучэнні	25
A. Сульфаквасы	—
Група антымоніта	26
B. Сульфабазы (злучэнні серкі з цяжкімі мэталамі)	27
Група галеніта	—
" халькозына	28
" сферерыта	—
" вюртцыта	29
" цынабарыта	—
" пірыта	30
" марказыта	31
C. Сульфасолі	—
Група халькопірыта	—
" піраргірыта	32
" буроніта	—
" тэтраэдрыта, або цымных руд	33
3-яя кляса. Галёдныя злучэнні	—
Група каменнай солі	—
" флюорыта	35
4-ая кляса. Тленікавыя злучэнні элемэнтаў	36
Група лёду.	—
" купрыта	37
" корунда	—

Група руціла	39
кварцу	40
гідраквасау жалеза.	42
алюмінія	43
5-я кляса. Солі тленынікаўых квасаў	—
А. Злучэнныі—фэррты, алюмінаты і хроматы	44
Група магнітн. жалезыніка.	—
шпінэллай	—
В. Вугляквасныя мінералі	46
І. Бязводныя	—
ІІ. Водныя вугляквасн. мінералі	49
С. Сульфаты	50
І. Бязводныя	—
ІІ. Водныя сульфаты	51
Д. Злучэнныі вольфрамавага, молібдэнавага, уранавага і хрома-	—
вага квасаў	52
Е. Солі фосфорнага квасу	—
Група апатыту	—
Водныя фосфаты	53
Н. Сілікаты.	—
а) Мэтасілікаты	54
в) Ортосілікаты	57
с) Алюмо-фэрро-сілікаты	58
Група каоліну	—
Гліны	59
Група гранатаў	62
съплюд	63
хлёрытаў	65
нэфэліну	66
лейцытата	—
палявікоў	67
цэолітаў	69
д) Бор-сілікаты	—
е) Сілікаты бэрыліума і цырконія	70
д) Тытанаты	71
6-ая кляса. Органічныя злучэнныі	—
Вуглевадароды	—
Смолы	72
Торф.	73
Буры вугаль.	74
Дадатак № 1	76
2	77
3	79
4	80




L-1 5021

Бел.
АА

1964 г.

Бел. адзей
1994 г.

✓





B0000003 139224